

ЛЯЧЫЦЬ ХВОРАГА, А НЕ ХВАРОБУ!

Павел МІХАЛЕВІЧ: "Нават у ЗША, самай багатай краіне свету, 30 працэнтаў насельніцтва аказалася па-за магчымасцю атрымаць медыцынскую дапамогу. А што ў нас? А ў нас тады толькі 30 працэнтаў людзей і атрымаюць яе, а то і менш".

5, 12

ПОСТАЦІ З БАБЧЫНА

Новыя вершы
Міколы МЯТЛІЦКАГА

8—9

ІДУ СЛУЖЫЦЬ...

Апавяданне
Віктара СУПРУНЧУКА

9, 14—15

СПАДЗЯВАННЕ НА... ГОНКУ ЎЗБРАЕННЯЎ

Рычард СМОЛЬСКІ: "Першае, і самае галоўнае, што літаральна грукае ў дзверы, вокны, сцены ўсіх тэатраў Беларусі, гэта — подых "новага надвор'я". Ва ўсіх сэнсах. Я ўжо падкрэсліваў залежнасць тэатра ад свайго часу, і ад тых, каго называюць "бацькамі нацыі".
Добра, калі "бацька"
— кемлівы, разумны,
і дальнабачны..."

10—11



ЁН ЛЮБІЎ ФЛАРЭНЦЫЮ...

Гэта — самая апошняя работа маладога і таленавітага скульптара Валерыя Янушкевіча. Скульптурная кампазіцыя прысвечана Міхалу Клеафасу Агінскаму. У бліжэйшы час яна будзе ўстаноўлена ў Фларэнцыі на адным з дамоў на плошчы Санта Марыя Навэла, дзе са студзеня 1823 г. па 15 кастрычніка 1833 г. жыў і памёр наш славетны суайчыннік. На могільках ля гэтай плошчы ён спачатку быў і пахаваны, але пазней перазахаваны ў царкве Санта Крочэ — сусветнавядомым фларэнційскім "пантэоне", дзе знаходзяцца магільні многіх славетных асоб, у тым ліку і Мікельанджэла Буанароці. Дзякуючы намаганням пасла Італіі ў Беларусі сп. Дж. Л. Берцынета, былога міністра замежных спраў РБ сп. П. Краўчанкі, які задумаў усталяванне памятнага знака Агінскаму ў Фларэнцыі яшчэ падчас адкрыцця

дошкі Скарыну ў Падуі, а таксама фундатару работы — мэру г. Смаргоні сп. Раку, неўзабаве мемарыяльная дошка пакіне сцены майстэрні і зойме падрыхтаванае ёй доўгімі перамовамі месца ў Фларэнцыі.

Мастак, насуперак усім складанасцям часу, працуе бесперапынна і плённа. В. Янушкевічу належаць вядомыя на Беларусі помнікі Міцкевічу ў Наваградку, помнік Скарыну ў Лідзе, скульптурныя кампазіцыі ў Нясвіжскім парку ды іншыя. Скульптура, лічыць майстра, па вялікім рахунку — не "малыя формы", скульптура мусіць жыць у прасторы і зусім не камерным жыццём.

У майстэрні Валерыя Янушкевіча — чарговая распачатая праца: нараджаецца манументальны помнік Міхалу Клеафасу Агінскаму для Маладзечна...

ПАДПІСКА ПРАДОЎЖАНА!

Паважаныя чытачы, калі вы яшчэ не падпісаліся на наш тыднёвік, то стаць чытачом "ЛіМа" не позна — падпіска на другі квартал 1996 года прадоўжана да 19 сакавіка. Кошт падпіскі — ранейшы: на адзін месяц — 6 тысяч рублёў, на тры месяцы — 18 тысяч.
Наш індэкс — 63856.

15 САКАВІКА. ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ ПЕРШАЙ ПАНІ КРАІНЫ

"Сёння ў нашай хаце свята" — Дзень Канстытуцыі, якая "рыхтавалася пад Кебіча", а карыстатца ўсімі "благамі" якой... зусім іншы чалавек. І, паколькі Канстытуцыя ўсё-ткі пісалася не пад яго, то яму яна не падабаецца, аж да таго, што "ёсць меркаванне" па некаторых артыкулах яе "правесці рэфэрэндум". А заадно і па Канстытуцыйным судзе, які павінен сачыць за выкананнем Канстытуцыі. І сочыць, трэба сказаць, хоць народам на гэта не выбіраўся... А таму — сённяшняе дзяржаўнае свята быццам бы і не свята зусім. Прынамсі, нядаўня "масленіца" ў незалежнай дзяржаве Беларусь святкавалася ці не з большым імпэтам...

ПАМЯРКОЎНАСЦЬ ТЫДНЯ

Чаканьня вялікія дэбаты ды канфрантацыя парламента з прэзідэнтам пры абмеркаванні бюджэту краіны на 1996 год — не спраўдзіліся. На мінулым тыдні Вярхоўны Савет зацвердзіў бюджэт без лішніх спрэчак, у першым чытанні. Не створана і парламенцкая камісія, якая павінна была б заняцца па прапанове В. Ганчара правёркай дзейнасці "дзяржавы ў дзяржаве" — Кіраўніцтва спраў прэзідэнта і асабіста яго кіраўніка І. Ціцянкава. Карэспандэнт газеты "Белорусский рынок" вынікі парламенцкага тыдня падвёў такім чынам: "На сутыкненне з прэзідэнтам парламенцкая большасць ісці не хоча, і гэта не толькі прапрэзідэнцкая "Згода". Тактыка парламентарыяў хутчэй вычакальная, а чакаюць яны, падобна, эканамічнага калапсу і рэзкага падзення рэйтыngu прэзідэнта. Узначальвае групу дамарошчаных тактыкаў спікер Сямён Шарэцкі, які ў час абмеркавання казытлівых пытанняў што датычаць узаемаадносін дзвюх галін улады, у Авальнай зале дэманстравальна адсутнічае" ("БР", N 10 за г.р.).

АБСУРД ТЫДНЯ

Памятаецца, у яшчэ незабытыя часы СССР краіна не магла жыць без газет больш за два дні. Калі надараліся тры альбо чатыры святочныя дні запар, то ў тэрміновым парадку ў рэдакцыях ствараліся спецыяльныя дзяжурныя брыгады, якія выпускалі чарговыя нумары газет. Адпаведна працавалі друкарні, газетная экспедыцыя, пошта, саюздрук... Тое ж, што дзеецца ў нас, на Беларусі, у гэтыя дні, выклікае па меншай меры здзіўленне: чатыры дні — ад пяціці дна аўторка — усе штодзённыя газеты не выходзілі, а некаторыя тыднёвікі "прамінулі" свае чарговыя нумары. Хто вінаваты ў гэтым — не важна. Важны сам факт: прэса ў нашай краіне — і залежная, і незалежная — нікому не трэба. Не выходзіць — і добра. Абыдземся... Хопіць нам адной галіны ўлады, дакладней — ствала, яшчэ дакладней — слупа... Дарэчы, чарговы адпачынак для сваіх чытачоў газеты з дапамогай сувязістаў прымеркавалі і да Дня Канстытуцыі.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

"Аднаўленне імперыі дэмакратычным шляхам, вядома, немагчыма. Гэта бязглуздзіца. Але мы ж бачым, што дэмакратыя не перамагла. Цяпер адбываюцца нейкія ваганні, у Расіі — асабліва. У рэшце рэшт ад яе шмат залежыць. Я ўпэўнены, што Украіна не пойдзе на адбудову новай імперыі ці рэанімацыю ранейшай, не пойдзе, вядома, і Прыбалтыка. Што тычыцца Беларусі, дык цалкам магчыма, што нашыя, так бы мовіць, фіюрэры, зноў прывядуць шляхам казуістычных рэфэрэндумаў і палітычнага махлярства да стварэння чагосьці падобнага на імперыю, і мы зноў акажамся перад адбыўшымся фактам. Але нават калі яна фармальна будзе створана, то праіснуе вельмі нядоўга".

(З інтэрв'ю народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава радыё "Свабода"; друкуецца ў перакладзе з рускай мовы з "Белорусской газеты" за 11 сакавіка г.р.)

ТЛУМАЧЭННЕ ТЫДНЯ

На мінулым тыдні некаторыя газеты паведамілі падрабязнасці пра тое, чаму на прэс-канферэнцыю па выніках першага афіцыйнага візіту прэзідэнта Беларусі ў Расію не патрапілі журналісты такіх вядучых і папулярных газет, як "Народная газета", "Известия", "Белорусская деловая газета", "Народная воля", а таксама карэспандэнты НТБ А. Ступнікаў і радыё "Свабода" Ю. Дракахруст... Намеснік кіраўніка Адміністрацыі прэзідэнта У. Замяталін растлумачыў віцэ-прэзідэнту Беларускай асацыяцыі журналістаў С. Ваганаву, што прэзідэнт не захачеў сустракацца з "амаральнымі журналістамі"...

НАМЕР ТЫДНЯ

Депутаты Вярхоўнага Савета А. Дабравольскі, Л. Гразнова і дэпутат Мінгарсавета М. Пліско падалі ў гарвыканкам заяўку на правядзенне сёння на пляцы Незалежнасці мітыngu, прысвечанага Дню Канстытуцыі. Ініцыятыву сяброў АГП падтрымаў таксама грамадскі рух "У абарону Канстытуцыі". На жаль, на час падрыхтоўкі да друку гэтага нумара невядома, адбудзецца мітынг, ці гарвыканкам у чарговы раз спашлецца на забарону правядзення "падобных мерапрыемстваў" на галоўнай плошчы сталіцы.

ПРАГНОЗ ТЫДНЯ

Сёлета неабавязкова быць сіноптыкам ці астралагам, каб пасля небывала снежнай і доўгай зімы прагназаваць небывалую паводку на беларускіх рэках. І тым не менш лічбы, якія прагучалі на пасяджэнні камісіі па надзвычайных сітуацыях пры Кабінеце Міністраў Рэспублікі Беларусь, уражваюць. Паводле прагнозаў спецыялістаў, вясновая паводка сёлета можа "з'есці" бюджэт краіны... Толькі ў Гродзенскай вобласці пад пагрозай заталнення 65—80 населеных пунктаў з насельніцтвам 13 тысяч чалавек, якіх давядзецца эвакуіраваць. Што тады казаць пра Палессе, з яго неўтаймавана-паводкавай Прыпяццю... У другой палове сакавіка чакаецца рэзкае пацяпленне, а значыць, і падталенне. Дай Бог, каб абышлося ўсё без вялікіх страт.

ЗАГАД ТЫДНЯ

Падлісная кампанія — і на Беларусі падлісная кампанія. Каб прывабіць падлісчыкаў, газеты і часопісы прыдумваюць розныя латарэі ды конкурсы. А вось палкоўнік У. Замяталін не стаў "вынаходзіць веласіпед": "міністрам, старшыням дзяржкамітэтаў, старшыням абл-, гар-, райвыканкамаў" ён разаслаў цыркуляр, каб арганізавалі "сярод давераных" ім "служб і арганізацый, у вучэбных установах, бібліятэках і дамах культуры, працоўных калектывах" падліску на часопіс "Беларуская думка", заснавальнікам якога з'яўляецца Адміністрацыя прэзідэнта. Не сумняваемся, выпішучь, але — ці будучь чытаць? Таму прапануем даслаць новае распараджэнне: па выніках паўгоддзя ўсе падлісчыкі "БД" павінны будучь здаць экзамен па надрукаваных у часопісе "творак"...

Наша Канстытуцыя — шляхетнага роду. Сярод яе продкаў — Статут Вялікага княства Літоўскага, які доўжыў традыцыі Рымскага права; Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1793 года — родная сястра Канстытуцыі Французскай Рэспублікі і Канстытуцыі ЗША; Устаўныя граматы БНР. Але слаўны радавод — не ўсявядомлены, вялікія продкі — забыты. Адзіны "сваяк" — папярэднік нашай Канстытуцыі, якога прыгдваюць сённяшняя афіцыйныя гісторыкі, гэта так званая "Канстытуцыя БССР" — па сутнасці, пераклад сталінскай "канстытуцыі" на беларускую мову.

Хоць і багаты радавод у Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, але сама яна — дзяўчына маладая, нявострыя. Сама сваёй улады не ведае, на неважкія захады ў свой адрас жорстка адказаць не ўмее, разгублена азірнецца: чакае ад грамадзян рэспублікі падтрымкі і дапамогі. Але не прывучаны мужчыны ў нашай краіне жанчын бараніць...

А там, дзе не працуе закон і найперш Закон Асноўны, беззаконне становіцца норма жыцця. Неяк давалося мне пагартца "Народную энцыклапедыю навучных і прыкладных знанняў", выдадзенаю ў Маскве ў 1912 годзе вядомым таварыствам Сыціна. Некаторыя выпіскі, зробленыя з адзінаццатага "агульна-юрыдычнага" тома хацеў бы прапанаваць чытачам.

Складальнік тома робіць выснову, што ў Расіі (1912 года) улада будзе свае стасункі з "обывателем" на немагчымае супраціўленне з боку апошняга. "Подъем общественного самосознания и самостоятельности не только не составлял задачи правящей власти в полицейском государстве, но противоречил одному из основных требований благочиния (...) Обыватель — не участник, субъект отношений, а безликий объект для правительственных мероприятий. (...) Обыватель, проявивший самостоятельность, рассматривался не как помощник и опора государственной власти, но как опасный противник: задачей полиции было обезвредить его, как и безумного, приручить как домашнее животное, обуздать его, как и стихийную силу природы". Вынік такой палітыкі — "меры против "сходбиць и скопиць", пьяниц, иностранцев и путешествующих, ростовщиков, безумных, литераторов, художников, изобретателей, промышленников и учредителей".

Аўтар канстатуе, што "применение исключительных положений стало в России обычным явлением, и чрезвычайные полномочия административных органов превратились в обычные".

І далей: "Право собраний в значительной степени зависит от начальника полиции и его взглядов на "общественный порядок".

При полицейском режиме собрания подданных вообще считались излишними: к чему собираться и обсуждать свои нужды, если есть правительство".

У той энцыклапедыі я, здаецца, упершыню сустраў разгорнутую цытату тэзіса Канта: "Чалавек — мэта ў самім сабе" (у савецкіх падручніках, па якіх я калісь вучыўся, цытавалася толькі гэта). А вось яго разгорнуты выгляд: "Человек отнюдь не должен быть средством для достижения каких-либо, хотя бы и высших государственных целей: человек есть цель в самом себе".

Свабода слова і друку — гэта краевугольны камень будынка прававой дзяржавы, — робіць выснову аўтар энцыклапедычнага артыкула. І дадае, што пакуль выканаўчая і заканадаўчая ўлада ажыццяўляецца адным і тым жа органам, ні пра якую прававую дзяржаву нават гаворкі быць не можа.

Чытаць старыя кнігі карысна, але сумна... Асабліва — такія кнігі і асабліва — напярэдадні такога свята. На жаль, сёння першая пані Беларусі — яе Канстытуцыя — самая безбаронняя жанчына ў краіне. З нашай дапамогай яна можа і павінна стаць "железной лэдзі". Тады яна абароніць нас...

Пётра ВАСІЛЕЎСКИ

ШЧОДРЫ НА РАДАСЦЬ ЛЮТЫ

Короткі месяц люты для Беларускага ўніверсітэта культуры быў шчодры на прыемныя і радасныя падзеі.

Па-першае, адкрыўся ўніверсітэцкі музей і прымеркаваны да гэтай падзеі вернісаж "Райскія сны Алены Кіш: да стагоддзя з дня нараджэння". Арганізатарамі мерапрыемства сталі факультэт бібліятэчна-інфармацыйных сістэм на чале з яго дэканам А. Трусовым, Дзяржаўны гісторыка-культурны запаведнік "Заслаўе", які прадставіў экспазіцыю самабытных маляваных дываноў мастацкі, і бібліятэка БУКа. Чытальная зала бібліятэкі ператварылася ў своеасаблівы мастацкі салон, сабраўшы вядомых мастакоў, пісьменнікаў, дзеячоў культуры. Госці мелі таксама магчымасць наведаць аддзел рэдкай кнігі бібліятэкі. Дарэчы, народны паэт Беларусі Н. Гілевіч ахвяраваў са свайго кнігазбору аддзелу

некалькі каштоўных выданняў пачатку ХХ ст.

А праз некалькі дзён у бібліятэцы адбыліся ўжо "радзіны" кнігі загадкаў кафедры народных рамёстваў, кандыдата мастацтвазнаўства Р. Шауры "Самадзейнае выяўленчае мастацтва Беларусі". Чытальная зала сустрэла гасцей жывапіснымі акварэлямі Рыгора Фёдаравіча. Праца Р. Шауры была высока ацэнена прафесарам Беларускай акадэміі мастацтва М. Раманюком, мастацтвазнаўцам Г. Сакаловым-Кубаем, прафесарам БУКа А. Сабалеўскім і іншымі.

У лютым убачыў свет і першы том шматтомнага выдання "Беларусы", сярод аўтараў якога загадчык кафедры этнаграфіі і фальклору ўніверсітэта В. Цітоў. Прэзентацыя кнігі прайшла ў бібліятэцы БУКа, падрыхтавалі і правялі яе выкладчыкі і студэнты факультэта бібліятэчна-інфармацыйных сістэм сумесна з

бібліятэкай. Студэнты падрабязна раскрылі змест выдання, апазытавалі амаль кожны промисел, зрабілі бібліяграфічныя агляды кніжных выстаў і інш. Аўтары выдання В. Цітоў, С. Цярохін, Я. Сахута, Н. Буракоўская выказалі спадзяванне, што манаграфія пасадазейнічае пачэснай справе аднаўлення і далейшага ўзбагачэння нашай народнай спадчыны. А завяршыў "чараду" культурных мерапрыемстваў лютага сустрэча з літаратурным альманахам "Кстаті". Студэнты пазнаёміліся з яго рэдкалегіяй і аўтарамі А. Лісіцыным, А. Хадановічам, К. Міхеевым, А. Дз'яўэнка і іншымі. У час сустрэчы і студэнты БУКа паказалі свае пробы пяра.

Ларыса ДОЎНАР,
супрацоўнік аддзела рэдкай кнігі бібліятэкі Беларускага ўніверсітэта культуры

ПЛЮС "АЎСТРЫЗАЦЫЯ" ЎСЁЙ КРАІНЫ?..

Парламенцкая камісія па культуры, навуцы і адукацыі ў прысутнасці прэсы разгледзела два пытанні: падрыхтоўка да рэформы сярэдняй школы і стан беларускамоўнай адукацыі ў рэспубліцы. Па абодвух пунктах павесткі слова трымаў міністр адукацыі і навукі РБ В. Стражаў.

Міністр даходліва, сцісла і праблемна, як добры настаўнік вучням, абмяляваў сітуацыю са школьнай рэформай. Рэформа ў нас, аказваецца, пачалася на мяжы 80—90-х гадоў, калі з'явіліся ліцэі і гімназіі. Пачатак ёй пакладзены ўвядзеннем так званых нулявых класаў, якія трансфармаваліся ў першы і "пасунулі" васьмігодку. Спасылаючыся на заходні вопыт (а ўся Еўропа, акрамя Балгарыі і ўсходніх немцаў, вучыцца з 6 год па 19), В. Стражаў вылучыў такія асноўныя накірункі рэформы, як абавязкова 10-годка, пяцідзёнка да 8 класа, дыферэнцыяцыя па прадметах і гуманітарызацыя навучання, рэарганізацыя спецы-

яльнай сярэдняй адукацыі, бо яна ў значнай меры была арыентавана на прамысловасць Савецкага Саюза. Коротка прайшоўся міністр і па праблемах сённяшняй, у тым ліку сельскай, школы, а што не закрануў ён удакладнілі дэпутаты. Іх цікавіла, як збіраецца сучасная школа справіцца з адаптацыяй маладых людзей да рынку, ці забяспечаны адукацыйны працэс матэрыяльна і метадычна, наколькі рэформа абцяжарыць бюджэт, хто і як будзе "рэфармаваць" педагогаў, ці ёсць альтэрнатыўныя погляды адносна будучага развіцця школы. Падкінула пытанні і прэса: як можна гаварыць пра стварэнне новых падручнікаў, калі ганарар за іх меншы, чым кошт машынапісу?

Не на ўсе пытанні Васіль Іванавіч адказаў пераканаўча. Прынамсі, на апошняе з названых. Папраўка ў закон, па якой выдавецтвы, што выпускаюць падручнікі, будучь вызвалены ад падаткаў, не азначае аўтаматычна павелічэння аўтарскага ганарару. Закід дэпутата В. Шчукіна

наконт непрадатнасці для нас заходніх узораў і насаджэння элітарнасці быў паспяхова абвергнуты: спецышкола існавалі ў нас ужо з 60-ых, а з лепшымі традыцыямі савецкай школы ніхто парываць не збіраецца.

Калі згадаць, што савецкая школа ў духу тагачаснай ідэалогіі трымала курс на зліццё нацыі і выхоўвала па сутнасці "грамадзян свету", калі ўлічыць, што ва ўлонні гэтай школы сфарміраваўся ўвесь педагогічны і кіраўнічы корпус нашай сучаснай адукацыйнай сістэмы, што вывад будзе адназначным: "лепшыя" традыцыі савецкай школы — гэта гібель школы нацыянальнай, гэта яе поўнае і татальнае адмаўленне. Ці не таму мы ніводнага разу, ні ў якім кантэксце не пачулі тут нават слова "нацыянальны"?

Адносна навучання на роднай мове міністр прывёў наступныя лічбы: у 1988 г. у беларускіх класах вучылася 18,9% першакласнікаў, у 1995 — 39,7%. Такія суадносіны не ўнушалі б трывогі, калі б мы не

ДА ЮБІЛЕЮ КРАПІВЫ



100-годдзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы, як мы паведамлялі ўжо, быў прысвечаны ўрачысты вечар, што адбыўся ў Нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Гэтыя здымкі фотакорэспандэнт БЕЛТА В. Талочка зрабіў падчас юбілейнай вечарыны. На першым — Іван Навуменка, акадэмік Мікалай Барысевіч і Янка Брыль, на другім — Генадзь Аўсяннікаў і Павел Дубашынскі ў сцэне са спектакля "Брама неўміручасці".

БЕЛАРУСКАСЦЬ ЖЫВЕ
ДЗЯКУЮЧЫ БЕЛАРУСАМ

У адпаведнасці з раней распрацаванымі праграмамі ў Жлобіне з трынаццаці сярэдніх і пачатковых школ планавалася дзевяць перавесці на поўны цыкл беларускамоўнага навучання. І многае было зроблена, галоўнае — усе пачатковыя класы сталі беларускамоўнымі. А пасля рэфэрэндуму... Толькі ў СШ N 9 удалося захаваць два беларускія трэція класы. У многім гэта заслуга маладога педагога Ларысы Сямёнаўны Паламарэнкі, якая працуе з 1989 года. Адно са сваіх галоўных задач Л. Паламарэнка бачыць у тым, каб выхоўваць у дзяцей павагу да роднага слова.

М. ШУКАНАЎ
Фота А. ШАЙНОВА

мелі яшчэ адной лічбы: у 1993 г. 75% першакласнікаў вучыліся па-беларуску. Той вялікі і страчаны пасля рэфэрэндуму працэнт міністр лічыць вынікам чыста "бальшавіцкага" насоку ў справе беларусізацыі школы. Ён няўхільна адстойваў права выбару мовы навучання бацькамі і чамусьці ўспамінаў Аўстрыю — як прыклад таго, што мова з дзяржаўнасцю могуць не супадаць.

Наконт "бальшавіцкасці" В. Стражаў перагнуў: менавіта фракцыя камуністаў ініцыявала гэтую сустрэчу, таму і не дзіва, што адзін з іх палічыў такое вызначэнне за абразу. Многія з прысутных — і прадстаўнікі фракцыі, і члены камісіі — аргументавана даводзілі, што Закон аб мовах і Канстытуцыя ў нас парушаюцца, што пры роўным статусе дзвюх моў адна з іх атрымала перавагу на выпускных экзаменах (пісьмовы экзамен па беларускай мове быў, як вядома, адменены), што ў галіне вышэйшай школы Беларусі становіцца яшчэ горшэ, што ёсць вялікія цяжкасці ў справе выдання падручнікаў.

Актыўную пазіцыю занялі пры абмеркаванні дэпутаты сп. Шчукін, Касцяц, Кучынскі, Манукова, Суней. Дэпутат Аляксееў заклікаў да дзяржаўнага падтрымкі ў справе адукацыі: бацькі, якім дазваляецца выбіраць, звычайна зыходзяць з нейкіх іншых меркаванняў. І тут ён

цалкам мае рацыю. Праўда, былі сумненні наконт кампетэнтнасці і дзяржаўнага падыходу саміх народных абраннікаў. Дэпутацкі мандат не забяспечвае аўтаматычна ўзроўню мыслення. Калі дырэктар школы спысалаецца на слёзы бацькоў (рускомоўныя, зразумела) — гэта адно. Калі тое ж робіць прадстаўнік заканадаўчай улады — гэта ўжо іншае. А калі доктар тэхнічных навук, патрасаючы ўласнай брашурай "Родной ли белоруссам русский язык?" пачынае даводзіць, што беларусы "русей" саміх расіян, то хоць сядзь, хоць падай. Не то ты ў вышэйшым органе ўлады, не то ў былой завочнай школе. Ёсць усе падставы сцвярджаць, што дэпутат Ігнацішчаў зганьбіў сваю камісію як мінімум перад прысутнай прэсай — і злашчаснай брашурай, і недарэчнымі заявамі.

"Тэмпература", як заўжды пры абмеркаванні доважых пытанняў, была досыць высокай. "Аўстрыізацыя" усёй краіны відавочна набірае разгон, і што на шляху гэтага згубнага працэсу сталі нават камуністы — з'ява "сімптаматычная". І хоць іх матывы могуць мець палітычны афарбоўку, тым не менш, сам факт варты павягі і ўвагі.

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
аглядальнік "ЛіМа"

І ЯК ПРОМЕНЬ
У ЦЁМНЫМ ТУНЕЛІ...

Як напамінак, што, у рэшце рэшт, яшчэ не ўсе страчана і ў нашай суверээннай дзяржаве могуць выходзіць кнігі, вартыя таго, каб імі ганарылася нацыя, стала з'яўленне ў выдавецтве "Мастацка літаратура" першага тома Поўнага збору твораў Янкі Купалы.

Як вядома, мастакоўская спадчына народнага песняра неаднойчы перавыдавалася, некалькі разоў выходзілі і Зборы яго твораў. Апошні, у сямі тамах, з'явіўся ў 1972—1976 гадах і выпуск яго быў прымеркаваны да 90-годдзя з дня нараджэння класіка нацыянальнай літаратуры.

Але ў параўнанні са згаданым сямітомнікам, цяперашняе нездарма называецца поўным. Яно зойме дзевяць тамоў і ўключыць у сябе творы, што былі выяўлены апошнім часам у архівах ці рэдкіх выданнях, або з-за розных меркаванняў, найперш, канечне, з-за ідэалагічнага дыктату яшчэ нядаўна не маглі перадуковацца.

А гэта ж важкі набытак! Сюды ўваходзяць не толькі арыгінальныя Купалавы вершы, а і яго шупаваныя пераклады, а таксама публіцыстычныя артыкулы, тэксты выступленняў, знакамітая сэння п'еса "Тутэйшыя", праявілі пераклады.

Немалаважна і тое, што пры падрыхтоўцы Поўнага збору, а гэтую працу ўзяў на свае плечы Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі, удакладнены, калі была на тое патрэба, даты напісання твораў і крыніцы іх першай публікацыі, выпраўленыя заўважаныя недакладнасці і друкарскія памылкі, значна пашыраны гісторыка-тэксталагічны і рэальны каментарыі.

Дарэчы, гэтае выданне задумана як навукова-каментаванае. Упершыню пры выданні творчай спадчыны Я. Купалы ў асобны раздзел вынесены варыянты і іншыя рэдакцыі

твораў, даецца тэксталагічнае апісанне вядомых Купалавых кніг "Жалейка", "Гудляр", "Шляхам жыцця", "Спадчына", узнаўляецца гісторыя іх стварэння. Паводле рэалій апошняга часу, адсутнічае традыцыйны падзел творчасці песняра на дарэвалюцыйны і савецкі перыяды, што гэта практыкавалася раней.

А цяпер крыху падрабязней пра сам том... Ён атрымаўся цудоўным ва ўсіх адносінах. Багаты па змесце — уключаны творы Я. Купалы, у тым ліку і напісаныя па-польску, а таксама пераклады, што з'явіліся на працягу 1904—1907 гадоў. Дарэчы, рэдактар тома У. Гніламедаў, падрыхтоўка тэкстаў і каментарыяў С. Забродскай і А. Шамякінай.

Том хораша аформлены, у чым, безумоўна, заслуга мастака М. Казлова. Выдатная папера, прыгожы матэрыял вокладкі — тут ужо пастаралася само выдавецтва і паліграфісты.

Ды і тыраж, як для сённяшняга дня немалы — шэсць тысяч экзэмпляраў. Прыемна і тое, што дзве з паловай тысячы з іх накіраваны ў малавай бібліятэкі. А ў выніку атрымаўся добры падарунак масаваму чытачу, а яшчэ... падтрымка выдавецтву. Рэч у тым, што гэтыя экзэмпляры фінансаваны дзяржавай на ўсе сто працэнтаў — стопрацэнтная датацыя.

Уваходзіны ж у свет Я. Купалы для кожнага, хто возьме гэты том у рукі, пачнуцца з грунтоўнага ўступнага артыкула "Прарок нацыянальнага Адраджэння", напісанага доктарам філалагічных навук, знакамітым беларускім літаратуразнаўцам і крытыкам У. Гніламедавым. Па сутнасці гэта ліні-манаграфія пра складаны мін — жыццёвы і творчы — народнага песняра, так патрэбная сэння пераацэнка яго творчасці, што дазваляе зірнуць на Я. Купалу і на самай справе як на Прарока.

І ЯШЧЭ
РАЗ ПРА
ЧАЧНЮ

Наши камни, наши кручи!
Русь! Зачем воюешь ты
Вековые высоты? Досынешь ли?..
А. ГРЫБАЕДА

Тое, што немаў у час вайны "спарадзілі" партызаншчыню на Беларусі, — вынік іхняга нежадання лічыцца з асаблівасцямі беларускага характару. Яны прынеслі свой "новы парадок", сваё пракрустава ложа і адразу ж хацелі перарыбіць свет на свой камыл. Так было паўсюль, і славянства паўстала. Паўстала паліцы, паўстала беларусы, сербы, славакі і ўкраінцы. У першых і апошніх былі свае, напівшляхетныя формы змагання. А ў нас усё перанялі камуністы. Урэшце, без такіх шарагоўных сляшч, як мой дзед Аляксандр, шчы нічога б не было варты. І немцы, здаецца, так і не зразумелі, чаму гэтыя беларусы-дзікуны, якія жывуць яшчэ ў хатах з саламянымі стрэхамі і не ведаюць добрых дарог, не ведаюць публіцызацыі.

Вош, так і расійцы ў Чачні. Прыехалі туды на тыхках, прывезлі сваю "цывільзацыю". Не дзіва, што шчы сустрэлі жорсткі адпор. Ненк заіхлі ў нас у пародзе размовы пра аб'яднанне. Зараз часопіс ваююць, не толькі за сваю волю, але і за волю Беларусі.

Мы памятаем, чым скончылася ганебная вайна ў Афганістане. Худзенькія, малянькія, слабенькія, калі меркаваць па таджыках, афганцы перамаглі, бо шчы не задумаліся гінуць за сваю зямлю. А тут — чачыны, горцы! Згадваю сваёго камандзіра аддзялення ў войску.

Кабардзінец і мусульманін, ён, здаровы і хупы, як тыр, за першага паўгода вучэбкі схуднеў на 20 кілаграмаў, бо еў толькі хлеб з гарбатыю. Да астатніх ежы ён не дакранаўся, бо там маглі быць сіншны.

Ісці да такіх людзей з такой самай меркаю, як да якога-небудзь рызанскага Вані — праўдзівае шаленства.

Тым не менш, спрэды расійскі палітык, таксама як і сярэдні расійскі, уявіўшы, што там — расійская зямля. І да тых часоў, пакуль рускія не зразумелі, ці не адчуваюць гэта на сваёй скуры — праз тэрксты, праз заложніцкаў і яшчэ немаведама праз што — тое, што Чачня — гэта не Расія, іх будучы жорстка вучыць.

Урэшце Чачня Расіі ішоў не была. І зараз, калі які-небудзь "белы каўнрыск", сядзячы на ўтульным маскоўскім кабінете, піна і друкуе тое, што трэба там "огнем і мечам...", дык яго апануюць двайствыя пачушчы. З аднаго боку, ён верыць, што гэта сапраўды "расійская зямля", якую ну ніяк нельга пакінуць на разрабаванне басурману, а з другога боку, расійскія войскі разглядаюцца там, як экзотычныя жывёлы. Яны — адважныя жаўнеры і бясстрашныя генералы, недзе там, дзесьці, прыкладна як у свой час ангельскія войскі ў Індыі. І таму сапраўды шок выклікаюць у яго зместы пра тое, што вайна часам пераносіцца на тэрыторыю Расіі. Тут цывільзацыя з не сродкамі пераафаравання і метадамі выдання вайны расійцам зусім не на руку.

Шырокі і бяскрайні расійскі прасторы і не маюць, шчы цвёрдых межаў з Чачняю. Так што якіх падзей яшчэ можам чакаць ад такога наездку, ведае толькі адзіны Бог.

Алесь БЯЛЯЦКІ

БЕЛАРУСКІ ФОНД СОРАСА
абвешчае конкурс

"ПАДПІСКА"

ў межах праграмы часопісаў культурнага накірунку

Мэта конкурсу - спрыянне ў распаўсюджванні беларускіх часопісаў і іншых перыядычных выданняў культурнага накірунку шляхам афармлення падпіскі для школьных і малых публічных бібліятэк, студэнцкіх, культурных і іншых грамадскіх арганізацый.

Для ўдзелу ў конкурсе прадстаўнікі выданняў павінны быць указаны:

- назва часопіса,
- прозвішча адказнай асобы,
- адрас і кантактныя тэлефоны,
- наклад выдання,
- крыніцы фінансавання,
- кароткае апісанне культурных і мастацкіх арыентацый,
- асноўныя праблемы, перспектывы і шляхі выжывання выдання.

Да заяўкі прыкладаецца:

- спіс адрасатаў падпіскі і іх колькасць,
- кошт аднаго камплекта падпіскі,
- агульная сума кошту падпіскі.

Апошні тэрмін падачы заявак на падпіску на другое паўгоддзе 1996 года - 1 мая.

Увага! Заяўкі, якія напісаны ад рукі і не ўтрымліваюць усёй патрабуемай інфармацыі, не разглядаюцца.

ЗАЯЎКІ ДАСЫЛАЮЦЦА НА АДРАС: 220027 г. Мінск, пр. Ф.Скарыны, 65, корп. 11А, пак. 517 А, Беларускі Фонд Сораса, з пазнакай «ПАДПІСКА».

З пытаннямі звяртайцеся па тэлефонах:
(0172) 32-80-92, 32-77-13, 32-70-64,
39-91-21, 39-93-46.

А ПАДТРЫМКА — НЕ ЛІШНЯЯ

У Вільні створана маладзёжная арганізацыя — Згуртаванне беларускай моладзі Віленшчыны. Мэта ЗБМ — знаёмства юнакоў і дзяўчат з роднай культурай, гісторыяй, а ў выніку — абуджэнне нацыянальнай годнасці, веданне ўсяго, што тычыцца Беларусі. На жаль, на матэрыяльную падтрымку з боку цяперашніх улад Літвы згуртаванне разлічвае не надта, таму з такой просьбай кіраўніцтва ЗБМ звяртаецца да суайчыннікаў на Беларусі. Згуртаванне будзе ўдзячна за любы ахвяраванні, што паступяць па адрасе: Літоўская Рэспубліка, г. Вільня, банк "Нерміс", р/р 5609255, в/р 9089, код 260101730, Згуртаванне беларускай моладзі Віленшчыны.

БЫЎ ЧУЦЕН

"БЕЛАРУСКІ ЗВОН"

З 22 сакавіка 1921 года па 24 лютага 1923 у Вільні выходзіла штотыднёвая грамадска-палітычная і літаратурная газета "Беларускі зван" (з 16 мая да 18 жніўня 1921 года не выходзіла). Рэдактарам-выдаўцом "Беларускага звона" з'яўляўся вядомы драматург і тэатральны дзеяч Францішак Аляхновіч. "БЗ" стаяў за мэту супрацоўніцтва з усімі дэмакратычнымі сіламі, якія падтрымлівалі культурна-нацыянальнае адраджэнне Беларусі, прызнавалі яе права на самавызначэнне. Не абыходзіла газета ўвагай і пытанні літаратуры, культуры. У прыватнасці, асвятлялася дзейнасць прафесійных і самадзейных тэатральных і музычных калектываў у Заходняй Беларусі. Дзякуючы газеце, чытачы змаглі пазнаёміцца з творамі М. Гарэцкага, Я. Коласа, У. Дубоўкі, Н. Арсеневай і іншых пісьмennisкаў. На старонках "БЗ" былі змешчаны п'есы Ф. Аляхновіча "Нясончаная драма", "Заручыны Паўлінкі", "Птушка шчасця".

У БЕЛАРУСАЎ САНКТ-ПЕЦЯРБУРГА

Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Санкт-Пецярбурзе працуе ўжо шэсць гадоў. Апошнім часам дырэцыя новага Дома культуры, што знаходзіцца ў цэнтры горада на рагу Ісаакіёўскай плошчы і завулка Антоненкі на набярэжнай р. Мойкі, дала магчымасць членам таварыства збірацца ў сваім памяшканні. Зборы адбываюцца па традыцыі ў першыя і трэцяя нядзелі а 14-ай гадзіне.

Толькі ў студзені і лютым адбыліся наступныя мерапрыемствы: справаздача старшын рады таварыства за мінулы год, даклады пра паўстанне 1863 года і ў сувязі з 90-годдзем з дня нараджэння М. Улашчыка, з якімі выступіў В. Грыцкевіч. Пецярбургская філія Беларуска-японскай асацыяцыі і Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў правялі пасяджэнне, на якім з дакладам пра перапіску пецярбургскага афіцэра А. Савельева з яго японскім выхаванцам Хідэмару Мадэ (1880—1901) выступіў галоўны захавальнік аддзела рукапісаў Расійскай нацыянальнай бібліятэкі С. Жэмайціс.

"ЗМЕНА" ЗАПРАШАЕ

Кінастужа "Змена" стала супрацоўнічае з кінастудыяй "Беларусьфільм", у прыватнасці, са студыяй "Летапіс". Гледачы мелі магчымасць пазнаёміцца з дакументальнымі фільмамі "Паланез для касінераў", "Арганы Беларусі" (успамін пра Міколу Равенскага), "Сцежка-сцежачка, дарога" і іншымі. Чакаецца і новая сустрэча. 17 сакавіка а 12 гадзіне ў кінастужы "Змена" дэманструюцца наступныя стужкі "Беларусьфільма": "Дз ваздам" — 2 серыі (мастацкі фільм пра трагічны лёс сярэднявечнага вучонага, філосафа Казіміра Лышчынскага); "Сымон Будны" (дакументальны) — пра выдатнага тэолага і рэлігійнага рэфарматара, асветніка Беларусі XVI стагоддзя. На сустрэчу з кінагледачамі запрошаны рэжысёры Барыс Шадурскі, Мікалай Князеў, сцэнарyst Уладзімір Мароз.

У Мінскім лінгвістычным універсітэце у мінулым годзе пашырыўся абсяг спецыяльнасцей: была адкрыта секцыя ўсходніх моў. На пытанне карэспандэнта "ЛіМ" адказвае загадчык секцыі, кандыдат мовазнаўства А. М. ГАРДЗЕЙ.

— Аляксандр Мікалаевіч, усходнія мовы — гэта штосьці новае для вышэйшай школы Беларусі. Калі ласка, раскажыце нам пра аддзяленне і яго гісторыю.

— У 1993 годзе яно адкрылася пры кафедры нямецкай мовы. З 1995-га стала самастойным структурным падраздзяленнем пры перакладчыцкім факультэце. Наша задача — падрыхтоўка кадры для самых розных дзяржаўных структур. А патрэба ў кадрах ёсць. Спецыялістаў-усходназнаўцаў не хапае ні ў апарце прэзідэнта, ні ў Вярхоўным Савеце, ні ў міністэрствах і ведамствах РБ.

— І адкуль сыходзіла ініцыятыва?

— Непасрэдным ініцыятарам стала Міністэрства замежных спраў РБ. Рэспубліка набыла статус незалежнай дзяржавы, пашырыліся яе сувязі са светам, у тым ліку і з краінамі Азіі. Натуральна, на патрэбу часу, на новыя палітычныя рэаліі трэба было адгукацца.

— Ці многа знайшлося жадаючых вывучаць усходнія мовы?

— Летась на дзённае аддзяленне паступіла 30 чалавек, з іх 20 — японцы і 10 — кітайцы. Акрамя таго, для ўсіх жадаючых у нас існуе грамадскае ўтварэнне — навукова-педагагічны цэнтр "Тайген". У цэнтры працуюць тыя ж выкладчыкі па тых жа ў асноўных спецыяльнасцях, а праграма навучання розлічана на два гады. Групы, праўда, невялікія — па 6-7 чалавек, што, з іншага боку, і няблага: гэта спрыяе якасці навучання. Зараз выкладаем японскую, кітайскую, турацкую, арабскую мовы. Выконваем пераклады пісьмовых крыніц з арамейскай (мова Бібліі), старажытна-яўрэйскай, дары, фарсі, хіндзі...

— Вы асабіста якіх моў знаўца?

— Кітайскай і англійскай. Закончыў я Маскоўскі ваенны інстытут замежных моў, нейкі час служыў, быў ваенным перакладчыкам. У сувязі са скарачэннем Узброеных Сіл пакінуў службы, паступіў у аспірантуру Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі, абараніўся.

— Якія, на ваш погляд, перспектывы ў секцыі?

— Мне здаецца, што з цягам часу, паступова яна можа ператварыцца ў кафедру, а ў далейшым магчыма і стварэнне асобнага факультэта. Напрыклад, у Маскве ў складзе МДУ існуе цэлы Інстытут краін Азіі і Афрыкі. Там асобныя праграмы і дысцыпліны, якіх няма на заходніх факультэтах. Згадаем, што краіны Азіі маюць старажытнейшую культуру, якую мы, у пераважнай большасці, ведаем мала. Напрыклад, некаторыя кітайскія хронікі датуюцца 21-м стагоддзем да нашай эры. Вольны і здабыткі кітайскай цывілізацыі, несумненна, былі б на карысць кожнаму культурнаму чалавеку. Вось чаму вывучэнне моў у нас суправаджаецца азнаямленнем з культурнымі традыцыямі Усходу, з філасофіяй, псіхалогіяй, этыкетам, літаратурай, мастацтвам.

— Чым прыцягвае Усход, кожнага, хто з ім так ці інакш сутыкнуўся?

— Знаёмства з усходнімі краінамі непазбежна сказваецца на светабачанні, светаадчуванні чалавека. Пакуль Запад сямімільнымі крокамі ішоў да навукова-тэхнічнага прагрэсу, Усход маленькімі крокамі рухаўся да спазнання чалавека перш за ўсё як псіхічнай істоты. Вось чаму нас здзіўляе і традыцыйная кітайская медыцына, і незвычайная паэзія — з графічнай рыфмай верша, і жываліс — кветкі і птушкі, дзе чалавек не аддзяляе сябе ад прыроды. У даўнія часы паміж рэкамі Янцзы і Хуанхэ была створана цывілізацыя, якая была самадастатковай і экалагічна чыстай. Уражае філасофія, а таксама маральнае вучэнне пра добро і зло. На Далёкім Усходзе не існавала рэлігіі ў еўрапейскім разуменні — хутчэй гэта была рэлігійная філасофія: канфуцыянства, даасізм, ламаізм, буддызм... Усе накірункі мірна суіснавалі і не ўступалі ў канфлікт. І такая вольная адметная дэталі: адлік жыцця кітаеця вялі не ад нараджэння, як еўрапейцы, а з дня зачынення. Гэта значыць, каландарны год плюс дзевяць месяцаў. Смерць для кітайца — не акт трагедыі, а хутчэй пераўтварэнне адной формы жыцця ў другую. Памерлы, лічыцца, ступае на шлях продкаў, дзе сустраецца з бацькам, з маці... У кітайскай і ўвогуле ўсходняй філасофіі вельмі выразна ставіцца пытанне, у чым сэнс жыцця. І адказ на яго вымалёўваецца такім. Ці вечная Іжмя? Не. Значыць, у зямной прыродзе няма сэнсу. Значыць, няма сэнсу і ў матэрыяльных здабытках, і ў прадаўжэнні роду, бо чалавецтва, як і Зямля, не вечнае. Што ж тады

вечнае? Вечная ў чалавека іскра Божая, душа. Але той, хто прызнаў душу, прызнае і таго, хто яе ўдыхнуў. Гэта і ёсць тое, што застаецца пасля смерці. Сэнс жыцця — у развіцці душы. І хоць пасля культурнай рэвалюцыі ў Кітаі ў светапоглядзе і псіхалогіі людзей адбыліся зразумелыя змены, тым не менш, традыцыі там жывуць.

— Існуе, як вядома, выраз "кітайская грамата" — ну, нешта ўжо зусім недаступнае разуменню... Ці адпавядае гэты выраз рэальнасці?

— Так, іерагліфічная пісьменнасць даволі складаная, але не настолькі, як некаму ўяўляецца. Фактычна вывучаюцца дзве мовы, бо яе пісьмовы і вусны варыянты не маюць супадзення. Існуе дастаткова строгая сістэма пабудовы іерагліфаў — ад простага да складанага. Аваладаць ёю можа ў прынцыпе любы чалавек, нават без асаблівых моўных здольнасцей. Чым цікавая іерагліфіка? Яна наглядна паказвае, як з простых паняццяў вырастаюць складаныя. Вось як гэта выглядае. Птушка "каралёк" складаецца з трох іерагліфаў, і калі кожны з іх перакласці, то атрымаецца: "птушка з галавой, падобнай на хрызантэму", а "калібры" — "птушачка, падобная на пчалу".

— Аляксандр Мікалаевіч, усё гэта новае і цікавае для нас звесткі. Засталося даведацца, ці ёсць у гэтай перспектывы пачынення падтрымка з боку кіраўніцтва універсітэта і іншых устаноў.

— Пры любой новай справе непазбежна сутыкаешся з цяжкасцямі, з інерцыяй мыслення, з неразуменнем яе важнасці і неабходнасці. Так і ў справе развіцця ўсходназнаўства на Беларусі. Але ўсе праблемы могуць і павінны быць вырашаны. Сярод іх і недахоп кваліфікаваных кадры, і фінансавая нястача. (Дарчы, "Тайген" і быў створаны, каб нека зацікавіць выкладчыкаў з матэрыяльнага боку.) У многім нам дапамагае Міністэрства замежных спраў, там зараз дальнабачныя кіраўнікі, якія разумеюць дзяржаўную значнасць гэтай галіны. Дапамагаюць нам пасольствы Японіі і Кітая ў нашай рэспубліцы — і літаратурай, і спецыялістамі. Мы праводзім сумесныя вечары, сустрачымся са студэнтамі з азіяцкіх краін. Паколькі моўнае асяроддзе толькі ствараецца, такія кантакты вельмі карысныя.

— Пспехаў вам, і паболей стараных студэнтаў!

Гутарыла Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ

Пошта

ГРАМАДСКАЯ ДУМКА НЕАДНАЗНАЧНАЯ

Супярэчлівасць — адметная рыса нашага часу. Дзе толькі яна цяпер ні прысутнічае, як толькі ні хістае стрэлкі барометра і палітычнага, і эканамічнага! Менавіта на супярэчлівасць сродкаў масавай інфармацыі спасылаўся памочнік прэзідэнта А. Слука ў інтэрв'ю па радыё 16 лютага, абгрунтоўваючы намер стварэння лектарскіх груп і аднаўлення палітінфармацый, "каб не збіваць з толку грамадзян". Як бачна, улады зноў заўважваюць аб сваёй прэрагатыве на адпаведную ім грамадскую думку, фарміраванне якой бадай што і не пералынялася. Не выключана, што зноў пойдучы ў наступ забытыя імізімы, сярод якіх (крыў Божай!) і атэізм разбураць.

Слова "трубадур" у сучасным лексічным абыходку сустракаецца рэдка, аднак доля ўдзелу сучасных айчынных трубадураў (як у прамым, так і пераносным сэнсе) у грамадскім жыцці надзвычай значная. Клопат іх — дбайны, намаганні — упартыя, затое і поспех не кроплямі выцскаецца. Іншая справа — каму на карысць гэты поспех? Імчыі за іх наўрад ці хто ўхваліць героя, які і сам, як Галіаф, пацвельваецца, не бачачы роўных сабе, не адчуваючы нават, які ладзіць прахну Давыд (1-я кн. ц., 17). Евангельскае "...хто ўзвышае, сябе, той зняважаны будзе..." (Мцв. 23, 12; Лукі, 14, 11) як на той час, так і ў нашы дні яшчэ закрыта для многіх. Сучасныя трубадуры майстры зганьбіць таксама і антыподаў героя, якому служаць, і родную мову краіны, якая аблашчыла іх, і гістарычныя сімвалы былой слаўтай дзяржавы, даўні статус якой і цяпер выклікае павагу і шмат у чым заслуговае пераймання; і рэлігію, узаважваючы на вартасць яе ўпаўнаважаных. Здавалася б, і нападця-ляліся, і накусаліся, і жарсці свае дастаткова паўлагоджвалі — усё яшчэ адгалосак ідзе з недалёкай мінуўшчыны, калі праз ананімікі, даносы, паклёпы знішчалі і маральна і фізічна

людзей незалежных, сумленных, здольных, свабодалюбных, абвінавачваючы немаведама ў чым, падчас для наоўпу нават у тых жа даносах, якія самі ўтваралі: маўляў, глядзіце, што за мяззотнікі, ату іх, ату! Толькі тыя "мяззотнікі" прадуў шукалі, не паступіўшыся ўласнай прыстойнасцю, не разграблялі сабе, як ад снегу, дарогу ад талентаў, бо найчасцей самі былі Божай ласкай таленавітыя, а дзе талант ад Бога, там не будзе ні зайздрасці, ні праджнасці. Да гэтага часу грамадская думка не адназначная нахонт неабнародаваных спісаў даносчыкаў. З гэтай нагоды нельга не прыгадаць палымных радкоў з добраўдамага верша М. Лермантава "Смерць паэта": "...але, ёсць і Божы суд, наперснікі распусты! Ёсць грозны суд..." (Творы, 1988, т. 1, с. 159). Уяўляю, як нехта, прыкрыўшыся белым адзеннем і, найвышэй уздымаючы свой сцяг пераможны, можа ашчэрыцца, наракаючы на дэмакратыю, на маладых, на рэлігію... Менавіта дзякуючы рэлігіі пачынае грамадства глыбей спясаць навуку сумлення, набываецца мужнасць адказаць за ўласныя ўчынкы, вучыцца славіць духоўнае, разумець і выконваць Божую волю, а не ўплывовых магнатаў, якія нярэдка пры падбурхванні жоўтага д'ябла перакройваюць лёсы людскія. Галіна Каржанеўская, чые нататкі, хоць і кароткія часам, але такія пранізліва ёмка, тонка іранічныя, са шляхетнай разважлівасцю ў артыкуле "Каханне з мастацтвам не ўжываюцца..." ("ЛіМ" за 22 верасня 1995 г.) зазначыла: "У пры — і пазажыццёвай вядомасці ёсць адзін нюанс, пра які не прынята разважаць публічна. Ён звязаны з менталітэтам і ўплывовасцю адной не шараговай нацыі, ад стаўлення якой у многіх выпадках залежыць і месца творчага чалавека на шкале каштоўнасцей, і грамадскі розгалас, і многае іншае..." Як паказаў нядаўні, для беларусаў нязвычайны, але з замова на

наступствы, конкурс "Чалавек года", што ў чарговы раз высвеціў чалавечыя слабасці перад спакусамі, не толькі творчага. Да гэтага часу сёй-той іранізуе, разважае, аналізуе вынікі конкурсу, задаючыся пытаннем: "Камуж усё-такі паслужылі — Богу ці д'яблу?" Дай Божа надалей болей і пільнасць, і мудрасць, і сціпласць, асабліва закамплексаваным пачуццём уласнай бязграшнасці, каб не кідалі каменняў у "вялікіх" грэшнікаў.

"Тут кніжнікі і фарысеі прывялі да яго жанчыну, злоўленую на чужаложстве. І паставіўшы яе пасярэдзіне, сказалі Яму: "Вучыцелю, гэтая жанчына злоўлена ў пралабадзеныні. А Майсей у законе загадваў такіх закідаць каменнем. Што скажаш ты?" Гаварылі ж гэта, спакушаючы Яго, каб знайсці што-небудзь для абвінавачвання Яго. Але Ісус, нагнуўшыся, пісаў на зямлі, не звяртаючы на іх увагі. Калі ж яны працягвалі пытацца ў Яго, ён выпрастаў і сказаў ім: "Хто з вас без грэху, няхай першы кіне камень у яе". І зноў нагнуўшыся пісаў на зямлі. Яны ж, пачуўшы гэта і дакораныя сваім сумленнем, павыходзілі адзін за адным, пачынаючы ад старшых і да апошніх. І застаўся адзін Ісус і жанчына, стоячы пасярэдзіне. Ісус, выпрастаўшыся, і не бачачы нікога, апрача жанчыны, сказаў ёй: "Жанчына, дзе ты, што абвінавачвалі цябе? Ніхто не асудзіў цябе?" Яна сказала: "Ніхто, госпадзі". Ісус сказаў ёй: "І я не асуджаю цябе, ідзі і не грашы болей" (Яна, 8, 3—11).

Услухаемся ж усе разам у гэта "Не грашы болей", каб надалей наша духоўнае адраджэнне было не начным каганцом з размалюваных штучных пялёсткаў, а натуральнай водарнай ружай у промнях святла ісічны.

Ларыса РАБЦЭВІЧ-БРАНАВІЦКАЯ
г. Мінск

Як ні сумна пра гэта казаць, але апошнім часам усе мы, ад малага да старога, не можам пахваліцца бадзёрым настроем і моцным здароўем. Прычын гэтага няма: і сацыяльна-эканамічны крызіс, які найперш б'е па здароўі людзей, і экалагічная неспрыяльнасць, і шмат што іншае.

Сістэма нашай аховы здароўя дае сацыяльныя гарантыі ўсім пластам насельніцтва на бясплатную медыка-санітарную дапамогу. Толькі ж — ці заўсёды задаволены мы гэтай дапамогай? Каму з нас не даводзілася выседжаць гадзінныя чэргі пад дзвярыма то аднаго, то другога кабінета ва ўчастковай паліклініцы, чуць неаднойчы ад урачоў фразу "Вы не наш хворы", выслухоўваць не толькі споведзі такіх самых, як і ты, хворых, але і ляянку, грубасць? Пасля наведання паліклінікі заўсёды чамусьці думаецца: каб нашы дзяржаўныя мужы таксама сядзелі побач з намі ў гэтых чэргах, дык яны, напэўна, зразумелі б ўрэшце, што ахова здароўя нацыі павінна стаць прыярытэтай задачай і клопам дзяржавы.

Аднак жа засмучаюць не толькі чэргі ды брыдкія сваркі ў гэтых чэргах. Куды больш засмучае тое, што ў канцы чаргі цябе чакае вельмі часта, нават часцей за ўсё не дапамога, а, скажам гэтак, адчэпка. "Твой" участковы ўрач памерае табе ціск і... адашле цябе да профільнага доктара, і ты, узяўшы паперку-накіраванне, праз хвіліну-другую пакідаеш пакой, каб неўзабаве зноў недзе сядзець у чарзе.

Мне асабіста пасля такіх вандровак у паліклініку прыгадваецца штотраза адна мясціна з кнігі ўспамінаў Марыэты Шагінян "Чалавек і час", дзе яна згадвае свайго бацьку — вядомага маскоўскага ўрача-клініцыста: "Каб правільна ставіць дыягназ, урач не павінен быць вузкім, гэта значыць тым, што зараз называюць спецыялістам. Зараз развяліся

ўрачы, як у клетках, па розных асобных спецыяльнасцях — адзін нос і глотку вывучаў, другі жывот і ныркі, трэці лёгкія, чацвёрты — радзільную справу. Пашлі такую славацкую ў вёску, ён не зможа зуб вырваць ці гарачку вызначыць без градусніка, а ўжо дыягназ паставіць — магу пайсці на заклад, нават па сваёй спецыяльнасці не здолею. Каб паставіць правільна дыягназ, трэба добра ведаць увесь чалавечы арганізм і на прывітанне зыходзіць з агульнага стану арганізма".

Дык якім жа павінен быць той урач, да якога звяртаецца перш-наперш захварэўшы чалавек? Пытанне не мною прыдуманна. Пытанне жыццём паставлена і не сёння ці ўчора. Пытанне ці, больш правільна, праблема гэтая даўно турбуе нашу грамадскасць, у тым ліку і медыцынскую. Адны называюць такога ўрача "сямейным урачом", другія "хатнім", трэція — "урачом шырокага профілю" ці "урачом агульнай практыкі" і г.д. За гэтымі назвамі — адна сутнасць: урач, які мог бы аказаць хвораму чалавеку першую кваліфікаваную дапамогу.

Аказваецца, праблема гэтая сёння выходзіць ужо са стану дыскусій і абмеркаванняў і набывае абрысы практычнага вырашэння. Прынамсі, робяцца, нават, зроблены ўжо нібыта першыя крокі да гэтага. Як кажуць, свет чуткамі поўніцца. Яны і падштурхнулі мяне на тое, каб пашукаць нейкае пацвярджэнне чуткам. У выніку гэтых пошукаў і адбылася мая сустрэча з акадэмікам Акадэміі навук Беларусі, прафесарам, загадчыкам кафедры ўрачова-педыятрыі Мініскага медыцынскага інстытута Мікалаем Яўсеевічам САЎЧАНКАМ, галоўным тэрапеўтам Міністэрства аховы здароўя Беларусі, доктарам медыцынскіх навук, прафесарам Уладзімірам Пятровічам СЫТЫМ і начальнікам Галоўнага ўпраўлення медыцынскай дапамогі, членам калегіі Міністэрства аховы здароўя Беларусі Паўлам Міканоравічам МІХАЛЕВІЧАМ. Гаворку з імі і прапаную ўвазе чытачоў.

ЛЯЧЫЦЬ ХВОРАГА, А НЕ ХВАРОБУ!

ТРЫ ВЯДОМЫЯ МЕДЫКІ ЦАЛКАМ ПАГАДЖАЮЦА З ГЭТЫМ

РАФІНАВАНАЯ СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ

Карэспандэнт: — Хацелася б пачуць вашу думку аб праблеме падрыхтоўкі ўрачоў новай сацыяльнай катэгорыі — "сямейных", "хатніх", "шырокага профілю" і прызначэння... Наколькі гэта магчыма ў нас і колькі гэта сапраўды вострая праблема?

У. Сыты: — Праблема спецыялізацыі і інтэграцыі ў медыцыне існуе з моманту інтэнсіўнага развіцця спецыялізаваных відаў медыцынскай дапамогі. Раней сапраўды ўрач аказваў дапамогу хвораму па ўсім спектры пытанняў, што тычыліся медыцыны. Затым адбылася спецыялізацыя гэтай дапамогі. Так, вылучыўся хірург, пасля з агульнаўрачэбнай спецыялізацыі ўзніклі іншыя спецыяльнасці — скажам, тэрапеўты, потым з тэрапіі пачалі выдзяляцца свае спецыяльнасці. На сённяшні дзень толькі ў складзе тэрапіі мы маем 16 спецыяльнасцей. І здавалася, што такая спецыялізацыя, такая тэндэнцыя мае будучыню. Урач-спецыяліст глыбока ведае орган ці сістэму арганізма, у якіх ён спецыялізуецца. Ён валодае спецыяльнымі метадыкамі абследавання хворага, спецыяльнымі метадыкамі лячэння. І гэта ўяўлялася выдатнай перспектывай. Калі чалавек захварэў, дык заставаўся толькі вызначыць, да якога ўрача яму трапіць. А далей ужо справа рук і ўмельства вольнага такога высокапрафесійнага спецыяліста ў гэтай галіне медыцыны. Ды, на жаль, рэчаіснасць аказалася больш складанай, чым мы яе сабе ўяўлялі. Што я маю на ўвазе? Урач-спецыяліст глядзіць на хворага — горка пра гэта гаварыць, аднак жа вельмі часта менавіта так яно і ёсць — не як на чалавека, а толькі як на частку яго, на тую частку, так бы мовіць, ягонага цела, якую ён ведае. З кругагляду ўрача-спецыяліста, як мы бачым, выпадае сам чалавек, гэты ўрач лечыць толькі нейкі асобны орган чалавека, а не чалавека. А яшчэ ж з інстытуцкай лаўкі мы засвоілі адну галоўную і найважнейшую запаведзь: "Лячыць хворага, а не хваробу". Як ні шкада, а якраз гэтак першаснае патрабаванне-абавязак мы і страцілі разам з развіццём рафінаванай спецыялізацыі.

Такім чынам, мы ўбачылі, што павінны існаваць іншыя ўзроўні медыцынскай дапамогі. Увесь цывілізаваны свет прышоў да высновы, што на першым этапе кантакту ўрача і хворага дастаткова ўрача сямейнага ці хатняга, як яго называюць у некаторых краінах, альбо, кажучы іншымі словамі, урача агульнай практыкі.

СЯМЕЙНЫ ўРАЧ? НЕ, ўРАЧ агульнай ПРАКТЫКІ

Карэспандэнт: — Наколькі ідэнтчныя паняцці "сямейны ўрач", "хатні ўрач", "урач

агульнай практыкі"? Якое з іх найбольш прыдатнае ў нас?

У. Сыты: — Гэта не зусім ідэнтчныя паняцці, але ў дастасаванні да стану нашай медыцыны і нашага грамадства будзем разумець, што гэта адзін і той жа спецыяліст. Той спецыяліст, які ў 75 працэнтах выпадкаў звычайных захворванняў аказвае хвораму на першым этапе досыць кваліфікаваную дапамогу і на дастаткова сучасным узроўні. А далей, калі ён бачыць, што захворванне больш складанае і яму не ўдаецца правесці дыферэнцыраваны дыягназ, — тады ўжо ён сам вызначае патрэбнага гэтаму хвораму вузкага спецыяліста. І аддае патрэбу ў існуючай сёння іерархіі: маўляў, спачатку хворага трэба накіраваць у раён, затым — у вобласць і толькі потым — у цэнтр. Урач агульнай практыкі вызначае адразу, хто патрэбны гэтаму хвораму, і калі трэба, сам накіруе яго ў суперсучасны цэнтр на абследаванне. А што сёння атрымліваецца? Сам хворы, калі яму забалела ў грудзях, павінен думаць, куды яму ісці: ці то да неўрапатолага, ці то да кардыёлага; а калі забаліць паясніца, дык ісці, зноў жа, да неўрапатолага ці да нефролага. Як бы мы ні спецыялізаваліся, але той самы нефролаг павінен ведаць і сумежныя хваробы. Таму вольна такога ідэальнага абслугоўвання хворага пры гэтай вузкай спецыялізацыі на першым этапе дасягнуць проста немагчыма. А паглядзіце, што ў нас робяцца ў спецыялізаваных аддзяленнях бальніц. Колькі там няпрофільных хворых! У кардыялогіі ляжаць неўралагічныя хворыя, не кажучы ўжо пра пацыентаў з захворваннямі органаў дыхання і г.д., і наадварот. І вольна хворы чалавек трапляе ў "няпрофільнае" аддзяленне, доўга там абследаецца, бо вузкаспецыялізаваны ўрач не мае вопыту работы з такім хворым, і праходзіць доўгі час, пакуль нарэшце гэты бедлага атрымае кваліфікаваную дапамогу, адэкватную ягонаму стану.

Усё гэта і сталася прычынай таго, каб мы зноў звярнулі свой погляд на падрыхтоўку агульнапрактыкуючага — скажам так — урача.

П. Міхалевіч: — Чаму я асабіста за ўрача агульнай практыкі? Участковы ўрач у нас, на жаль, ператвораны ў дыспетчара. Калі вы самі не вызначыліся, да якога спецыяліста ісці, ён вас накіруе да яго. І толькі. Урач жа агульнай практыкі вядзе пацыента сам пры любой паталогіі, у межах таго, колькі ён падрыхтаваны і дзе не патрабуецца прыцягненне іншых сумежных спецыяльнасцей, такіх, як, напрыклад, хірург, траўматолаг, артапед і г.д. Ды і то ён прысутнічае пры кансультацыях з гэтымі спецыялістамі альбо, у горшым выпадку, блізка знаёміцца з іх заключэннямі. Урач агульнай практыкі можа наведваць "свайго"

хворага ў стацыянары, прасачыць і пра кантраляваць працэс яго лячэння.

Сусветная арганізацыя аховы здароўя прыняла прынцып выкарыстання ўрача агульнай практыкі, а не сямейнага ці хатняга. Сямейны ўрач — гэта ўрач вельмі багатага грамадства. А якое сёння грамадства ў нас, гаварыць не даводзіцца.

М. Саўчанка: — Мы таксама ставім пытанні аб увядзенні і падрыхтоўцы ўрача агульнай практыкі. Ён павінен умець разабрацца з асноўнымі захворваннямі чалавека, павінен ведаць сімптоматыку гэтых захворванняў, паставіць пярвічны дыягназ. Я гэта называю "пабудовай правільнага медыцынскага маршруту". Урач агульнай практыкі для нас — новае сацыяльнае паняцце. Ён павінен увайсці ў сям'ю, быць там не толькі доктарам, але і сябрам сям'і, дарадцам. У сувязі з гэтым я стаўлю пытанне так: "Сям'я, як аб'ект для ўрача", "Сям'я, як аб'ект для неўрапатолага" і г.д. Нарадзілася, скажам, у сям'і дзіця, у яго могуць быць самыя розныя ўралагічныя захворванні, розныя ананаліі, якія павінен заўважыць гэты сямейны ці агульнапрактыкуючы ўрач.

ПАДРІХТОўКА ўРАЧА І яго АДАПТАЦЫЯ

Карэспандэнт: — Дык, значыць, урачы агульнай практыкі ў нас рыхтуюцца?

У. Сыты: — Перш-наперш адзначу, што ўзровень падрыхтоўкі ўрачоў у нашых медінстытутах даволі высокі і адпавядае агульнаеўрапейскаму. А што да вашага пытання, дык мы яшчэ ў 1992—93 гадах, натхнёныя ідэяй урача агульнай практыкі, аб'ядналі ў медінстытутах падрыхтоўку ўрачоў-тэрапеўтаў і педыятраў. Наша Міністэрства аховы здароўя робіць стаўку на выкарыстанне ўрача агульнай практыкі. З гэтай мэтай ужо сёлета будзе зроблены першы выпуск такіх урачоў. А ў інстытуце ўдасканалення ўрачоў будзе праводзіцца цыкл лекцый па спецыяльнай праграме, якая распрацавана з улікам таго, каб урач такога, скажам, сямейнага профілю меў дыягнастычныя і лячэбныя навыкі як урач-гінеколаг, урач-тэрапеўт, урач-хірург і іншых сумежных спецыяльнасцей.

Карэспандэнт: — Ці не здарыцца так, што ўрач агульнай практыкі, які павінен ведаць і ўмець "усё", на самай справе, як у нас часта бывае, не будзе ведаць толкам нічога?

М. Саўчанка: — Вы гэта правільна заўважылі. Ёсць такі выраз: "Урач павінен ведаць нямнога пра ўсё і ўсё пра нямногае". Здаецца, і пра журналістаў гэта самае кажучы... Дык вольна, "нямнога пра ўсё" — гэта і ёсць урач агульнай практыкі, аказаць павінен умець паставіць дыягназ, які

пярвічную дапамогу пры любых захворваннях. Я чытаю курс у медінстытуце і адразу папярэджваю студэнтаў: "Паважаныя калегі, я не буду рабіць з вас уролагаў, я хачу ўзброіць вас хоць крыху семіятычнага раду ведамі, каб вы зналі, з чым вы сустрэнецца ў сваёй рабоце, каб вы ўмелі выпытаць у хворага ўсё пра яго хваробу, паставіць правільны дыягназ і параіць, што хвораму рабіць далей". Тэхнічная ўзброенасць змянілася кардынальна, пухліны нырак, напрыклад, калі хвораму яшчэ нават нічога і не баліць, з дапамогай апаратуры павінен бачыць урач агульнай практыкі. Вядома ж, гэты ўрач павінен разам з тым скончыць і сваёй нармальную праграму медінстытута з улікам асабліва-важнейшай будучай сваёй работы.

П. Міхалевіч: — У нас у рэспубліцы ўжо на працягу трох гадоў с'як-так праводзіцца гэты эксперымент. Важна, вядома, падрыхтаваць такога ўрача, але не менш важна і ягоная адаптацыя ў існуючай сістэме аховы здароўя. Калі яго накіраваць у нашы паліклінікі, дык літаральна праз паўгода ён ператворыцца зноў-такі ва ўчастковага тэрапеўта. Механізм адаптацыі знаходзіцца ў прамой залежнасці ад палітыкі мясцовых органаў у сістэме аховы здароўя. Урач агульнай практыкі павінен мець свой кабінет у тым доме, у тым жыллёвым масіве, дзе жывуць ягоныя пацыенты. Тут можна заўсёды прадугледзець 2-х ці 3-х пакаёвыя кватэры для размяшчэння такой "сямейнай" паліклінікі. Урач тут будзе працаваць з двума, трыма сярэднімі медработнікамі. Сёння медсястра ў нашых паліклініках часцей за ўсё выконвае ролю статыста: выпіша рэцэпт, нешта прынясе, нешта падасць. Гэта зусім не тое, чаму яе вучылі тры гады ў вучылішчы. Павінны быць значна пашыраны функцыі сярэдняга медперсаналу. І яшчэ: урач агульнай практыкі павінен мець пад рукой увесь неабходны мінімум дыягнастычных магчымасцей. Я асабіста праціўнік ставіць адразу дыягназ з дапамогай апаратуры. Гэта ракавага памылка нашых медыкаў, якая часта вядзе да сумных паследкаў. Трэба, каб дыягназ ставіў урач, а апаратура пацвярджала яго альбо выключала.

Урач, які б ён ні быў, не можа быць, працаваць сам па сабе. Ён, так сказаць, вызначаецца, акрэсліваецца той сістэмай аховы здароўя, у якой працуе. Мы працуем па бевярным прынцыпе, адаптаваным да нашых умоў яшчэ М. Самашкам. Гэта сістэма цэнтралізаванага кіравання, размеркавання і кантролю па прынцыпе вертыкалі. Доўгія гады яна нас задавальняла, бо з'яўлялася самай гарантанаванай, забяспечвала толькі на 60 працэнтаў, сёлета — не лепш. А ўрач агульнай практыкі (сістэма, у якой ён можа існаваць) вымагае зусім іншай, новай схемы фінансавання, змяшанай, якая будзе ўключаць бюджэтнае, страхавое, прыватнае (спонсарскае) фінансаванне.

ХТО ПЛАЦІЦЬ БУДЗЕ?

Карэспандэнт: — Ці не апынецца ў выніку большасць насельніцтва наогул без медыцынскай дапамогі? Ужо і сёння дарагавізна медыкаменту стала неперадольным бар'ерам між аптэкай і хворымі... І як хутка мы будзем лячыцца ва ўрача агульнай практыкі?

(Працяг на стар. 12)



Сапраўды велізарную даніну ў розныя часы свайго існавання ўсклалі на ахвярны алтар Беларускай культуры і гісторыі жанчыны — нашыя апосталкі Беларускай культуры.

Ефрасіння Полацкая, Рагнеда, Эмілія Плятар, Марыя Ямант, Алаіза Пашкевіч, Канстанцыя Буйло, Уладзіслава Луцэвіч, Ларыса Геніюш, Яўгенія Янішчыц — гошчы і годны пантэон слаўных дачок Маці-Беларусі, чые імёны з такой удзячнасцю і цеплынёй узгадваюцца падчас вечарыны, што адбылася 28 лютага ў "Беларускай хатцы".

Вельмі прыемным перадсвяточным падарункам для жаночай паловы гасцей дома Максіма Багдановіча стала выступленне паэта Леаніда Дранько-Майсюка. Як і заўсёды тонка і нязмушана аб'яў размову наш сьмелы знаўца Хараста аб Жанчыне і Каханні, аб Вернасці і Здрадзе, аб Давыд-Гарадку і Парыжы...

Падтрымаць атмасферу "на ўзроўні таршэрнага святла" на працягу вечарыны паэту дапамагалі гітарыст Кірыл Успенскі — студэнт кансерваторыі Акадэміі музыкі.

"Столенасць Парыжам" — так Леанід назваў свой чарговы зборнік — не разачаравала шматлікіх прыхільніц ягонага таленту. Наадварот, напрыканцы вечарыны яны "не стаміліся" пастаяць у чарзе па аўтограф ад аўтара і яго "аўтарскі" пацалунак.

А. КУЛІН

На здымку: Выступае Л. Дранько-Майсюк.

Фота С. ЛОЙКІ

ВЕЧАР ІЗРАІЛЬСКОЙ ЛІТАРАТУРЫ



У Беларускай сталіцы прайшоў вечар дзіцячай ізраільскай літаратуры, які правяло Пасольства дзяржавы Ізраіль у Беларусі і Камітэт па святкаванні 3000-годдзя Іерусаліма.

Вечар прадоўжыў эстафету юбілейных мерапрыемстваў, прысвечаных 3000-годдзю Святога Горада-Іерусаліма. На ім былі аб'яўлены вынікі суветнага конкурсу "Дзеці Свету малююць Іерусалім". Патрабавальнае журы адбрала 12 лепшых работ (па адной з 12 краін). Сярод іх — карціна "Нябесны Іерусалім" вучаніцы 7 класа з мастацкім ухілам сярэдняй школы N 4 г. Маладзечна Надзі Смальяковай. Надзя адзначана спецыяльным дыпламам і паездкай у Святы Горад Іерусалім.

На здымку: Надзя Смальякова са сваім мастацкім кіраўніком Аленай Самойлавай.

Фота Віктара ТАЛОЧКІ,

БЕЛТА

Калі ў 1917 г. Рудальф Панвіц у кнізе "Крызіс еўрапейскай культуры" ўпершыню даў вызначэнне сучаснага яму чалавека як "постмадэрнага" — стракатай у сваіх памкненнях, не ідэнтычнай сабе, спароджанай суцэльным нігілізмам істоты, нейкай "залатой сярэдзіны паміж дэкадэнтам і варварам", ён наўрад ці ўяўляў сабе, што гэтае найменне, спрычыніўшыся да архітэктуры і філасофіі, гісторыі і літаратуры, сацыялогіі, медыцыны ды шмат чаго іншага, вернецца ў канцы стагоддзя да сваёй зыходнай — да чалавека, у дачыненні да якога (асабліва постсавецкага) яно ніколі не страціла сваёй актуальнасці. Было шмат спроб прарвацца праз рознааблічнасць і

сапраўдным асветніцтвам і псеўданавуковым? У якой ступені патрэбна ў жыццядзейнасці чалавека спалучэнне новага са знаным, што з гэтага знанага, але да канца духоўна не спажытага вартае нашага ўспрымання і пераймання? Што ёсць памяць і ці можна разумець яе як "усведамленне прысутнасці асобы, з'явы, падзеі ў сучаснай культуры і гісторыі"? Наколькі ментальнасць народа праяўляецца сёння, зараз, і колькі яна можа быць сцёртая тымі ці іншымі абставінамі яго існавання? З гэтых і іншых праблем ці не самая, на мой погляд, галоўная — праблема стасункаў асобнага, прыватнага чалавека з рэчаіснасцю, ці антырэчаіснасцю, якой яна сталася ў нашым стагоддзі. Вышэйшыя каштоўнасці занадта

інтарэсу", з яго найцяжэйшага шляху да ўсведамлення сябе не чымсьці "выбраннікам", а — суб'ектам, аўтарам свайго выбару і свайго жыцця.

"Малая радзіма" — краіна — сусвет — вось яшчэ адна траекторыя разважанняў Ю. Залоскі. Радзіму і бацькоў не выбіраюць, — слухна заўважыў адзін вядомы расійскі пісьменнік. Менавіта родныя мясціны застаюцца для чалавека заўсёдным цэнтрам Зямлі. З гадамі, абжываючы свой лёс, чалавек далучае да родных мясцін усё новае — вялікія і малыя, блізкія да сваіх і дужа экзатычныя, але твой асабісты зямны цэнтр ад гэтага нікуды не перамесціцца. Як для Ю. Залоскі, дык удалечыні толькі глыбей спасцігаецца яго сэнс. "Малая радзіма" пачынае

ПАКУЛЬ СТАІЦЬ НАШ ДОМ...

цямнасць, праз усемагчымыя "скуры" і маскі да чалавека сапраўднага з боку заходняй культуралогіі, цяпер дайшла чарга і да нас. Як на мой погляд, дык кніга Юрася Залоска "ВЕРСІІ. ШЛЯХ ДА ХРАМА "IDEA SUI" па вялікім рахунку — менавіта адна з гэтых спроб.

Аб'ектыўна ж кніга, паводле слоў самога аўтара, — плён яго трохгадовай працы, не толькі журналісцкай (пераважна ў "ЛіМе"), але і ўласна творчай, літаратурнай ды і проста свядомаснай. Аб гэтым сведчыць і нязвычайная для нашага чытача, нават крыху экстравагантная архітэктоніка, што пакідае ўражанне ўпарадкаванасці, цэласнасці — але не вонкавага, а глыбока ўнутранага, філасофскага кшталту. Сам Ю. Залоска прызнаецца, што на вызначэнне якраз "нябачнай унутранай сувязі паміж тэкстамі... былі скіраваны асноўныя намаганні" аўтара. І не дзіўна: ужо сумяшчэнне розных жанравых форм, ім скарыстаных, патрабуе ад чытача пэўных высілкаў, але і дапамагае, бо па-свойму правакуе на пошук аб'яднальнага пачатку.

У кнізе задзейнічаны эсэ, дыялогі, фрагменты дзённіка, журналісцкія нататкі, газетная хроніка, цытацыя. Надзвычай шырокае і кола праблем, да якіх звярнуўся Ю. Залоска і якія ён акрэсліў у сваім "Уступным аўтографе", вылучыўшы перадусім такія, як "шляхі ўсталявання палітычнай незалежнасці; роля мастацтва ў пабудове гуманістычнага грамадства; лёс мовы; праблемы літаратуры і мастацкай культуры; сучаснае беларускае мысленне і светапогляд"... Кожная з гэтых праблем надзвычай маштабная і аб'ёмная, а ў сукупнасці яны ўяўляюць сабой кола пытанняў, над якімі раней ці пазней павінен задумацца чалавек, калі ён толькі ўвогуле здатны на тое, каб — задумацца. Тут ёсць усё, што можа тым ці іншым чынам займаць культуралагічную думку, што складае гэтак званы "жыццёвы свет" (вельмі ж прыдатнае паняцце ёсць для такіх выпадкаў у нямецкай філасофіі — "Zebenswelt"), найперш — беларускі, часова і нацыянальна ў кнізе дастаткова канкрэтны, завааны, але пазначаны прысцяпам да проста чалавечага ва ўсіх яго найважнейшых параметрах, да ўсечалавечага. Што такое культура і ў якой ступені залежыць дзяржаўнасць ад культурнасці — у вышэйшым сэнсе слова — кожнага насельніка краіны, кожнага жывога складніка той ці іншай людскай супольнасці; у якой меры культура ёсць плён намаганняў асобы і ў якой — калектыўнай свядомасці? Наколькі апраўданы і ўвогуле ці апраўданы грамадскія катаклізмы з хоць бы "адной-адзінай ахвярнай чалавечай крывінкай" на шляху да незалежнасці? Як адбываецца ператварэнне масы, натоўпу ў народ і нацыю? Што ёсць эліта нацыі, у прыватнасці — беларускай? Дзе праходзіць мяжа паміж

падуладнага сіле гравітацыі, і чалавеку цяжка нават праводзіць мяжу паміж абсалютна не ідэнтычнымі ў здаровым разуменні з'явамі, што на працягу стагоддзяў ацэньваліся свядомасцю менавіта як супрацьлегласці ("Unterscheidungsvermögen"), напрыклад, дыктатура і дэмакратыя, а не тое што валодаць пэўнай "самасцю", індывідуальнасцю, незалежнасцю, жыцьцём, што называецца, па-боску. Ці магчымы асобнасць, асоба, калі сціраецца падзел паміж традыцыйна несумяшчальным, калі цёмным становіцца само паняцце апазіцыі? Кажучы словамі аўтара "Версій", "наколькі прынцыповай можа быць для чалавека, сям'і, дзяржавы — патрэба Незалежнасці?" Асабліва ж для чалавека адзінакавага, канкрэтнага, чые засваенне дыктатуры адбываецца ці не на генетычным узроўні, чыя свядомасць пры гэтым дэфармуецца, а рэшткі асобы, не маючы магчымасцяў рэалізавацца, здзейсніцца, адчужаюцца ад яе носьбіта і паглынаюцца Яго Вялікасцю Рытуалам.

Разважанні Ю. Залоскі над гэтай праблемай у мяне асабіста выклікалі шмат асацыяцый, у прыватнасці — з публіцыстыкай Вацлава Гавела. Слыны чэх, бясспрэчна, мае рацыю, сцвярджаючы, што для разбурэння таталітарнай сістэмы ў любой яе іпастасі, у тым ліку сучаснай посттаталітарнай, яшчэ больш пачварнай, жорсткай і вераломнай, неабходны не радыкальныя сацыяльныя эксперыменты накшталт путчаў, рэвалюцый і змоў, а пераадоленне, кажучы словам В. Гавела, "самадыктатуры". "Покрыва жыццё ў хлусні", — піша ён у артыкуле "Сіла бяссільных", — зроблена з дзіўнага матэрыялу: да таго часу, пакуль яно наглуха пакрывае ўсё грамадства, здаецца, што яно з каменя; аднак дастаткова ў адным месцы прабіць яго, дастаткова адзінаму чалавеку ўсклікнуць: "Кароль — голы!", і адзінаму гульцу парушыць правілы гульні, тым самым выкрыўшы яе як гульні — і ўсё раптоўна паўстае ў іншым святле, а ўсё покрыва, быццам папярэвае, вокалгненна пачне рвацца і распаўзацца". Раней за В. Гавела аб тым жа гаварыў і яшчэ адзін вядомы парувальнік "правілаў гульні" — Дж. Оруэл. Хто не памятае біблейскага кіта, праглынуўшага прарока Іону; апошні маліў кінуць яго ў мора, каб выкупіць віну за буру. У эсэ "Чэрава кіта" Дж. Оруэл перайначвае біблейскі міф, замяняючы матыў ахвярнасці на прама процілеглы — уцекаў ад свайго абавязку. Чэрава кіта — гэта своеасаблівы прытулак для ўсіх, у чых вачах неразумна працістая праслаўтым "абставінам": "Аддайся сузіранню таго, што адбываецца ў свеце, не процідзейнічай, не спадзявайся, нібыта здольны кантраляваць гэты працэс, — прымі яго, прыстасуйся, увасоб". Разважанні Ю. Залоскі — аб гэтай жа небяспецы "ўцекаў"; і ён, і яго шматлікія суб'яднікі, напрыклад — В. Быкаў і Н. Гілевіч, лічаць, што ўсё пачынаецца з "паасобкавага" чалавека, з пераадолення ім страху, рабства, "існавання без

ўспрымацца і ў сваёй канкрэтызаванасці — як, да прыкладу, лясістая, балоцістая, шматскладовая па мове і па веры ("пэўны абшар вакол Белавежскай пушчы... на мяжы Гродзенскай і Брэсцкай абласцей Беларусі" і Беластоцкага ваяводства Польшчы), і ў сваёй сакральна-метафізічнай сутнасці — як "міфічная заповітная зямля", да якой чалавек "прывязаны фактам свайго нараджэння і ўзгадавання" і якой закладзены "першаня каардынаты" яго быцця, не падуладнага ні часу, ні варункам, заўсёдня, і як, у рэшце рэшт, "радзіма-праардзіма", "мянстваўіўшая рэчаіснасць".

Аднак удалечыні не толькі нараджаюцца думкі самотна-настальгічныя ды філасофскія, а і, вядома ж, адбываецца параўнанне свайго і замежнага. І, на вялікі жаль, не заўсёды на карысць першага. "У Цэнтральнай Еўропе, як гэта бачна хоць бы на прыкладзе Польшчы, — чытаем у Ю. Залоскі, яшчэ захавана якасць — адчувальнае — доля сакралізацыі ўсяго жывога, прыроды і чалавека. Тут зусім інакшы і прырода, і чалавек — прынамсі, прырода не так панішчана, як у Айчыне. Нават пабытовыя дробязі, кухня, напрыклад, сведчаць аб пакрытым клопаце пра чалавека. І абсалютна інакшая, чымсьці дома, моладзь, — больш памяркоўная, спакойная, нармальнае... Гэта людства, якое ведае вартасць жыцця і таму шануе яго нават у дробязях. У такім людстве пачуваецца надзвычай лагодна і лёгка. Быццам спазнаеш забыты смак існавання". Не ведаю, як каму, а мне ўспомніліся радкі з кнігі М. Гарэцкага "На Імпэрыялістычнай вайне", у якіх гэтка ж боль за Айчыну. Вярнуўшыся з фронту дамоў, у родную хату, думае Лявон Задума: "Як гэта ўсё далёка.. ад той культурнасці, якую бачыў я ў слянянскіх хатах ува Усходняй Прусіі". Восем дзесяцігоддзяў прайшло, а боль і самота ад таго, адбываецца на радзіме, не змяніліся на нейкія іншыя пачуванні. Насампраўдзе, перафразуючы слова ўсё таго ж М. Гарэцкага, — у чым наша віна?

Тэма радзімы знітавана з яшчэ адной — горада і вёскі. У адданасці апошняй аўтар і прызнаецца шматкроць. Горад — сімвал цывілізацыі, а яна для Ю. Залоскі (ды і не толькі для яго аднаго) — ці не сінонім "утылізаваўнай культуры, здабыткі праўдзівай культуры ў якой ператвораны ў спадручны матэрыял для непісьменнага ўвогуле, некультурнага гарадскога чалавека". Горад, па сутнасці, своеасаблівы антысвет у параўнанні з вёскай — пачаткам Беларускай культуры і яе на сённяшні дзень апірышчам, "аптымальнай мадэллю культуры супольнага жыцця", "арганізацыі сумоўя, стасунка людзей", а менавіта гэтак сумоўе, на думку Ю. Залоскі, і з'яўляецца найгалоўнейшай прыкметай культуры, яе ўзроўню, якасці і проста — наяўнасці.

Юрась ЗАЛОСКА. Версіі. Шлях да храма "Idea sui": дзённік, дыялогі ЭСЭ. "Тэхналогія", 1995.

Якая з гэтага выснова? "Сёння я повен разумення таго, што калі што і "ўратуе" вёску, то толькі не слёзнае вершаванне сваіх пачуццяў, а канкрэтная праца па засваенні і агучванні вясковай традыцыі".

"Культура — гэта вызначальная якасць свету, атрыманая ў спадчыну" — сцвярджаў французскі пісьменнік і філосаф А. Мальро. Што ў гэтым сэнсе літаратура? Разважанні менавіта аб ёй мяне як літаратуразнаўцу зацікавілі найперш. У чым стваральная функцыя літаратуры, акрамя таго, што яна сама — тварэнне, сукупнасць твораў, сукупны твар? Што імкнецца яна спасцігнуць, апроч матэрыяльна зафіксаванай рэчаіснасці? У якой ступені падуладна літаратура часу, абставінам, ментальнасці мастака? Адказы на гэтыя і іншыя пытанні шукаюць Ю. Залоска і яго суразмоўцы — пісьменнікі і даследчыкі літаратуры. Тут, безумоўна, кожны чытач "Версій" знойдзе для сябе як аднадумцаў, так і апанентаў. У любым выпадку кніга мае што дадаць да літаратурнай, так бы мовіць, генеалогіі беларускіх пісьменнікаў, да іх эстэтычнага крэда.

Як вышэй ужо адзначалася, цяжка не тое што прааналізаваць, а нават проста пералічыць усе праблемы, што сталі прадметам роздумаў Ю. Залоскі і яго суб'яднаўцаў. У кнізе — уяўленні, ідэалы, каштоўнасці арыенціры сучасніка, яго спадзяванні і расчараванні, сведамасныя з'явы яго і папярэднікаў, што замацаваліся ў самых розных сферах — ад штодзённа-побытавай да літаратуры, жывапісу, навукі, палітыкі. У той жа час, аб чым бы ні ішла размова, яна мае сваім фокусам лёс Беларусі, яе Адраджэнне. Зрэшты, асабіста мне здаецца, што ёсць пільная неабходнасць асэнсавання, удакладнення самога паняцця "беларускае адраджэнне" (якое для адных стала паняццем-фетышам, для другіх — чымсьці нахвост раздражняльнай чырвонай ануцы ў ваках раз'юшанага быка) і ў гістарычным, і ў філасофска-эстэтычным, і ў палітычным ды іншых аспектах. У кожным разе гэтае паняцце неабходна спадарожнічае асэнсаванню беларускіх, суаднесенасці розных яе складовых — мінулага, сучаснасці і будучыні, дэмакратыі, нацыяналізму, сённяшняга быцця нашага (якое, кажучы словамі згаданага вышэй А. Мальро, пакуль не што іншае, як "быццё адноснае смерці"). І перспектывы — бліжэйшых і аддаленых.

Для Ю. Залоскі беларушчына — адно з "крычачых пытанняў"; яе вызначэнне носіць у "Версіях" характар рамантычна-паэтычны:

"БЕЛАРУШЧЫНА.

БЕЛАРУШЧЫНА — як прыгожае паданне, жаданы міф.

БЕЛАРУШЧЫНА — як ідэалістычны цэнтр прыцягнення душы, што вызначае і парадкуе свет рэчаў вакол нас: жылло, апратку, песні, сны...

БЕЛАРУШЧЫНА — як усебеларускі метафізічны Грааль, у які збіраюцца-сходзяцца токі нацыянальнага духу і які дзеля таго варты такой жа светлай міфалагізацыі, як і той сапраўдны, міфічны Грааль..."

Асаблівае месца ў кнізе Ю. Залоскі займаюць дыялогі. Прадрабязна запяняцца на іх не буду свядома: кожны з гэтых дыялогаў, я пераканана, займае пільную ўвагу з боку чытачоў з самымі рознымі інтарэсамі — ад навукоўцаў да студэнтаў і проста неабякавых да культурнага жыцця Айчыны. У сукупнасці ж сваёй гэтыя дыялогі — сапраўднае свята духоўнасці, якое многа дасць чытацкім розуму і сэрцу. Дазволю сабе назваць прозвішчы суразмоўцаў Ю. Залоскі, не ўзгадваючы пры гэтым іх прафесійных заняткаў ды пасада (і таму, што ў большыні сваёй яны ў гэтым не маюць патрэбы, і таму яшчэ, што іх трывала прысутнасць у культурнай нашай прасторы, найчасцей не ўкладваецца ў пракрустава ложа нейкага адзінага занятку): В. Быкаў, Я. Шунейка, І. Бабкоў, У. Конан, М. Крукоўскі, А. Каўка, А. Мальдзіс, М. Раманюк, А. Трусаў, А. Сідарэвіч, І. Жук, П. Церашковіч, А. Кіштымаў, Э. Зайкоўскі, С. Дубавец, А. Федарэнка, Г. Сурмач.

Найцікавейшы прыём выводжу для

сябе з кнігі: дыялог дыялогаў. Усе названыя вышэй пісьменнікі, гісторыкі, даследчыкі культуры ўступаюць у дыялог не толькі з Ю. Залоскам, але і — праз яго, з яго непасрэдным удзелам — і ў дыялог адно з адным, часцей пагаджаючыся, часам адно аднаго ўдакладняючы ці аспрэчваючы, аднак у кожным выпадку пакідаючы ў чытача ўражанне асобнасці, індывідуальнасці, глыбокай заклапочанасці лёсам Беларусі і яе культуры. Адзін мой калега па ўніверсітэце любіць гаварыць, што дарэмна чакаць ад спрэчкі ісціны, бо народзіцца яшчэ больш пытанняў. Наконт ісціны — не ведаю; схільна думаць, што — пры ўсёй разнастайнасці яе разумення рознымі людзьмі — ісціна нараджаецца ў адзіночным роздуме чалавека; а вось прага ісціны, прага яе пошуку шляхам спрэчкі, дыялога, пэўна, бывае. Ю. Залоска падкрэслівае, што "Версіі" пажадана чытаць менавіта як "запрашэнне да саўдзелу", сугаворкі, суразумення (пры гэтым апошняе зусім неабавязкова азначае згоду ва ўсім).

Агульнавядома: за недалёкім часам жанр дыялога ў нас не надта віталі, што цалкам зразумела. Невыпадкава дыялог у прынцыпе не прызнаецца дыктатарамі, у тым ліку і тымі, што не сціраюць чалавека ў лагерны пыл і пакідаюць яму фармальную свабоду. Тое ж можна сказаць і пра жанр эсэ, гэты, па словах вядомага вучонага і філосафа, "духсэнсавы жанр", які — нельга не пагадзіцца з Ю. Залоскам — пад савецкім часам практыкаваўся даволі рэдка, у той час як на Захадзе стаў адным з самых папулярных. І, зноў жа, гэта зразумела. Узгадайма оруэлаўскі "1984": самым цяжкім злачынствам у Акіяніі лічылася "злачынства думкі", або, як казалі, — думзлачынства", і Паліцыя Думак пільна сачыла за тым, каб гэты смяротны грэх выкараняўся дашчэнт. Ад думкі ж, ад рэфлексіі недалёка і да ўчынку! Апошнім часам эсэ дастаткова часта з'яўляюцца і ў нашым друку.

Што датычыць эсэ Ю. Залоскі, то прадметам абдумвання ў іх сталі, вядома ж, і дужа канкрэтыя падзеі, у тым ліку палітычныя. Асабіста мне, аднак, цікавей за іншыя разважанні метафізічна-сугестыўнага кшталту, якія і "апратку" маюць больш афарыстычную, і ўяўленне пра асобу аўтара даюць больш глыбокае. Для мяне як чытача гэта важней. І хоць бясконца цікава сачыць за думкамі суразмоўцаў Ю. Залоскі, аднак — хто ж ён сам, у розных сваіх, хоць і судакранальных амплуа — журналіста, філосафа, літаратуразнаўцу і, у рэшце рэшт, аб'яднальнай фігуры "Версій"? Па публікацыях ён, відавочна, знаёмы многім; іншым жа раю з ім пазнаёміцца: рамантык, інтэлектуал, шчыры і даверлівы чалавек. Па сутнасці, эсэ Ю. Залоскі — спроба духоўна-духэўнай аўтабіяграфіі, якую можна ўспрымаць і як біяграфію пэўнага часу — ці, прынамсі, пэўных яго зрэзаў".

І напаследак яшчэ аб адным. Хоць аўтар і "імкнуўся пазбавіцца пільнай прафесійнай прывязкі да часу, да падзей, з-за якой увага журналіста засяроджваецца на дні сённяшнім", хоць і зрабіў відавочную — і паспяховую — "літаратурную спробу ўзняцца НАД падзеямі, пераадолець кантэкст часу", апошні, тым не менш, дастаткова часта дае аб сабе знаць. Аднак гэта ўжо віна не аўтара, а нашай рэальнасці. Адчуванне пэўнай "прывязкі" распавяду да часу месцамі надзвычай вострае; і ці можа быць іначай, калі суразмоўцы дзеляцца радасцю з нагоды прызначэння нацыянальнай сімволікі, прыняцця Закона аб дзяржаўнай мове (няма патрэбы ўдакладняць, што мы маем на сёння), а сам Ю. Залоска са скрухай канстатуе, што "беларушчынай выгада займацца і з кар'ерысцкага пункту гледжання — яе ўхваляе і адзначае сама дзяржава" (сёння гэтая канстатацыя выклікае адно горкую ўсмешку).

Усё ж добра, што гэтая кніга, гэтае, паўтараюся, свята духоўнасці ёсць. Яна — сведчанне нашай "наўнасці" ў свеце і падстава для спадзеву, што, кажучы працывапанымі ў "Версіях" радкамі Алеся Разанова, і мы збяромся з сіламі, "каб калі-небудзь абвергнуць сваё існаванне, адолець дваістасць і стаць насампраўдзе сабой". Не ўсё страчана, бо "яшчэ стаіць наш дом"...

Ева ЛЯВОНАВА

Віншuem!

Васілю СУПРУНУ — 70

Споўнілася 70 гадоў гісторыку, краязнаўцу, пісьменніку Васілю Супруну. Васіль Рыгоравіч з кагорты людзей, якія праз усё сваё свядомае жыццё пранеслі адданасць беларускай ідэі, нацыянальнаму Адраджэнню. У 1946 годзе ён стварыў у Слоніме падпольную арганізацыю "Чайка", якая праз год стала "Цэнтрам беларускага вызвольнага руху". Ды нядоўга дзейнічалі патрыёты. У тым жа 1947-ым яны былі арыштаваны, а ваенны трыбунал асудзіў В. Супруна на 25 гадоў пазбаўлення волі. У Слонім Васіль Рыгоравіч вярнуўся ў 1956 годзе, але спецслужбы нагляд за ім не спынілі. Давялося на некаторы час зноў развітацца з роднай зямлёй, а вярнуўшыся ў Слонім, працаваў на будоўлях, увесь вольны час аддаючы археалогіі і краязнаўству.

У сталінскім лагеры, у 1953 годзе В. Супрун перапісваўся з Л. Геніюш, дасылаў ёй свае вершы. Аднак уласных кніжак яму давялося чакаць доўга. І ўсё ж яны з'явіліся — паэтычныя "Крык" (1993) і "Рэха абуджаных дзён" (1994), і гісторыка-краязнаўчы зборнік "За смугою часу" (1994).

Віншuem Васіля Рыгоравіча з днём нараджэння! Зычым яму і надалей нязломнасці духу, аптымізму, а таксама новых твораў!



МЫ ВЯРТАЕМСЯ ЗНОЎ

О, КРАЮ МОЙ!

Усё жыццё я будзіў Цябе,
Краю мой родны,
да памяці клікаў,
да лепшае долі.
Ды Ты, зрабаваны,
знямелы, галодны,
не чуў маіх просьбаў
з-за цемры-нядолі,
не думаў аб волі.

І сёння, калі
Богам дана нагода,
прачнуцца не можаш —
зноў траціш свабоду.

●
Арла не прывучыш да клеткі нявольнай.
Яму бездань неба прыродаю дана
і горных вяршыняў пейзаж навакольны,
што горда падняўся над зонай туманаў.

Затое і ў клетцы жывуць папугаі.
Жыццё іх другое і доля другая.

Здаецца, і людзі такімі бываюць:
адным толькі воля і сонца патрэбны,
другія ў ярме да панук прывыкаюць,
жывучы чужою скарынкаю хлебнай.

Таму і другога нічога не маюць,
з скарынкай чужою
ў пацёмках блукаюць.

●
Мы звяртаемся зноў
да мінулых вякоў,
каб з крыніц тых
духоўна жывіцца
і ад бруду свайго
і ліхіх сваякоў
светлай памяццю продкаў
адмыцца.

ЖЫЦЦЁ

Жыццё — не ў тым,
што сёння бачу, чую,

і нат не ў тым,
што нешта гавару.
А ў тым, якой паной
за кожны дзень плачу я,
што падкажу сябрам
і што ствару.

Прайсці свой шлях
да ракавой вяршыні —
удзел усіх.
Ды ці ж заслуга ў тым?
Пражыць жыццё —
адлаць сваёй Айчыне
ўсё лепшае,
што лічыш сам святым.

ШЛЯХАМ ЖУРАЎЛІНЫМ

Чуеш? Ноччу пад купалам зорным
з пераклічкай ляцяць жураўлі,
затужыўшы па краю азёрным,
наймілейшай у свеце зямлі.

Ні цяплынь, ні саванаў прасторы —
можа, ў колькі разоў прыгажэй, —
не змаглі замяніць ім за морам
Беларусь, што за ўсё даражэй.

Паскараючы радасць сустрэчы,
нават ноччу, не трацячы час,
паспяшаюць дамоў. Гэта ў нечым
павучае, мой дружа, і нас.

Каб і мы — у часіны расстання —
нават ноччу знаходзілі шлях
да Радзімы. І сілай каханя
даражылі, як гэты вольны птах.

ТЫ СКАЖЫ

Пілігрымам прыйшоў ты ў мой лёс,
нейкай дзіўнай пяшчотай абвешаў
і для сэрца надзею прынес,
што жыццё незайздроснае грэе.

Хоць скажы: як жа цешыцца мне?
На што можна ў жыцці спадзявацца?
Ці хоць вярта цудоўнай вяспе
ў сваім пгчасці трывожным прызнацца?

ГІСТОРЫЯ АДНАГО ВЕРША

Аб тым, што ў час легендарнай баявой аперацыі "Баграціён" у адну з наступаючых армій — Трэцюю 1-га Беларускага фронту — высаджаўся творчы "дэсант" на чале з Міхасём Лыньковым, я пісаў ужо ў "Ліме". Нагадаю толькі, што ў складзе гэтага пісьменніцкага "падраздылення" (я быў тады ваенным карэспандэнтам армейскай газеты "Боевое знамя") знаходзіўся і Максім Танк, якога я ведаў яшчэ з Бранскага фронту.

Запомніліся яго словы, сказаныя адразу пасля таго, як кніга "Беларускім паходам", прысвечаная Трэцяй арміі, была падрыхтавана да друку.

— Калі будзеш, братка, пісаць аб гэтай нашай франтавой камандзіроўцы ў сваёй будучай кнізе, больш за ўсё скажы пра Міхася Ціханавіча: ты ж бачыш верстку "Пахода"..." Ён жа напісаў ажно шаснаццаць нарысаў! А мы з Аркадзем Куляшовым — усёго толькі па адным вершы, — як бы з жалем прадоўжыў паэт.

З-пад пяра Яўгена Іванавіча у кнігу "Беларускім паходам" увайшоў сапраўды адзін верш пад назвай "Форт Ружана" — пра горад-крэпасць непадалёк ад савецка-польскай граніцы. Не магу ўстрымацца, каб не прывесці хоць колькі радкоў з яго:

Ты часта ўстаеш прада мной, форт
Ружана,
Дзе плешчуца Нараві сінія хвалі,
Дзе ноччу і днём бой грымеў неспіхана,
Дзе шмат мы сяброў пахавалі...

Пасля вайны ўжо верш быў дапісаны. Адбылося гэта ў 1952 годзе:

...Ведаю, што па-над кожным курганам,
Ад Волгі да хвалю Балтыйскага мора,
Дзе нашай Айчыны сыны пахаваны,
Гараць незгасальныя зоры.

Такая вось гісторыя гэтага твора М. Танка. А з Яўгенам Іванавічам, здаецца мне, мы добра пасябравалі, нярэдка сустракаліся. Ён нават наведваўся да мяне ў Кішынёў, дзе я пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта жыў і працаваў ажно дваццаць пяць год. А калі ў 1977 годзе вярнуўся на радзіму, сяброўскія і дзелявы сустрэчы, тэлефонныя размовы сталі амаль штодзённымі. Суб'яднаўцаў Яўгена Іванавіча быў нястомны і надзвычай цікавы, любіў дасціпнае слова, добрабачылівы сяброўскі жарт.

Рыгор ТАРАСЕВІЧ

ЯК АДНА
З ЗАРАНАК
АДРАДЖЭННЯ

ўвайшла ў гісторыю нацыянальнай культуры і літаратуры Леаніла Чарняўска. Першая яе даследчыцкая праца "Дзяцінныя гульні" з'явілася яшчэ ў 1919 годзе, першае апавяданне "Мікітка" было апублікавана ў 1921-ым у газеце "Наша думка", што выходзіла ў Вільні. Л. Чарняўская — аўтар чытанкі "Родны край" для 1, 2, 3, 4 гадоў навучання, што неаднаразова перавыдавалася. Дадамо яшчэ, што Леаніла Усцінаўна — жонка класіка нацыянальнай літаратуры М. Гарэцкага.

Пра ўсё гэта гаварылася на вечарыне, прысвечанай памяці Л. Чарняўскай, што праходзіла калідаўна ў Докшыцкім раённым Доме культуры. На яе сабраліся выкладчыкі беларускай мовы і літаратуры, вучні, прыехалі літаратары і музейныя работнікі са сталіцы — сакратар праўлення Саюза беларускіх пісьмемнікаў А. Пісьмянкоў, У. Глушакоў, Л. Дранько-Майсюк, Т. Дасаева, Т. Голуб, Л. Хадкевіч.

АЛЕСЬ РАЗАНАЎ
— УЛАДАЛЬНІК
"ГЛІНЯНАГА
ВЯЛЕСА-95"

З літаратурнай прэміяй Таварыства Вольных Літаратараў "Гліняны Вялес" не бывае нічога аднолькавага ў тым ліку і месца ўручэння — Ігар Бабкоў атрымаў прэмію на філфаку БДУ, Людэка Сільнова — У Цэнтральнай Дзяржаўнай бібліятэцы, узнагароджанне Алеся Разанава адбылося ў тэатры "Вольная сцена". Лепшай беларускай кнігай 1995 года сябрамі ТВЛ быў названы пазыцыйны зборнік Алеся Разанава "Паляванне ў райскай даліне" ("Мастацкая літаратура", 1995).

На цырымоніі ўручэння першым выступіў драматург, тэатрааўда Ігар Сідарук, які паспрабаваў патлумачыць "генеалагічную" сувязь паміж "Вольнай сценай" і Вольнымі літаратарамі. Алесь Аркуш, галоўны каардынатар ТВЛ, прачытаў лекцыю пра гісторыю ўзнікнення прэміі і пра крытэры, якімі кіруюцца тэатрааўды пры вызначэнні чарговага лаўрэата. Атрымаўшы керамічную стодку Вялеса, Алесь Разанаў падзякаваў за ўзнагароду і, як патрабуе ў такім выпадку традыцыя, прамовіў Вялесавы слова.

Пасля ўрачыстай цырымоніі акцёр "Вольнай сцэны" паказаў спектакль "Vita brevis, або Нагавіцы сьвятога Георгія" па п'есе М. Адамчыка і М. Клімковіча.

Сёлета аўтарамі "Глінянага Вялеса" былі полацкі мастак Сяргей Цімохаў і наваполацкі кераміст Валеры Дунейскі.

Цікава, што дзень уручэння прэміі, 24 лютага, па беларускім народным календары аказваўся днём Вялеса. Сімвалічнае супадзенне.

А. К.

"ТОЛЬКІ
НЕ ГАВАРЫ
МАЁЙ МАМЕ..."

16 лютага аматары і заўсёдня наведвальнікі традыцыйных творчых тусовак сабраліся пад дахам музея М. Багдановіча з нагоды выхаду ў свет кнігі інтымнай прозы Адама Глобуса "Толькі не гавары маёй маме..." Падзея значная, бо не проста выйшла чарговая кніжка, а распачата новая серыя "Сучаснай літаратуры", заснаваная "Нашай Нівай".

Прыемна здзівіла якасць новага выдання. Вітальнае слова сказаў дырэктар А. Бяляцкі. Супрацоўнікі музея робяць такія літаратурныя сустрэчы рэгулярна. Справа вартая. Завіталі на вечарыне "нашаніўцы" С. Дубавец і С. Харэўскі. Сярод выступоўцаў быў і У. Арлоў. Присутныя мелі магчымасць непасрэдна пазнаёміцца з некаторымі творамі Адама Глобуса, якія былі прапанаваны ў выкананні заслужанага артыста РБ У. Д. Дасаева. Адбылася размова з віцебрам імпрэзы. Напрыканцы аўдыторыя была прапанаваным невялічкім канцэрт К. Кляжэцкай, які многім прыйшоўся даспадобы.

В. НАСЯКАЙЛА

Паэзія

Радзіма Міколы МЯТЛІЦКАГА цяпер за калючым чарнобыльскім дротам... Не стала на картах вёскі Бабчын, але засталася яна ў паэтавым сэрцы і застанеца навечна ў ягоных кнігах. Новая кніга паэзіі Міколы МЯТЛІЦКАГА "Бабчын" — гэта своеасаблівы помнік роднай вёсцы, землякам... Доўгіх пяць гадоў паэт працаваў над ёй і вось сёння ўпершыню выносіць на суд чытачоў "ЛіМа" свой боль, свой "смуток зямны".

Мікола МЯТЛІЦКА



ПОСТАЦІ
З БАБЧЫНА

Словам маім памянёна
Селішчаў дзея жывая.
Смерці абложная зона
У забыцці не схавая

Голас матулі пачуты,
Клопат вяскоўцаў-суседзяў.
Я праз усе пакуты
Зноўку жыццё тут згледзеў.

Вуць па дарозе полем
Сунеца воз бухматы.
Гусі з набітым воллем
Гогат нясуць да хаты.

Сохне гладыш на плоце,
Пыл па-над статкам шэры.
І растае у роце
Солад крамянай бэры.

ВЯРТАННЕ
АЛЯКСАНДРА
АСКЕРКІ

Старэчых вербаў шацеры,
Кустоўе дзікае шышчыны, —
Пахмуры знак тае пары,
Дзе аніводнае машыны

Ў зялёных схованках дарог
Яшчэ не кашляе бензінам.
Яшчэ жаўцеюць каляіны
Ад панскіх брычак, лёгкіх дрог.

Тута пустэльных бальшакоў
Пад пенем вербаў круглаверхіх.
Карэта ўзорная Аскеркі
Скрыпніць, прастуе ў Рудакоў.

З акна глядзіць саноўны пан
На хаты — кмеціны нядолі,
На постаці ў бацькоўскім полі
Ўжо "разіявольных" сялян.

А ў галаве нясходны тлум
Згрызот хрыпатах Камітэта.
На ўсцех не ўсім рэформа гэта
Ды ўзлёт ягоных вольных дум!

І ўжо з-пад небнае смугі
Паны вяльможныя рагочуць.
Заплюшчыць вочы — і бразгочуць
На катаржанцу ланцугі...

Усё! Мінуўся страшны сон,
І ён, лічы, праз хвілю дома.
Ды не каўтнуць у горле кома,
Сябе дапросам мучыць ён.

Рой непрыкутых думак смелых
Латошыць памяці сады:
"Інакш было б усё тады,
Каб не спалохам трэсла "белых"!"

"Адно навыйта крыві,
Як можна бачыць, — на глумоту..."
Адказы горкую шчымоту
Нясуць, чаго ні пазаві.

Дзе ён ні ехаў родным краем,
Ён, родны край, не стаўся раем,
Ні знаку мроеных свабод!
Жыве, ў пакутах памірае
Яго знясілены народ.

"Рэформа — зманная паперка!
Паўстанне — лік адных ахвяр..."
Сагнаўшы дум душыны жар,
Спыніцца загадаў Аскерка.

Стаяў, маліўся небным высям:
Душу няволіла: "Чаму?"
І гнуўся ў полі люд яму,
І быў там прадзед мой — Анісім.

ЧЭСЛАЎ ПЯТКЕВІЧ

Ля родных сцен сівы палын, дзядоўнік.
Прыстаў ля хаты стомлены вандроўнік
І селішча свайго не пазнае,
І з хатуля зрудзелы малітоўнік
Старэчаю рукою дастае:

"Скажыце мне, прачыстыя нябёсы,
Чаму абсяг пустэльна безгалосы?
І дзе жыцця падзеліся сляды?
Разгорнуты драпежныя дзівосы
Якой такой жахотніцы-бяды?!"

Схадзіў дарог нясчаных і дрыгвяных,
Нядоля-гаротніцаю гнаны:
Ў адну звязць — акружаць шар зямны.
Да самае макуліны сабраны
Ім скарб духоўны роднай стараны.

Не страчаны ў бязмоўнай цішы дзесьці,
Яго і дальш сівому старцу несці,
Ды прэюць вочы зжурліва слязой.
Куды прыйшоў?
Жахота на Палесці.
Жывое поле шчэціцца лазой!

Ссівелы дзед... Стаіць ля роднай хаты.
Хатуль ля ног. Кіёк ў руцэ сукаты.
Садзіцца строніць пылам ля дарог.
Някранута ляжаць Жыцця зярняты —
Той скарб, які нашчадку прыбярог.
На божы свет глядзіць

з-пад мокрых веяў.
Ані расточка, колькі б ён ні сеяў!
Астыглая, аглухлая зямля
Адно наўсцяж пустэльная ляжала.
Над ёй маркотна, зжурана дрыжала
Смяротнае шаптанне бадылля.

І рушыў ён, знямогай горкай гнаны,
У воблакі, бы ў часу акіяны.
Загрывак хмары, як ссівелы чуб.
А на зямлі, нібыта ў змрочным пекле,
Гулі грывоты і малакці секлі
І білі яра ў Мікалаеў дуб.

МІКАЛАЕЎ ДУБ

Чупрыну люта буйны вецер скуб
Ды навалніца церабіла злая...
Даўно не стала ў вёсцы Мікалая,
А з небам шэпча Мікалаеў дуб!

Вусаты дзед у кроне борці ладзіў,
Удушна дыхаў у руках дымар,
Нібы з яго звліся пасмы хмар
І вось стаяць на сінім даляглядзе.

Як колісь з дзедам, павітацца з дубам
Іду, у травах сцезку цераблю.
Сыходзіць веліч прадкаў на зямлю.
Ды смерч над ёй —
Зацятым лесарубам!

Гадоў мо трыста, а таго-і-больш
Дужэла дуба лапістая крона:
Не раз бядота дыхала шалёна —
І плач дзяцей пачуў, і матак боль.

Высозны дуб. Адзіны старажыл
У мёртвай вёсцы. З прымхлівай даўніны
Гудуць у лісці думы-успаміны
І чысты сок цячэ ў карэнных жыл.

Гушкаю мрою ў кроне: праз вякі
Адзіны ён, счакаўшы, прывітае
Нашчадкаў тых, хто сёння боль глытае,
Вас, летуценнай далі дзецюкі!

Рукой крануўшы зморшчыны камля,
Зірніце ў неба на чароды хмар:
То ён дыміць, прадзедаўскі дымар,
А не Чарнобыль дыхае здэля...

ВЯРТАННЕ АЎГЕНА
КАЛУБОВІЧА

1
Ноч-карнячка у ашчэры
Прадаўжае допыт строгі.
Поле белае паперы.
След крыжовае дарогі.

Праз далечы свету бачан
Мікалаеў дуб ля хаты.
Пад ружовай поўняй Бабчын...
Хмельны травень...
Год трыццаты...

Праз далечы свету чутны
Гуд аўто і брэх сабачы.
Арыштанцкі крок пакутны
Скалануў між ночы Бабчын.

Гучна кляцаюць затворы,
Грозна гыркаюць аўчаркі.
Між начы, у раз каторы,
Вулкай гоняць на Пажаркі.

Памяць тахкае у скронях:
Зман і праўду размяжоўвай!
Паўсяля услед пагоняць
Той дарогаю крыжовай.

Не забыць пуціну гэту,
Зноў адышкай грудзі душыць,
Ведучы з таго ўжо свету
Вязняў змучаныя душы.

Ён сцінаецца, старэчы,
Молюць літасці у Бога:
Груз пакутаў чалавечых
Даць данесці той дарогай.

І з тугою пілігрыма,
Ўжо святлей вандруе ў далі.
Бачыць мокрымі вачыма
Бабчын... Травень...
Вусны Галі...

Беззваротна адабраны
Ён дарогаю крыжовай,
Цераз часу акіяны
Шэпча ў ноч прызнання слова.

2
"Бабчын. Колькі ты будзіш у маёй
душы хвалюючых успамінаў —
шчаслівых, трывожных, трагічна-
сумных... але аднолькава дарагіх і
жаданых! Мой непаўторны Бабчын!
Як далёкі ты адсюль і... як блізкі!
Чым большая адлегласць і час аддзяляюць
мяне ад цябе, тым бліжэйшым ты
робішся ў маім сэрцы. Прызнаюся табе,
як на духу: я нічога не забыў, я ўсё
памытаю... Тут я знайшоў сваю дарогу
ў жыццё. (Няхай яна была з нялёгкім
крыжом. Я не дакараю цябе за гэта.)
Тут я спаткаў першых на ўсё жыццё
сяброў. (Дарма, што гэтае "ўсё" —
найбольш у марах, бо дарога тая хутка
і разлучыла нас на ўсё жыццё.) Тут я
пазнаў і першае сваё каханьне. (Дзе ты
цяпер, незабытная? Які лёс напаткаў
цябе?)"

3
У самоце на чужыне,
Прыгадаўшы кут палескі,
Пілігрым сівы спачыне,
Ад Яе не ўчуўшы весткі.

Боль грудзей зямля сырая
Украме поспілкай убогай.
Пабрэдзе Яна, старая,
Той крыжоваю дарогай.

У чарнобыльскім задушшы
Мёртвым ядзерным спачынам
Званы Бабчын следам рушыць
Той крыжоваю пуцінай.

Ляжа ядзерная хмара
На сінечыя нябёсы,

Як бязлітасная кара
За знявечаныя лёсы,

За нясперныя пакуты,
За прагоркі пот выгнаня,
За крутога лёсу пугы,
За разбітае каханне...

Паплыве над светам хмара,
Перакрэсліць небасхілы,
Ападзе рэнтгенаў жарам
На грудок яго магілы.

Ўзіме нат і нежывога,
Скажа крапам пілігрыму,
"Я — крыжовая дарога!
Руш, выгнаннік, на радзіму..."

Ты павінен смерць убачыць
Там, дзе сам спаткаўся з жахам.
Не забыты сэрцам Бабчын
Лёг увесь магільным прахам.

Там ні голасу жывога,
Ноч павыслала цямірэчу.
Я, крыжовая дарога,
Прывяду Яе на стрэчу.

Там цяпер ні слёз, ні гора,
Там адно палын атрутны.
Вы спаткаецеся скоро,
Пазабыўшы век пакутны..."

БАВАРЫХА

Ведалі тое: за жаніха
Сабе залыгала прыблуду-туземца.
"Хлапца прывяла у вайну... ад немца!"
І стала на вёску —
Баварыха.

Дзе бавар? — не скажа зямля сырая,
Парыць косці ў якой старане.
А на падворку яна, старая,
Праклёнам горкім жыццём кляне.

Не раз, бывала, суседзяў жонак
Нападкамі прабірала да слёз.
А ў хаце рыжы, як ліс, баваронак
Вясёлым, гарэзлівым хлопцам рос.

Калоў у цішы марознай дрывы,
Па леце — хвацка вяршыў стагі.
А ляжа суцэмак вечаровы —
Сох на абранніцы ад тутгі.

Яна ж з другімі гадзіны бавіць.
А ён падсядзе — ўзаб'е чубок.
Ды толькі й чуе: — Пагааны бавар,
І не глядзі у мой дайжа бок!

І не знайсці ўжо рукам занятку,
Душу калоціць пагардны смех.
І ў адзіноце кляне ён матку
За гэты, знаны на вёску, грэх.

МАКРЭНА

Макрэна з фартуха снедала —
Хапала штось на хаду.
Макрэна жыла і ведала:
Бягу — усё будзе ў ладу!

То з касою на поплаве,
То з сякераю на дрывотні.
А ноч ападала цёплая,
І сон не браў прываротны.

І несла пяршак з каморы.
Перабірала гады.
І плакала ўжо да ўмору:
"Які пайшоў малады!"

Гукала з пустой далечы,
Дзе крумкане крумкача.
І прыпадала да печы,
Як да яго пляча.

А ледзьве шарэла-днела
І дзень уставаў рабы,
Кідалася ў золак смела,
Свярджала сабе: рабі!

Вірала да зносу праца,
Здаецца, з-пад ног ірвучы.
І ўмела адно баяцца
Не чутай нікім начы.

АКСІНЧЫК

Казала сыну: знайшла ў капусце, —
Калі пытаўся, дзе татка мой?
А на душы
пакутна-вусцішна
Было ў самой.

Хадзіла вуліцай — маладзела,
Бы шчасце помлівае відно,
Калі украдліва зноў глядзела
Ў яго акно.

Для хваляванкі была прычына,
Ішла таропка ад тых акон.
Глядзела спудна на тварык сына:
— Ну чыста — ён!

Сябры пыталі ў яго пра бацьку.
— Знайшлі ў капусце!
Ў адказ: — Не хлусь!
Бязвокі толькі, байструк, не бачыць —
Прыстроіў Вусь!

І неяк вуліцай на здзіўленне
Людской прыцішанай гаманы
З букетам маю у дзень вясенні
Ішлі яны.

Бацькоўскі першы смактаў гасцінчык
І зыркаў радасна на людзей...
Па матцы звалі яго АКСІНЧЫК
Усё радзей.

ЗОЯ

За што ні хопіцца: не тое!
Дранцевою пальцы неслухмяна.
У раз які садзіцца Зоя,
Бярэ пісьмо з Афганістана.

І слёз удрушная гарчына
Ў вачах пякучай напльвае.
Спакойны чуе голас сына,
На словы кожным — абрывае.

Канешне, хлусіць ёй для ўдехі.
А мо дзе ранены ці хворы?
І ўжо хацін суседскіх стрэхі
За шклом узносяцца, як горы.

Яе збалелая трывога
Паўзе па тых халодных скалах.
З малітвай слёзна просіць Бога,
Каб куля сына не спаткала.

Даносіць радзь бадзёра
Пра запуск спутніка навіну.
А тут, на вуліцу, учора
Прывезлі ў цынку дамавіну.

Душа да лёду скаладзела,
Калі стаяла ў душной хаце,
Калі у вочы паглядзела
Сваёй сяброўцы — хлопца маці.

Ханае ручку: — Воўка, Вова...
А вочы засціць болю сажа.
Сказаць якое сыну слова?
Камечыць ліст — не тое кажа!

Чым праўда маткі адзавецца,
Якой абрынецца бядотай?!
І сэрца, сполашнае, б'ецца,
І думы — поўняцца маркотай.

І там, дзе вухаюць снарады,
Прайшоўшы ценем свету далі,
Крычыць чынам крамлёўскім:
— Гады!
За што дзіця на смерць паслалі?!

●
Кавалы старая хата.
Пад акном — рабіны гроны.
Тут у бессанях багата
Дум адгрукала стамлёных.

Адмахаўшы да Берліна,
Ён, не чуочы утомы,
Раздзімаў вуголлі сльзінна.
На акругу звон вядомы.

У жалезе зранку грузне
Молат, бухнуўшы, пудоўны...
Забягалі часта ў кузню
Маладухі і удовы.

Вёскі ранішняе поле
Лемяхом яго паднята.
Адступілася нядоля,
Ускружыла голаў мята.

На плячы сярпок зублёны —
З кузні мчыцца маладзіца.
Позірк воч блішчыць зялёны:
Як сумела разлічыцца!

Патаналі ў пруткім звоне
Маладух гарачых словы.
Хлопцы ў Лідкі, дзеўкі ў Соні —
Кавалёвы, Кавалёвы...

Проза

І стварыў Госпадзь Бог чалавека
з працу зямнога, і ўдзьмуў
у твар яго дыханне
жыцця, і стаў чалавек душою жывою.

Біблія, гл. 2, верш 7.

... Вогненны шар, здалося, урэзаўся ў ягоную галаву, і галава трэснула на дзсяткі кавалкаў і кавалачкаў. Польшы яшчэ якую хвілю паліла цела, але насунулася чорная прорва, і ён растаў у гарачым паветры. Ператварыўся ў попел, які вецер развёў над палямі і гарамі, што паблісквалі снежнымі

Што там за акном, закрытым амаль даверху шчыльнымі белымі фіранкамі. На падаконнік ён не палезе, бо грывнецца ўніз на гэты шэры бетон і тады ўжо ўсявышні наўрад ці дапаможа. Ляцель яму з кроплямі вады і пылам у акіян альбо ў горы, якія, прыплюшчыўшы вочы, і зараз бачыць. Здаецца, да іх рукою падаць, зрабіць крок-другі і ён — на блішчастай ад цёплага бялюткага снегу вяршыні. Чаму ён цёплы, а не халодны, як гэты бетон?

Яго ногі павялі да дзвярэй, і Алясь, падуладны ім, пайшоў, трохі хістаючыся

Віктар СУПРУНЧУК



ІДУ СЛУЖЫЦЬ...

АПАВЯДАННЕ

вяршынямі дзесьці ля неба. Алясь адчуваў сябе ў кожнай пясчынцы, у кропельцы вады. Ён зліўся з Сусветам і ляцель да Бога, каб стаць яго сынам ці госцем. Толькі Бог мог сабраць увесь попел, пясчынкі і ваду і зліпціць з іх чалавека. Калі ж гэта будзе, колькі часу лётаць у паветры? Дый што засталецца ад яго? Такіх, як ён, спаленых і ўзарваных, шмат лятае ў небе. А ўсявышні — адзін. На ўсіх наўрад ці хопіць у яго моцы. Божа, як цяжка ляцель у небе, баючыся за кожную сваю попелінку і усё ж спадзеючыся, што літасць не абміне. Каб не пайшоў дождж і не змыў гэты чалавечы пыл з аблокаў і неба. Колькі ўнізе вады, і яна цячэ, цячэ і раптам панясе яго ў акіян. І Бог тады не дапаможа. Вось нешта ўжо блішчыць, змяняецца цемра. Ніякш ён растварыўся ў вадзе і кропля па кроплі знікае ў вадзяной бездані. Але што гэта? Вецер сціскае яго цела. Яны побач адно ля аднаго. І Алясь пачынае адчуваць рукі і ногі. Моцна баліць галава, але ж яна на месцы, пры ім. Ён нібы бачыць сябе збоку і не можа пазнаць сябе. Што гэта за чалавек, які ўяўляе сябе ім? Што ў ім яго, а што чужое? З чыіх кавалкаў і рэшткаў сабраў Бог тулава? Аднак ён помніць, што гэта ён. Толькі хто ён і дзе?

Зверху ўжо льецца святло. Магутныя сонечныя промні паляць чарнату, і чыстае паветра напайнае ўсе жылы. Нібы вадаспад, бурліць кроў, поўная радасці. Гэта яго жыццё вяртаецца ў цела. І ён увачавідкі бачыць, як яно злучаецца з душой. Нешта шчоўкае, і ён расплюшчвае вочы, перад якімі ў некалькіх кроках белая сцяна. Зверху над галавой драты і гумовыя шлангі. Здаецца, усё-ткі жывы. Паварушыў рукамі, пасля нагамі. Скінуў з сябе коўдру. На ім белыя доўгія штаны і белая з чырвоным квадрацікам на левым баку грудзей кашуля. На квадраціку лічба 52.

У пакоі нікога не было. Шклянныя, напалову зафарбаваныя белым дзверы прыдчынены. Так, ён, канечне, Алясь. Толькі дзе ён? Ён толькі помніў, што ў яго стралялі, і той — вогненны шар. Больш нічога. Што там за дзвярыма? Калі ён паспрабуе выйсці? Будуць ісці яго ногі, як некалі хадзілі?.. А ён чалавек? Яго сабраў Бог па квалачку, з пяску і вады, з пополу. Мо ён і прыставіў да тулава звярнуўшую галаву, а ззаду — хвост, бы ў сабакі. Страшна, але так хочацца зірнуць на сябе, на сваё аблічча. Хваста быццам няма і рагоў на галаве таксама.

Ціхенька, баючыся, што ногі не вытрымаюць цяжару цела, ён падышоў да шкляннай шафы, на паліцах якой стаялі нейкія бутэлечкі. З паўзацемненага шкла на яго глядзёў твар маладога хлопца. Па дыяганалі з-пад валасоў да правага брыва лоб перасякаў шрам. Алясь правёў па ім рукою, але болю не адчуў. Валасы былі кароткія, тырчалі нібы іголки. Нос трохі скрыўлены, доўгі. Ці быў ён у яго і раней такі? Ладна, які ўжо Бог даў. Дзякуй яму за гэта.

ад слабасці, але з кожным крокам усё больш упэўнена. Цяжар знікаў з цела, саступаючы незвычайнай лёгкасці. Яму толькі заставалася дакрануцца рукою да дзвярэй, як яны шырока расчыніліся. У пакой увайшла чашвёра мужчын і адна жанчына. Усе ў белым, з прыкрытымі павязкамі тварамі. Высокі мужчына аб сівымі валасамі задаволена паляпаў Аляся па плячы, прымусяў сесці на ложак. Доўга слухаў, аб нечым гаманіў з памочнікамі на незразумелай мове. Паказваў на грудзі, на спіну. Ляпаў гумовым малатком па левай назе, і ледзь чутны боль, як рэха, азваўся ў галаву. Аднак ён быў і прыемны, нагадваў аб нечым далёкім-далёкім. Вельмі захацелася спаць, і вось-вось магутныя хвалі падхопяць ягонае цела. Пагойдваючыся, паплыве ў прастору. Ці вернецца назад і куды знясуць хвалі? Спакваля пачаў супраціўляцца, зноў заклікаючы ўсявышняга аб дапамозе. І ён нібы вярнуўся ў пакой, убачыў схіленых над ім людзей у белым. У іхні вачах не было да яго ні злосці, ні нянавісці. Толькі цікавасць, а ў жанчыны вейкі былі мокрыя. Алясь зразумеў: шкадавала яго. Ад гэтага ўдзячнасць ёй запойніла грудзі, нібы паветрам, і стала радасна. Высокі мужчына нешта сказаў яму, паглядзіў па галаве, вочы яго смяяліся. Ён, мусіць, быў вельмі задаволены. Ягоны смех быў чуцен нават праз павязку. Мо гэта Бог і з ім анёлы? Яны вярнулі яму чалавечае аблічча, сілы і здольнасць хадзіць на сваіх нагах. Не далі сцячы па кропельцы ў бязмежны акіян, растаць назаўжды ў аблоках. Ім, мусіць, трэба падзякаваць. Але як і чым? Што ў яго ёсць, акрамя рук і ног і няўцягннай галавы, якая нічога не помніць і не ведае?

З шафы, якую ён дагэтуль не заўважыў, жанчына дастала адзенне і паклала на ложак. Махнула рукою. Алясь здагадаўся: пераапранацца. Кашуля была светла-шэрай у пасачкі, трохі велікаватай для яго. Джынсы — якраз, і лёгкія жаўтаватыя туфлі нібы пашыты на заказ. Калі ён апрануўся, жанчына падала яму яшчэ акуртаную, на рэмені, зручную сумку.

Яго памалу вялі доўгімі цёмнымі калідорамі, дзе не спаткаўся ніводзін чалавек. Толькі часам сівы мужчына, які ішоў спераду, размаўляў з некім па радыётэлефоне. Калі скончыцца гэтая дарога для яго? Яму ўжо вельмі хацелася жыць і не было аніякага жадання ператварыцца ў пыл. Заставалася моўчкі рухацца далей у гэтай цемры, адчуваючы з усіх бакоў ціхае і спакойнае дыханне невідомых людзей і залежача ад іхняй боскай ці сатанінскай волі.

Ён зразумеў, што яны спыніліся, наткнуўшыся на спіну чалавека, які ішоў перад ім. Пастаялі хвіліну ці дзве, не перамаўляючыся, у напяттай цішыні, ад якой зазвінела ў галаве. Потым аднекуль справа бліснуў шырокі і слабы прамень святла, загудзела машына. Што яшчэ магло гэтак раўсці, як не рухавік аўтамабіля ці танка?

(Працяг на стар. 14-15)



Дзіцячы ўзорны ансамбль "Лялькі" Баранавіцкага гарадскога Дома культуры добра ведаюць у нашай рэспубліцы, ён лаўрэат многіх міжнародных фестываляў. За 25 гадоў у ім змянілася не адно пакаленне танцораў, а першыя ўдзельнікі ансамбля ўжо прыводзяць сюды сваіх унукаў.

На здымку: Вясельля дзяўчаткі з "Лялек".

Фота Эдуарда КАБЯКА,
БЕЛТА

УРАЧЫСТА
І ВЕСЕЛА



Менавіта так адзначылі калегі і прыхільнікі таленту заслужанага артыста Рэспублікі Беларусь, рэжысёра і акцёра Сяргея Еўдашэнкі 45-годдзе творчай дзейнасці і 40-гадовы юбілей яго працы ў Брэсцкім тэатры драмы і музыкі. Присутнымі разам прыгадалі творчы шлях Сяргея Іванавіча: трыццаць спектакляў, шэсць дзесяткаў роляў. Варта адзначыць, што ў пастаноўцы Сяргея Еўдашэнкі мелі поспех творы беларускіх драматургаў Янкі Купалы, Андрэя Макаёнка, Аляксея Дударова, інсцэніроўкі праявілі і паэтычных твораў беларускіх пісьменнікаў Івана Чыгрынава, Івана Шамякіна, Аркадзя Куляшова. Асабліва напружаныя былі апошнія тры гады жыцця, калі Еўдашэнка займаў пасаду галоўнага рэжысёра тэатра. Яны пазначаны спектаклямі "Пад адным дахам" Людмілы Разумоўскай, "Купала" Аляксея Дударова, "Восем жанчын, якія любяць" Рабера Тама.

Прыхільнікі акцёрскага і рэжысёрскага таленту Сяргея Іванавіча могуць і цяпер наведаць спектаклі "Прачорны сны", "Купала", "Калі конь траціць прытомнасць". Заняты акцёр і ў новым спектаклі, праца над якім толькі распачата — спектакль паводле А. Чэхава "Іванаў" новага галоўнага рэжысёра тэатра Якава Натапава.

З. Д.

На здымку: Сяргей Еўдашэнка прымае
вішаванне ад Соф'і Пісьман.

Фота Юрыя КУСКОВА

ДЛЯ МІЛЫХ ДАМ...

Адмыслова адзначыў свята 8 Сакавіка ансамбль салістаў "Класік-Авангард". Сваю новую канцэртную праграму, прэзентаваную ў Зале камернай музыкі сталічнай філармоніі, што на Залатой Горцы, ён прысвяціў жанчынам. Сур'ёзныя музыканты-академісты на чале з мастацкім кіраўніком "Класік-Авангарда" Уладзімірам Байдавым падаравалі публіцы сапраўды святочны, іскрысты па настроі вечар. Блискучы, дасціпны, гарэзлівы, нібыта пікантны напой у звонкім сасудзе, — такі вобразны свет стварылі вакол сябе знамяны музыкі-віртуозы. Асабліва ўрачысты шрых у гукавую атмасферу ўнесла гранне медных духавых, якія далучыліся да традыцыйнага складу "Класік-Авангарда". Што ж было ў рэпертуары? "Вяселі" М. Глінка: экспромт у форме галопа на тэму з оперы Г. Даніэці "Любоўны напой", "Полька" ды "Кавалерыйская рысь"; "Танга", "Вальс" ды "Рэгтайм" з "Гісторыі салдата" І. Стравінскага; экзатычныя рытмы "Джонды" К. Сурынаха, настальгічныя бітлаўскія матывы "Ліверпульскай сюіты" П. Макартні; прасякнутыя танцавальнасцю творы А. Копланда і В. Бібергана... Расчуленыя дамы ды іхнія спадарожнікі вымусілі музыкантаў іграць на "біс".

С. Б.

Тэатр

Адно толькі тое, што з лепшых спектакляў можна з пэўнай дакладнасцю ўявіць, прасачыць, зразумець не толькі розумам, але і адчуць сэрцам гісторыю беларусаў, і гісторыю многіх іншых народаў свету на працягу многіх стагоддзяў, — дае права зрабіць адну важную выснову: купалаўскі тэатр за параўнальна невялікі кавалак часу здолеў не толькі скласціся ў высокапрафесійны творчы калектыў, але і стаць выдатнай мастацкай з'явай, маштабы якой выходзяць далёка за межы адной нацыянальнай культуры.

ўпэўнена адказаў — да Бога ў душы...

Сёння, калі навокал запанавала нейкая мітуслівая мода на рэлігію (красамоўны прыклад такой мітусліваці — апошняя прэм'ера ў Рускім акадэмічным тэатры імя М. Горкага "Уратуў нас, Божа"), не хочацца, гаворачы па-руску: "всё вспоминать Святое Имя".

Сучасны тэатр атрымаў выдатную магчымасць вярнуцца да сваёй сутнасці, да сваёй першаснай прыроды — у аснове якой гульня. Гульня своеасабліва, менавіта тая, што дае выдатную магчымасць падрыхтаванаму глядачу эмацыянальна і інтэлектуальна зазірнуць далей і глыбей за свой звыклы, будзённы "небасхіл". Зазірнуць і ўбачыць, здзівіцца прыгажосці, адчуць нейкі новы сэнс свайго жыцця — жыцця адзінага і непаўторнага. Адным словам, тэатр — школа жыцця. У гэтай формуле — той трывалы падмурак,

мастацтва. Менавіта рэжысура нарадзіла складаную і супярэчлівую з'яву, якую адзначаюць аналітыкі сусветнага тэатра, — адцясненне драматургіі на другі план у сцэнічнай творчасці.

Яшчэ адна з'ява — нараджэнне мноства канцэпцый тэатра як грамадскага інстытута, мноства мадэлей узаемаадносін акцёра і глядача. Тут можна ўбачыць надзвычай шырокі дыяпазон: ад тэатра для мас (напрамак Робэра Асейна) і да тэатра для музейшага кола (пошукі Ежы Гратоўскага). Адны рэжысёры бачылі задачу тэатра ў аб'яднанні глядачоў, народа, нацыі (Джорджа Стрэлера), другія спавядалі філасофію тэатра: які раз'ядноўвае (Бэртальд Брэхт), шмат было і ёсць сёння самых разнастайных з'яў, тэндэнцый, напрамкаў — дакументалізм, абсурдызм, неакансерватызм, постмадэрнізм і пост-рэалізм, плуралізм і іншыя вядомыя "ізмы".

Рычард СМОЛЬСКІ

СПАДЗЯВАННЕ НА... ГОНКУ ЎЗБРАЕННЯЎ

КУПАЛАЎЦЫ Ў ПРАСТОРЫ СУСВЕТНАЙ КУЛЬТУРЫ


У правамернасці такога вываду пераконваюць тэндэнцыі апошніх гадоў, калі з'явілася магчымасць на ўласныя вочы ўбачыць, напрыклад, еўрапейскі тэатр: і ў нас дома, і за мяжой. Больш таго, на шматлікіх міжнародных тэатральных фестывалях у розных кутках Еўропы беларускія тэатры неаднойчы здзіўлялі высокай і адметнай сцэнічнай культурай, вынаходлівай рэжысурай, вялікім творчым патэнцыялам акцёрскага мастацтва, сцэнаграфіі.

І справа тут не толькі ў тым, што на купалаўскай сцэне побач з творамі волатаў беларускай драматургіі (я не буду іх пералічваць, вы іх усіх добра ведаеце) ставіліся і творы Шэкспіра, Мальера, Шылера, Астроўскага, Чэхава, Брэхта і многіх іншых класікаў сусветнай драматургіі, што ўжо само па сабе з'яўляецца, так бы мовіць, прыкметай высокага прафесіяналізму трупы. Справа тут яшчэ і ў іншым. Яна ў тым, што купалаўская труппа, народжаная ў пакутах і прасветах першага беларускага Адраджэння, нясе ў сабе тое, што можна назваць беларускай душой — душой спагадлівай, здольнай востра, а іншы раз нават больш, чым уласны боль, успрымаць пакуты і надзеі іншых народаў.

Добра гэта ці кепска — размова іншая, але тое, што беларусу баліць за ўвесь Сусвет, за сваіх суседзяў, — гэта відавочна. А купалаўцы ў сваіх лепшых, вышэйшых творчых здабытках, што запісаны залатымі літарамі ў летапіс нацыянальнай мастацкай культуры, — гэта выдатна адлюстравалі... Як мужна і бескампрамісна адлюстравалі і тыя бакі беларускай душы, пра якія нам іншы раз і не хацелася б ведаць, бо балюча і сорамна ўсведамляць і нейкую амаль рабскую пакорнасць лёсу, і няздольнасць у рашаючы момант выбару знайсці лепшы шлях, лепшае рашэнне.

Вядома, можна сябе суцешыць, што такія бакі нашай нацыянальнай ментальнасці не з'яўляюцца вызначальнымі, рашаючымі, што, маўляў, значна больш іншага — годнага, сапраўднага, людскага... Але чаму, чаму на гэты невялікі кавалак зямлі ў цэнтры Еўропы, што завецца Беларуссю, абрушваецца столькі бяды, гора, пакут...

Гэта не мае пытанні, гэтыя балючыя і вострыя пытанні для сумленнага чалавека настойліва ставіла і ставіць купалаўская сцэна... Іншая справа, што глядач не заўсёды быў гатовы да такіх пакутлівых пытанняў і складанага дыялогу. Але я не схільны тут вінаваціць глядача, яго быццам бы эстэтычную і псіхалагічную непадрыхтаванасць да такой сатворчасці з тэатрам. Зноў, яшчэ раз хачу падкрэсліць: тэатр, як від мастацтва, жыве ў сваім часе, жыве ў канкрэтнай гістарычнай рэчаіснасці і павінен знаходзіць паразуменне са сваім глядачом і на аснове гэтага паразумення і сатворчасці вясці яго да... Да чаго ж яго і куды вясці? Пытанне складанае. Яшчэ 6 гадоў дзясць назад я б рашуча і



дзякуючы якому сцэнічнаму мастацтву наканаваны лёс вечнага і вернага спадарожніка ў нашым часовым гасцяванні на гэтай Зямлі.

XX стагоддзе, безумоўна, зойме асобнае месца ў гісторыі сусветнага, у тым ліку і айчыннага тэатра. Напрыклад, станаўленнем і развіццём рэжысёрскай творчасці, якая ў рашаючай ступені стала вызначаць галоўныя накірункі пошукаў і эксперыментаў у сцэнічным

Усё гэта красамоўна сведчыць, што сцэнічнае мастацтва жыве і развіваецца ў рытме свайго часу, у поўнай згодзе са слаўтай шэкспіраўскай формулай: тэатр — люстэрка свету...

Але не толькі. Здраецаца, падзеі ў тэатральным жыцці як бы прадказваюць пэўныя гістарычныя зрухі, з'явы, тэндэнцыі ў жыцці рэальным. Далёка па прыклад такога "праорчтва" хадзіць не трэба: прыгадайце ндаўнюю гісторыю з МХАТам, яго падзелам на два, так бы мовіць, суверэнныя тэатры імя Чэхава і імя Горкага. Чым не прадказанне лёсу цяпер ужо былога Савецкага Саюза...

Што да купалаўскага тэатра, яго сённяшняга стану, то, — калі ўжо праводзіць такія паралелі і параўнанні, — нягледзячы на ўсялякія ўнутраныя канфлікты і непаразуменні паміж асобнымі майстрамі (а гэта, як мы ведаем,

Час імкне ад юбілейных урачыстасцей Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Асэнсаванне яго мастацкай існасці, сутнасці, дзякуючы Богу, не ў юбілей адбываецца. Некалькі матэрыялаў з нагоды існасці ды сутнасці трапілі ў рэдакцыю ўжо пасля афіцыйных дат ушанавання купалаўцаў. Першым з гэтых нязкі мы прапануем чытачам "Ліма" матэрыял доктара мастацтвазнаўства Рычарда Смольскага, гэта, уласна, ягоны даклад на канферэнцыі "Купалаўскі тэатр у прасторы сусветнай культуры" ў скорочаным выглядзе. Калі б ён ішчэ пабачыў шырокі чытацкі свет — дзеля таго самага славітага асэнсавання існасці ды сутнасці...

даволі распаўсюджаная з'ява ў тэатральным жыцці), беларусы, як мне здаецца, могуць жыць і працаваць спакойна. Нашай маладой дзяржаве пакуль не пагражае перспектыва падзяліцца, напрыклад, на Мінскую і Віцебскую Рэспубліку, або суверэнныя княствы, хаця ў апошнія гады Віцебск усё часцей заяўляе аб сваіх амбіцыях і прэтэнзіях на ролю культурнай сталіцы Беларусі. І нічога кепскага ў гэтым, на мой погляд, няма, няхай сабе мінскія гарадскія ўлады думваюць пра свой "...Базар" або "...Пленэр". Я са свайго боку хачу толькі засведчыць: Беларускі акадэмічны тэатр імя Я. Коласа, што працуе ў Віцебску, да гэтых прэтэнзій ніякага дачынення не мае, яго калектыву спачатку трэба яшчэ разлічыцца за свой высокі акадэмічны... "аванс", дакладней, статус, атрыманы амаль два дзесяцігоддзі назад. Калі ж коласаўцы будуць "разлічвацца" спектаклямі такога ўзроўню, як "Кароль Лір" (пастаноўка В. Маслюка), які мы ўбачылі ў "Фестывалі сяброў", здаецца, яны ніколі не вернуць той аванс...

Купалаўцам сур'ёзную творчую канкурэнцыю могуць скласці (і ўжо час ад часу складаюць!) іншыя тэатральныя калектывы, што нарадзіліся і дзейнічаюць у беларускай сталіцы. І такая акалічнасць не можа не радаваць, бо, як вядома, толькі атмосфера творчай канкурэнцыі стварае найбольш спрыяльныя ўмовы для развіцця тэатра, нараджэння новых мастацкіх ідэй, арыгінальных канцэпцый і праграм.

Тое, што ў сённяшніх купалаўцаў ёсць сур'ёзныя канкурэнты на ніве сцэнічнай творчасці — пэўная заслуга саміх купалаўцаў, якія ўласным прыкладам, уласным творчым жыццём ствараюць даволі спрыяльную духоўную атмосферу, нейкую дзіўную аэру, што плённа ўздзейнічае на іншыя калектывы, асобных мастакоў. Тут можна было б прыгадаць шмат красамойных прыкладаў з жыцця буйнейшых беларускіх пісьменнікаў, мастакоў, кампазітараў і іншых майстроў культуры, якія прызнаваліся ў тым, што менавіта купалаўскі тэатр на розных этапах сваёй гісторыі магутна паўплываў на іх свядомасць, пачуцці, творчыя напрамкі, пошукі і здэйсненні.

Такім чынам, купалаўскі тэатр удзейнічаў не толькі на сваіх непасрэдных гледачоў, якія штовечар прыходзілі на спектаклі, але і на ўсё мастацкае і духоўнае жыццё. Гэта — бесспрэчная заслуга купалаўцаў перад нацыянальнай культурай і ўсім грамадствам. Яна стала вынікам напружанай і самаахвярнай працы, а лепш сказаць, служэння некалькіх пакаленняў майстроў купалаўскай сцэны ідэалам высокага мастацтва, ідэалам добра і справядлівасці.

Тут, аднак, мне могуць і запярэчыць, маўляў, нахонт ідэалаў добра і справядлівасці, якім быццам бы верна служыў купалаўскі тэатр, трэба паасцярожней і дакладней, асабліва, калі размова ідзе пра вядомыя падзеі, напрыклад, ГУЛАГаўскую атмосферу 30—40-х гадоў, што панавала ў тагачасным СССР.

Яно, як вядома, так. Я ўжо падкрэсліваў, што тэатр, як ні адзін іншы від мастацтва,

хібаў у некалькіх славуціх спектаклях Е. Міровіча "Кастусь Каліноўскі", як гэта робіць мой шанюны калега Б. Бур'ян на старонках часопіса "Мастацтва", маўляў, паўстанцы 1863 года размаўлялі мовай камсамольцаў 20-х гадоў. Гэта — так. Моўная характарыстыка герояў гістарычнай драмы Міровіча — не лепшы бок гэтага адметнага літаратурнага твора. Але мне здаецца, што размаўляючы зразумелай для тагачаснага гледача мовай камсамольцаў 20-х гадоў, спектакль "Кастусь Каліноўскі" з вялікім У. Крыловічам у галоўнай ролі абуджаў гістарычную памяць і нацыянальную самасвядомасць, абуджаў глыбокія патрыятычныя пачуцці, — тыя найпершыя імператывы, што рухалі на Беларусі працэсы нацыянальна-культурнага адраджэння і тае палітыкі, што называлася беларусізацыяй. Менавіта ў гэтым — галоўнае значэнне славуціх спектакляў, народжанага магутным подыхам свайго часу. Е. Міровіч інтуітыўна адчуваў і рабіў тое, што потым дакладна сфармуляваў Г. Таўстаногаў: памятаеце, ён сказаў, што канцэпцыі спектакляў не трэба шукаць выдумляць, яны знаходзяцца ў глядзельнай зале, рэжысёру толькі трэба яе адчуць і ўвасобіць на сцэне. Калі гэта ўдаецца, — спектакль выклікае цікавасць гледачоў, абуджае і думкі, і пачуцці, і асацыяцыі, і тое, што называецца эстэтычным задавальненнем, адным словам, робіцца падзеяй тэатральнага жыцця.

Лёс купалаўскага тэатра, яго роля і значэнне ў беларускім мастацтве, як і месца ў прасторы сусветнай культуры XX стагоддзя, абумоўлена многімі з'явамі і тэндэнцыямі як нацыянальнай гісторыі беларусаў, так і ўсёй сусветнай культуры. Хаця, вядома, у першую чаргу на станаўленне і развіццё купалаўскага тэатра самы магутны ўплыў рабіла руская сцэнічная культура. Я тут ужо згадаў імя Е. Міровіча, які да пераезду на Беларусь у 1919 г. быў ужо вядомым рускім драматургам, рэжысёрам і акцёрам. Менавіта ён на працягу першага дзесяцігоддзя купалаўскага тэатра прышчэпіў, так бы мовіць, на маленькае дрэўца першага беларускага прафесійнага тэатра галінку тэатра псіхалагічнага рэалізму, у цэнтры якога знаходзіцца акцёр, яго душа... І як засведчыла потым уся шматгадовая гісторыя купалаўцаў — гэта была надзіва ўдалая, я б сказаў, максімальна натуральная "прышчэпка", якая прынесла багаты плён не толькі купалаўцам, але і ўсёй тэатральнай культуры Беларусі.

Так, прыход Міровіча ў БДТ-1 можна назваць падарункам лёсу. Але я тут хацеў бы падкрэсліць адзін прычынова важны момант сцэны выдатнага папярэдніка Міровіча — ад "бацькі" беларускага тэатра Ігната Буйніцкага і да Фларыяна Ждановіча, Францішка Аляхновіча і іншых самаахвярных русліцаў айчыннага сцэнічнага мастацтва, усе яны таксама выгадаліся на трывалым грунце і адметных традыцый славянскіх культур, перш за ўсё — рускай і польскай, якія сілкавалі беларускі тэатр, развівалі яго нацыянальны асаблівасці.

Варта прыгадаць яшчэ адну важную акалічнасць: у даваенны перыяд побач з

зварнуць увагу толькі на некалькі найбольш вострых пытанняў, што паўсталі сёння і перад купалаўскай трупай, і ўсімі іншымі дзеячамі тэатральнага мастацтва.

Першае, і самае галоўнае, што літаратурна грукае ў дзверы, вокны, сцэны ўсіх тэатраў Беларусі, гэта — подых "новага надвор'я". Ва ўсіх сэнсах. Я ўжо падкрэсліваў залежнасць тэатра ад свайго часу, і ад тых, каго называюць "бацькамі нацыі". Добра, калі "бацька" — кемлівы, разумны і дальнабачны — так у свой час пашчасціла французам, калі Напалеон у кастрычніку 1812 г. у Маскву, ахопленны пажарам, уласнай рукою адрэдаваў і падпісаў Дэкрэт аб нацыянальным тэатры Камедзі Франсэз, які дзейнічае і да сённяшняга часу.

З вялікім скарпам, цяжка, але няумольна, усталяваўца новыя для нашай савецкай свядомасці (будзем, як гаворыцца, глядзець праўдзе ў вочы і рэчы называць сваімі імёнамі) умовы — і матэрыяльныя, і псіхалагічныя, абумоўленыя першымі паведамі рынкавых дачыненняў у сферы мастацкай культуры. Прыходзіць усведамленне (адны гэта ўжо зразумелі, напрыклад, у Альтэрнатывным тэатры, другія яшчэ марудзяць) культурнага прадукта, мастацкага твора менавіта таварам. А тавар мае свой кошт, яго купляюць або не купляюць... Такім чынам, адносіны паміж мастаком і публікай набываюць новы характар, і гэты характар не робіць і не зробіць лёгкім для тэатральнага майстра жыццё.

Думаю, прыйдзе неўзабаве той час, калі В. Раеўскі, Б. Луцэнка і іншыя лідэры сучаснай беларускай рэжысуры будуць раскаваць сваім унукам аб 70-х і 80-х гадах як гадах ці не самых... спрыяльных для тэатральнай творчасці, хоць ім даводзілася паспытаць жорсткага ідэалагічнага прэсінгу, ды і адкрыты чулі не толькі кампліменты. Але што тая крытыка ў параўнанні з няумольнымі законамі рынку? Нават ідэалагічны ціск савецкіх часоў выглядае сёння лёгкім козыгам.

Што ж у такіх варунках рабіць майстрам тэатральнай творчасці?

Зноў, як і заўсёды, спадзявацца на дзяржаву?..

Вядома, спадзявацца можна і трэба, але...

Але адначасова не варта, як тыя страусы, хаваць галаву ў пясок. Трэба ясна і добра бачыць, што робіцца навокал... Гэта — першае. А па-другое, развіццё сусветнай культуры напрыканцы XX стагоддзя сведчыць: ідзе няумольна і паскораны працэс камерцыялізацыі мастацкага жыцця.

Увогуле, гэта, відаць, непазбежны працэс, абумоўлены законам рынковай эканомікі. І не ўсё так страшна, як здаецца на першы погляд.

Куды больш трывожыць іншая тэндэнцыя, якая назіраецца апошнім часам у многіх еўрапейскіх краінах. Тэндэнцыя гэта ў тым, што дзяржава, вобразна кажучы, вызваляе сама сябе ад многіх абавязкаў у адносінах да культуры. Напрыклад, гэта асабліва выразна праяўляецца зараз у Германіі. Нашы турыстычныя ўражанні звычайна грунтуюцца на знешнім бляску, а што тычыць сутнасці праблемы, то сёння многія вядучыя нямецкія культурологі б'юць трывогу: дзяржава літаральна "ўцякае ад культуры". Ахвяры гэтых "ўцякаў" ужо ёсць. Напрыклад, некалькі гадоў назад зачынілі дзверы славыты Шылераўскі тэатр.

Спадзяванні на асобных мецэнатаў — таксама для нас у бліжэйшай перспектыве справа больш чым ілюзорная. Той жа Р. Таліпаў, які мае ўжо досыць вялікі вопыт работы ў еўрапейскай, так бы мовіць, рынкавай тэатральнай культуры, адно са сваіх інтэр'ю штотыднёвіку "Літаратура і мастацтва" невыпадкова назваў "Хачу быць залежным".

Адным словам, праблема вельмі і вельмі складаная. І вельмі далікатная, супярэчлівая. Бо тэатр, як від мастацтва, асуджаны быць утрыманцам. Такое параўнанне гучыць для нашага вуха вельмі крыўдна, балюча. Мы выхаваны і прывыклі да іншых параўнанняў: тэатр — Храм, тэатр — Кафедра... Гэта ў нашай ментальнасці, у нашай усходне-славянскай культуры і традыцыях. А ў заходне-еўрапейскай, а тым больш амерыканскай культурах, там іншыя падыходы і прыныцы, без нашых славянскіх рэфлексій: тэатр — гэта бізнес, хоць і не вельмі прыбытковы, але бізнес.

У свой час К. Станіслаўскі абвясціў, што тэатр выратуюць аматары. Вядома, каб усе аматары былі як сам Канстанцін Сяргеевіч, пытанне ад паратунку не стаяла б так востра. Зразумела, што тэатральную справу выратуюць перш за ўсё сапраўдныя прафесіяналы, якіх у драматычным мастацтве заўсёды не хапала, асабліва сярод вялікай арміі драматычных акцёраў. А сёння менавіта а к а ц ё р с к і н е п р а ф е с і я н а л і з м (а ён, заўважу ў дужках, пачынаецца з неахайных адносін да самаго сябе, да сваёй фізічнай падрыхтоўкі, фігуры, голасу, пластычнай узброенасці і г.д.) больш за ўсё пагражае беларускаму мастацтву, яго будучыні.

Але гэты прафесіяналізм не з'явіўся сам па сабе, ён — вынік многіх з'яў і тэндэнцый, уласцівых сучаснаму драматычнаму мастацтву. Напрыклад, першы год тэатральная грамадскасць гаворыць пра крызіс беларускай рэжысуры. Звернемся да фактаў; у 90-я гады (а ўжо прайшла палова

гэтага дзесяцігоддзя!) Валерыя Раеўскі, Барыс Луцэнка, Валерыя Маслюк, Валерыя Мазынінскі, — я называю толькі мастацкіх кіраўнікоў вядучых тэатраў, — не стварылі ніводнага яркага спектакля. Вядома, у гэтай "паўзе" былі і паўныя аб'ектыўныя прычыны, але, прабачце, што да іх тэатральнаму гледачу?!.. Не прадаваць жа ім замест білетаў на сённяшняе прэм'еры... ксеракопіі газетных рэцэнзій на "Трыбунал" Макаёнка і Раеўскага, "Макбет" Шэкспіра і Луцэнкі, "Знак бяды" Быкава і Маслюка, "Вечар" Дударова і Мазынінска... Сумна, але факт, сённяшня "элітная" рэжысура не прапануе новых тэатральных ідэй. А яны патрэбны сцэнічнаму мастацтву як свежае паветра!..

Адыхоўць час, калі можна было дэфіцыт мастацкасці ў спектаклі замяніць ідэалагічнай "фігай" і тым самым прыцягнуць увагу гледачоў і грамадскасці. Сёння такімі прыёмамі гледача "купіць" складана, у газетных кіёсках хоць і не багата, але ёсць апазіцыйныя выданні, якія задавальняюць цікавасць да палітычнай публіцыстыкі.

Непакоіць і адсутнасць перспектываў рэжысёрскай моладзі, бо тыя ж М. Пілігін, В. Катавічкі, Р. Таліпаў, В. Грыгалюнас, М. Трухан і іншыя вядомыя пастаноўшчыкі даўно з'яўляюцца сталымі майстрамі. Ім, калі можна так сказаць, нішто з сённяшніх маладых рэжысёраў у "патыліцу не дыхае". Чым гэта пагражае, думаю, тлумачэнняў не патрабуе. Але трэба ўсведамляць іншае: таленавіты рэжысёр, — з'ява вельмі рэдка, унікальная, і калі такі творца прыходзіць у мастацтва, яму неабходна ствараць адпаведныя умовы. Мне здаецца, што і М. Пілігін, і Р. Таліпаў і іншыя рэжысёры заслугоўваюць значна большай увагі, чым маюць на самай справе, бо талент не ёсць прыватная справа...

Першая палова 90-х гадоў прайшла і пад знакам крызісу драматургіі. Трэба прызнаць, што нараканні рэжысёраў на адсутнасць новых таленавітых п'ес у значнай ступені справядлівыя. Драматургі ў сваю чаргу скардзяцца на адсутнасць зацікаўленасці да іх творчасці з боку рэжысёраў, што таксама не так ужо далёка ад праўды. Хаця, на мой погляд, калі з'яўляецца ў нацыянальнай літаратуры адметная п'еса, яна абавязкова знаходзіць шлях на сцэну, у тым ліку і купалаўскую. Пра гэта красамойна сведчыць гісторыя беларускага тэатра; усё лепшае, што было напісана нашымі драматургамі, знаходзіла сваё ўвасобленне на купалаўскай сцэне. Тут можна прыгадаць лепшыя п'есы К. Крапівы, А. Маўзона, К. Губарэвіча, А. Макаёнка, А. Дзялендзіка, А. Петрашкевіча, І. Шамякіна, Я. Шабана, І. Чыгрынава, М. Матукоўскага, А. Дударова, У. Бутрамева, якія ператварыліся ў хвалючыя спектаклі, а некаторыя з іх — у сапраўдныя падзеі тэатральнага і культурнага жыцця, значнасць якіх нярэдка выходзіла за межы беларускага мастацтва.


Шкада, што ў апошнія гады такіх падзей (маюцца на ўвазе прэм'еры паводле новых беларускіх п'ес) не адбылося. Крызіс ёсць крызіс. Выйсце з яго некаторыя рэжысёры, відаць, натхнёныя прыкладам Е. Міровіча, Ф. Аляхновіча, У. Галубка, убачылі ва ўласнай літаратурнай творчасці. Асабліва актыўна ўзяўся за гэту справу В. Маслюк, чые пэўныя літаратурныя здольнасці праявіліся ўжо досыць даўно. Праўда, у драматургіі яму пакуль шэкспіраўскіх (ці хоць бы дудароўскіх) лаўраў зарабіць не ўдалося...

Што тут сказаць?.. Увогуле, хачу падкрэсліць, я зусім не супраць таго, каб п'есы пісалі рэжысёры, дырэктары тэатраў, акцёры (і, здаецца, сама Мельбамена загадвае рабіць гэту цяжкую справу!), а таксама крытыкі, міністры і нават шматлікія прэзідэнты, адным словам, усе, хто таго жадае. Я супраць іншага: супраць таго, што падпадае пад "выкарыстанне службовага становішча". На мой погляд, засмечваць акадэмічную сцэну аматарскімі рэфлексіямі — не самы лепшы занятак для прафесійных рэжысёраў (гэтыя праграмы не толькі на адрас В. Маслюка, але і некаторых ягоных "элітных" калег...)

Я свядома заважаю гэтыя пытанні, бо калі тэатральная грамадскасць і далей будзе "спаць у шапку" (як гэта зараз робіць Беларускі Саюз тэатральных дзеячаў), — у XXI стагоддзі беларускі тэатр рызыкуе ўвайсці зусім, калі можна так сказаць, без "амбіцый і амуніцый", і тады ўжо разлічваць на годнае месца ў "сусветнай культурнай прасторы" не прыйдзеца. Тое, што суверэнная Беларусь стала першай дзяржавай у свеце, якая добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброі — гэта адно. "Тэатральная зброя" — прыгожы будынік тэатраў з сучасным тэхнічным абсталяваннем, добрае фінансаванне, выдатныя прафесійныя кадры, падрыхтаваны і зацікаўлены гледач (сацыяльна ўладкаваны, заможны!), — гэта зусім іншае. Тут усім нам — і грамадскасці, і дзяржаўным структурам — трэба думаць, рупіцца да імкнуча ўзброіцца максімальна магчыма...

На здымак: сцэны са спектакля "Ідылія" з удзелам В. Рэдзькі і В. Манавява.

Фота Уладзіміра ШАХЛЕВІЧА



моцна залежыць ад свайго часу, ад пануючай улады. Тут нават просіцца формула: які час — такі і тэатр. Хаця могуць быць і выключэнні. Сусветная тэатральная культура ведае такія прыклады. Шэкспір, Мальер, Шылер, Астроўскі і іншыя выдатныя творцы залежалі ад свайго часу, каралёў і цароў, але энергія іх магутнага таленту усё ж такі ўзяла творцаў і над часам, і над тагачаснымі ўладамі.

Купалаўцы, вядома, таксама дзеці свайго часу, я маю на ўвазе пакаленні купалаўцаў — і мінулыя, і сённяшнія, — але дзеці асаблівыя. Ім заўсёды хапала розуму, інтуіцыі, а галоўнае — таленту і мужнасці, каб у прапанаваных абставінах свайго часу, абставінах нярэдка складаных, драматычных і нават трагічных, заставацца годнымі, заставацца сапраўднымі творцамі.

Напрыклад, сёння можна знайсці шмат

нацыянальнымі трупамі пасяхова працавалі і ўзбагачалі агульную палітру сцэнічнага мастацтва Беларусі шматлікія рускамоўныя тэатральныя калектывы, а таксама Польскі і Яўрэйскі дзяржаўныя тэатры, якія мелі высокі рэспубліканскі статус. Ці трэба даказваць, што такое рэальнае ўзаемадзеянне розных нацыянальных культур спрыяла феноменальна паскоранаму прафесійнаму развіццю купалаўскай трупы, назапашванню магутнага мастацкага патэнцыялу?

З гэтага, дарчы, можна зрабіць адзін актуальны вывад: сучасная беларуская тэатральная культура адчувальна ўзбагаецца, калі побач з існуючымі беларускімі і рускімі трупамі ў нас з'яўляцца і тэатры польскія, украінскія, яўрэйскія, магчыма, і іншыя.

Тут, калі я ўжо закрануў праблему с у ч а с н а г а тэатральнага мастацтва, хацеў бы

**ДА 125-ГОДДЗЯ
ЛЕСІ УКРАЇНКИ**

24 лютага ў Мінску асацыяцыя украінцаў у Беларусі "Ватра", яе аддзелам украінскай літаратуры ў бібліятэцы N 20 праведзены літаратурны вечар, прысвечаны 125-годдзю з дня нараджэння выдатнай украінскай паэтэсы Лесі Украінкі.

Вечар адкрыў віцэ-прэзідэнт асацыяцыі А. Коба. З цікавым выступленнем пра той перыяд жыцця Л. Украінкі, калі яны знаходзілася ў Мінску, выступіў літаратуразнавец Я. Басін.

У святочным канцэрце прынялі ўдзел студэнты украінскага аддзялення Белдзяржуніверсітэта, Мінскага музычнага вучылішча імя М. Глінкі, дыпламанты міжнароднага конкурсу піяністаў Т. Глазірына і рэспубліканскага конкурсу — баяніст Л. Лісенка.

Сардэчна віталі прысутных песнямі і прадстаўнікі украінскага хору "Крыніца".

Да дня нараджэння Л. Украінкі была падрыхтавана кніжная выстава.

Г. КАЛЮЖНАЯ,
загадчыца аддзела
украінскай літаратуры

**І ДЗЕЛЯ БУДУЧЫНІ
БЕЛАРУСІ**

жыў і змагаўся польскі гісторык і грамадскі дзеяч Іахім Лявель, з дня нараджэння якога ў сакавіку спаўняецца 210 гадоў (памёр у 1861 годзе). Дарэчы, маці

І. Лявеля паходзіла з Беларусі. Працуючы ў Віленскім універсітэце, І. Лявель у сваіх лекцыях не абыходзіў мінулага Беларусі і Літвы. Разам з прафесарам гэтай вышэйшай навучальнай установы І. Даніловічам вывучаў помнікі беларуска-літоўскага права. У сваёй працы "Гісторыя Літвы і Расіі аж да Люблінскай уніі з Польшчай 1569 года" (1839) І. Лявель, адзначаючы значэнне ў гісторыі Вялікага Ноўгарада, не абыходзіць і сярэднявечную "рэспубліку" Полацка, гаворыць пра значэнне старабеларускай мовы ў Вялікім княстве Літоўскім, згадвае кнігадрукароў Мамонічаў, піша пра Заблудаўскую друкарню, з павагай згадвае імя Ф. Скарыны. Пры непасрэдным удзеле І. Лявеля ў 1841 годзе ў Познані быў выдадзены на беларускай мове "Статут Вялікага княства Літоўскага" 1529 года.

Кнігі І. Лявеля былі ў асабістай бібліятэцы У. Сыракомлі, яго непасрэдным вучнем з'яўляўся Я. Чачот. І. Лявель аказаў вялікі ўплыў на фарміраванне цэлага пакалення рэвалюцыянераў на чале з К. Каліноўскім і З. Серакоўскім. Ён жа, І. Лявель, кінуй заклік, так добра вядомы сёння — "За нашу і вашу свабоду!".

**ВЫБРАНАЕ
З ПРАЖЫТАГА
І НАПІСАНАГА**

Васілю Праскураву ў жніўні сёлета года споўнілася 670 гадоў. На жаль, ужо дзевяць гадоў, як Васіля Фёдаравіча няма з намі. А лепшымі сваімі творами (В. Праскураў, як вядома, працаваў у галіне дакументалістыкі) ён заслужыў добрай памяці. Лепшая ж памяць у дачыненні да літаратара — гэта чытаць і перачытваць яго кнігі. Памятаючы гэта, ва Упраўленні інфармацыі Брэсцкага аблвыканкама парупіліся аб выданні аднатомніка выбранных твораў. Ён пад назвай "Наўсцяж вясковай вуліцы" і пабачыў свет у Брэсце. Укладальнік кнігі Алесь Каско зрабіў усё, каб як мага лаўней прадставіць творчы спадчыну славянскага пісьменніка-дакументаліста. У выніку пад адной вокладкай сабраны творы В. Праскурава як вядомыя па ранейшых публікацыях, так і тыя, што па розных прычынах засталіся ў аўтарскіх архівах.

**ЗАВЕРШАНА
ВЫДАННЕ**

чатырохтомніка "Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей", падрыхтаванага супрацоўнікамі Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі. Упершыню так шырока і грунтоўна разглядаецца праблема творчых кантактаў і ўзаемаўплываў паміж дзвюма суседнімі літаратурамі. Заклучная, чацвёртая кніга, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве "Навука і тэхніка", ахоплівае шырока матэрыял, пачынаючы з першага пасляваеннага дзесяцігоддзя і па сённяшні дзень. Тыя, хто набыў пяцірэчную таму, місць паспяшайца, бо наклад завяршальнай кнігі ўсяго 500 асобнікаў.

З ПЕСНЯЙ ПА ГЕРМАНІІ

Завяршылася двухтыднёвае падарожжа па Германіі Магілёўскага камернага хору, якім кіруе Сяргей Лішчанка.

Яшчэ у жніўні мінулага года кіраўнік грамадскай гуманітарнай арганізацыі "GERMAN HANDS" Крыстофер Найтэ наведаў Магілёў. Тады, у час спасаўскіх свят, вядомы магілёўскі фотамастак Васіль Цітоў прапанаваў яму паслухаць выступленне хору ў храме Трох Свяціцеляў. Майстэрства артыстаў зрабіла на нямецкага госьця непаўторнае ўражанне. Тады і нарадзілася ідэя гэтага падарожжа.

І вось у студзені, пераадолеўшы мноства арганізацыйных і матэрыяльных перашкод, магілёўскія артысты апынуліся, нарэшце, у Германіі. Праграма іх выступленняў мела дабрачынны характар. Гэта быў знак удзячнасці нямецкаму народу за вялікую дапамогу ў пераадоленні наступстваў чарнобыльскай аварыі, прысвечаны 10-й гадавіне гэтай трагедыі.

Больш чым сціплым фінансавым магчымасці калектыву прымусілі ўскласці вясёлнічым бытавым клопатам на плечы нямецкіх сяброў. Жыццё даводзілася і на вайсковай базе бундсвера, і ў невялічкіх манастырскіх гасцініцах, і ў прыватных дамах гараджан. Нягледзячы на гэта, творчыя вынікі аказаліся даволі значнымі.

Канцэртная праграма ўключала дзве часткі: калядную і класічныя свецкія і духоўныя творы Рахманінава, Часнакова, Бартнянскага і іншых. Шэраг твораў заходнеўрапейскіх аўтараў выконваўся на мовах арыгіналаў. Усяго 10 канцэртаў зрабіў хор, не лічычы невялікіх выступленняў. Тры канцэрты адбыліся ў буйнейшых канцэртных залах, астатнія ў храмах.

Трэба адзначыць, што нават арганізатары

гэтай творчай вандроўкі не былі спачатку ўпэўнены ў яе поспеху. Таму на першае выступленне Крыстофер Найтэ запрасіў галоўным чынам блізікі круг сваіх сяброў і знаёмых, рэакцыя якіх была прадказальнай. Але эфект пераўзышоў усе чаканні і ўжо з другога канцэрта ўсе выступленні хору ішлі з аншлагам.

Праграма хору атрымала вялікі рэзананс у нямецкай прэсе і на радыё. Ужо пасля трэцяга канцэрта да Сяргея Лішчанкі звярнуўся прадстаўнік вядомай фірмы гуказапісу з Кельна з дзелавымі прапановамі. А неўзабаве адбыўся запіс гадзіннай праграмы хору для выпуску лазернага кампакт-дыска. Выхад яго ў свет чакаецца ўжо ў красавіку гэтага года. Варта нагадаць, што нават для прафесійных эстрадных калектываў і асобных "зорак" на Беларусі з'яўленне кампакт-дыска застаецца пакуль адметнай падзеяй. Такім чынам, камерны хор Магілёва зараз на шляху да вузкага кола абраных у сваім жанры мастацтва.

Сутыкнуліся магілёўскія артысты на нямецкай зямлі яшчэ з адной нязвычайнай,

**ЛЯЧЫЦЬ ХВОРАГА,
А НЕ ХВАРОБУ!**

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

П. Міхалевіч: — Калі пайсці рэвалюцыйным шляхам, дык можна адразу, сёння ж увесці ў ўрача агульную практыку, і страхавую медыцыну, ды толькі і праўда — дзе тады апынуцца бедныя людзі?! Нават у ЗША, самай багатай краіне свету, па прызнанні самога прэзідэнта Б. Клінтана, 30 працэнтаў насельніцтва аказалася па-за магчымасцю атрымаць медыцынскую дапамогу. А што ў нас? А ў нас тады толькі 30 працэнтаў людзей і атрымаюць яе, а то і менш. Яшчэ раз падкрэслію: нічога з наскоку рабіць нельга. Зламаць усё проста і лёгка, мы наламалі за апошнія дзесяцігоддзі ўга колькі, а вось пабудаваць, стварыць... Тут павінна быць павольная адаптацыя. Спачатку ў выглядзе адной установы, потым нейкага раёна, рэгіёна. Галоўная задача — не дапусціць зніжэння даступнасці медыцынскай дапамогі насельніцтву.

У. Сыты: — Мы ўважліва аналізавалі сітуацыю і прыйшлі да высновы, што ўсё-такі і мы павінны неяк улічваць урокі аховы здароўя цывілізаваных краін. Урач агульнай практыкі, або сямейны ўрач лёгка прыжываецца ў краінах са страхавой медыцынай. Мы для сябе вызначылі тут такую канцэпцыю, што, з улікам ужо развітой паліклінічнай службы, нельга сёння рэзка ламаць сістэму вялізных паліклінік на тысячы наведвальнікаў. Заходняя сістэма аховы здароўя арыентавана на больш дробныя цэнтры здароўя, максімальна набліжаныя да жыхароў дадзенага раёна. Калі, скажам, у новым мікрараёне здаецца ў эксплуатацыю дом, мы рэкамендуем выдзяляць пад амбулаторыю ўрача агульнай практыкі 4-пакаёвую ці дзве 2-пакаёвыя кватэры. Скажам, здаецца дом на 100 кватэр. У кожнай кватэры будзе прыкладна жыць па 3 чалавекі, значыць, у чатырох-пяці такіх дамах будзе жыць недзе каля 1200—1500 чалавек. Гэта якраз той кантынгент, з якім ужо можа працаваць урач агульнай практыкі. Тут, у адным з гэтых дамоў, у якім абсталюецца ягоная амбулаторыя, ён будзе працаваць у зручны для жыхароў час. Мяркую, што мы павінны знайсці для вырашэння праблемы і нейкі эканамічны рычаг. Такі ўрач павінен будзе сам зацікаўлены ў добрай, сумленнай працы, калі не ад колькасці выклікаў будзе залежаць ягонае матэрыяльнае становішча. Пакуль што мы не змаглі прывесці ў

адпаведнасць, скажам, кваліфікацыю, узровень ведаў, добрасумленнасць у абслугоўванні пацыентаў з зарплатай урача. Наша задача ў тым, каб якасць работы ўрача вызначыць не загадчык аддзялення, не галоўны ўрач, а сам хворы, і каб менавіта ад гэтага залежала матэрыяльнае становішча ўрача. Да апошняга павышэння зарплата ўрача была недзе ў межах 400—600 тысяч рублёў. Гэта — мізэр, узровень пенсіі. Урач заўсёды асацыяраваўся ў нас з інтэлігентным чалавекам. Але ж які з яго інтэлігент, калі ён на харчы не зарабляе, не кажучы пра тое, каб набыць і пачытаць патрэбную кнігу, паехаць куды-небудзь турыстам, адпачыць па-сапраўднаму. Наш урач не можа сабе дазволіць гэтага. А ўрачу адпачываць трэба. Адзін службовец гарвыканкама неяк плакаўся, што ў дні прыёму ён вельмі стамляецца, бо чуе толькі скаргі-скаргі-скаргі. Ну, а як тады дастаецца ўрачу штодня? Ды не штодня, а ўсё жыццё! Усё жыццё ён чуе ад хворых людзей яшчэ горшыя скаргі. Хто ведае, хто разумее, як гэта ўсё цісне, прыгнятае? Толькі сам урач ды ягоныя блізкія. Дзе і як адпачыць урачу сёння? На лыжах пакатацца? Дык жа ён тых лыж купіць не можа. У тэатр, на канцэрт схадзіць? Дык жа вунь колькі тыя білеты каштуюць! На апошнюю оперную зорку — ад 300 тысяч да паўтара мільёна рублёў! Яшчэ раз нагадаю: мы лічым, што трэба знайсці форму матэрыяльнага стымулявання аплаты працы ўрача, пры гэтым улічваючы іменна ацэнку самім хворым лячэння ў дадзенага доктара. І тут не ідзе гаворка аб платнай медыцыне. Наша грамадства беднае, аб платнай медыцыне нам гаварыць пакуль што рана. Сёння мы можам па праву ганарыцца тым, што максімальна захавалі нашу, так званую бясплатную сістэму аховы здароўя, якая не пакідае ўсё ж чалавека сам-насам з ягонаю бядою, а памагае яму, хай і не так, як хацелася б.

М. Саўчанка: — Платная медыцына ў нас будзе, нікуды ад гэтага не дзецца. Ёсць шэраг захворванняў, за лячэнне якіх дапушчальна, нават не грэзна браць плату. Скажам, розныя касметычныя ўмяшальніцтвы, палавыя расстройствы і іншыя захворванні, якія не пагражаюць жыццю чалавека. А ўвогуле — усё вельмі няпроста. Адзін мае магчымасць плаціць, другі — не мае. Што атрымаеца? Дапусцім, пакладзем мы ў адну палату аднаго і другога.

але прыемнай для сябе з'явай — у іх з'явіліся "фаны". У час сустрэчы са слухачамі пасля аднаго з выступленняў выявілася, што некаторыя з іх наведвалі ўжо па некалькі канцэртаў хору. Улічваючы тое, што канцэрты адбываліся толькі па адным у розных гарадах, размешчаных за 60—100 кіламетраў адзін ад аднаго, можна ацаніць ступень адданасці гэтых людзей слявацкаму мастацтву.

Больш за дзесяць гарадоў Германіі наведаў хор. Сярод іх Кельн, Эрфурт, Эйзенах, Веймар, Касель, Бон, Дрэздэн. У вядомай "Курфюрстэнгалерэі" г. Каселя з удзелам хору была адкрыта фотавыстава магілёўскага фотамастака Васіля Цітова. (Дарэчы, В. Цітоў — адзіны мастак на Беларусі, які мае найвышэйшы тытул Міжнароднай федэрацыі мастацкай фатаграфіі — экселенц FIAP). З 10 па 18 студзеня нямецкай гледачы мелі магчымасць пазнаёміцца з 60 творамі магілёўскага майстра. Аб іх вялікай цікавасці да яго работ сведчыць той факт, што ўжо ў час адкрыцця выставы дасягнута дамоўленасць аб адкрыцці ў красавіку аналагічнай выставы ў г. Ленерштат, паступілі іншыя прапановы.

Паездка магілёўскага камернага хору па нямецкай зямлі, фотавыстава твораў В. Цітова дапамаглі лепш паказаць беларускае мастацтва. А разам з тым садзейнічалі збліжэнню двух народаў, іх лепшаму ўзаемаразуменню.

Я. УЛАДЗІМІРАЎ

Адзін, так званы "новы беларус", будзе есці ананасы і рабчыкі, а другі — посныя макароны. Сацыяльнай напружанасці ў такіх выпадках не пазбегнуць. Тут усё павінна быць прадумана і дыферэнцыравана. Вядома, такіх сум, якія мы бярэм ужо сёння з іншаземцаў, мы нават з "новых беларусаў" яшчэ не гатовы браць. Вось, скажам, рабіў у нас аперацыю адзін француз, праляжаў 4 дні, заплаціў 800 долараў. Для нашай клінікі гэта ўжо грошы. Альбо ляжаў хворы з Калінінграда, заплаціў за 7 дзён мільён рублёў. Калі мы будзем вось так браць грошы і зарабляць, то зможам разгрузіць бюджэт, аднак жа... З іншаземца мы бярэм 52 долары за дзень знаходжання ў клініцы, але на такія грошы мы павінны забяспечваць адпаведна і яго ўтрыманне-догляд, і лячэнне. Аналіз крыві, скажам, каштуе для іншаземца 15 долараў, аналіз мачы — 13 долараў. Калі б мы ўвялі такія цэны для ўсіх, дык... не было б тады каго лячыць. Хіба толькі нейкіх 5 працэнтаў насельніцтва, тых самых "новых беларусаў". Праўда, які н дзіўна, і яны таксама імкнуцца лячыцца бясплатна.

Але асноўная, базавая медыцына павінна быць бясплатнай. Ва ўсім свеце багатыя плаціць за беднага. І калі мы хочам у нашай краіне мець сапраўднага "сямейнага ўрача", дык ён павінен мець за сваю работу адпаведную грашовую ўзнагароду. Яго можна будзе выклікаць у любы час дня і ночы, ён павінен аказаць і хуткую, неадкладную дапамогу. Ён павінен, як "сямейны ўрач", арганічна ўраціць у жыццё сям'і, ісці разам з ёю па гэтым жыцці. Само сабою, вядома, што пытанне "сямейнага ўрача", "ўрача агульнай практыкі" — гэта пытанне не аднаго дня, гэта пытанне цэлага пакалення ўрачоў...

Што дадаць да гэтага? Якім чынам падсумаваць, падагуліць пачутае? Пытанне пра так званана "сямейнага ўрача", з якім я ішла на сустрэчу са "свяціламі", — не адасобленае ад агульнай сістэмы аховы здароўя. І гаворка вакол яго, як чытач пераканаўся, выйшла на больш шырокія, маштабныя пытанні, і тычылася не столькі заўтрашняга дня, будучыні нашай аховы здароўя, колькі яе сённяшніх набалельшых праблем.

**Гутарыла і звяла суразмоўцаў
разам на гэтай газетнай
старонцы Марыя ГІЛЕВІЧ**

Газета "Імя" апублікавала інтэрв'ю пад назвай "Евангеліе ад Васілія" — выказванні перакладчыка Новага Запавету В. Сёмухі. Тэкст напоўнены крыўдамі і абвінавачваннямі ў адрас многіх, у тым ліку ў аднасці Праваслаўнай Царквы і яе Біблейскай камісіі, Патрыярха ўсяе Русі Экзарха Беларусі. Здаецца, што інтэрв'ю даваў чалавек у стане нейкай агнявіцы, калі трызіцца, што з усіх бакоў яго апанавалі ворагі... Тым не менш, у інтэрв'ю закранута вельмі адказнае пытанне перакладу Бібліі на беларускую мову і адносінаў да гэтага Царквы. Скажэнні ў гэтым пытанні (вольныя ці міжвольныя) могуць прынесці вялікую шкоду духоўнаму адзінству народа, кансалідацыі сіл інтэлігенцыі Царквы ў справе адраджэння нацыі.

Пакрыўджаны дзіўным чынам на тое, што Праваслаўная Царква Беларусі не ўзяла адразу да выдання ягоні першы варыянт перакладу Евангелія ад Матфея, але стварыла Біблейскую камісію для сумеснай работы святароў і філолагаў над перакладам Новага Запавету (з удзелам В. Сёмухі), перакладчык даводзіць стварэнне Біблейскай камісіі — выдумка

кнігамі і славянскімі перакладамі. Святыя кнігі чыталі на зразумелай славянскай мове ў нас з даўніх часоў. Таму і перапісвала кнігі прападобная Еўфрасіня Полацкая, і распаўсюджваліся пропаведзі і малітвы свяціцеля Кірыла Тураўскага, таму і доктар Скарына выдаў для свайго народа найбольш папулярныя "Псалтыр" і "Апостал" на славянскай мове, на ёй жа склаў любімыя народам акафісты для чытання і спеваў у хаце і ў царкве, ды іншыя тэксты з "Малой падарожнай кніжкі". На Русі за чытанне кніжак на зразумелай мове не палілі на кастрах, як мяркуе сп. Сёмуха, ды і ў Еўропе справа па сутнасці ішла не аб самім чытанні святых кніг, а аб эртычных тлумачэннях і распаўсюджванні іх у народзе, аб карыстанні недасканалымі перакладамі. Гэта была барацьба за чысціню веравучэння, за вернасць ісціне, але фанатычнымі, цемрашальнымі метадамі сярэднявечча, як і змаганне інквізіцыі з масавым сярэднявечным у народзе чарадзеяства і магіі — служэння д'ябальскімі сіламі і забабонам, але страшэннымі метадамі катавання і кастроў. Дабро і зло заўсёды перамешваюцца ў справах людзей і шмат прыкладаў гэтаму ў нашым "цывілізаваным"

свецце.

Руская Праваслаўная Царква вядома сваёй місіянерскай дзейнасцю: пропаведзь Слова Божлага прагучала на нацыянальных мовах для многіх народаў, асабліва ўсходу і поўначы Расіі, Сібіры, Японіі, Канады, Амерыкі. Свяціцель Пермскі Стэфан стварыў пісьменнасць і пераклады для зыранаў. Мітрапаліт Мікалай Касаткін перакладаў для японцаў, былі зроблены пераклады хрысціянскіх святых кніг для татараў, алеутаў і іншых народаў, што не мелі славянскіх каранёў. Гэта была вялікая і складаная справа перакладу пераважна на недасканалы развіты мовы. Славянскія народы Расіі разумелі царкоўна-славянскую мову, яна вывучалася да рэвалюцыі ў школах, тым больш ведалі рускую дзяржаўную мову, на якую і быў зроблены сіндальны пераклад Бібліі для ўсіх, хто карыстаўся рускай мовай. Для Царквы "несть эллина, несть иудея, все дети Божии": узнікае духоўнае патрэба паствы — робяцца пераклады. Тут пацірэ Царквы, магчыма, учымсяці разыходзіцца з пазіцыяй дзяржаўных дзеячаў, улады, тым больш у савецкія часы, калі ні пераклады, ні місіянерская дзейнасць былі немагчымыя, у выніку чаго ў рэспубліцы стварыўся пэўны вакуум адносін

пераклад — гэта заўсёды тлумачэнне; у перакладзе Святога Пісання асабліва важна сапраўднае разуменне духоўнага сэнсу богадухнавеннага тэксту, бо ён не "плод творчества конкретных личностей", як разумее сп. Сёмуха, а слова Божлага, што дадзена людзям Святым Духам праз пракаў і евангелістаў. Каб глыбока і дакладна зразумець евангелісты тэкст, мала высокіх лінгвістычных ведаў і шчырай працы. Сапраўды духоўнае разуменне даецца па веры праз малітву, пост, глыбокае пакаянне і прышчэпленне Святых Хрыстовых Тайнаў, бо Хрыстос сказаў: "Без меня не можете творить ничего" (нічога добрага да канца). Асабліва значэнне мае зміранне, пакара перад Богам, бо "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". Патрэбны і гістарычныя веды ў біблейстыцы, праўдзівае, дакладнае тлумачэнне свшчэнных тэкстаў, што ідзе ад апосталаў, святых айцоў, і што захавала Царква ў сваім Паданні. У адпаведнасці Святому Паданню і выяўляецца кананічнасць тэксту, пэўная духоўная дысцыпліна розуму. Праваслаўная Царква праз які захоўвае вернасць канонам і догматам, і ў гэтым яе моц. Традыцыйнае тлумачэнне св. Пісання дапаўняецца сучаснымі багаслоўскімі пошукамі ў рэчышчы адпаведнасці канонам і догматам Праваслаўя. XX стагоддзе не мае такіх Богам натхнёных перакладчыкаў, як святых Салунскія браты. Але яны пакінулі славянскім народам, як пэўны эталон духоўнасці, свой пераклад царкоўных тэкстаў. Да таго ж наш час мае адукаваных багаслоўцаў, што добра ведаюць царкоўную традыцыю, і перакладчыкаў-філолагаў. Існуе шмат спецыяльных даведнікаў у дапамогу біблейскім перакладам. Спрыяюць тут і ўжо зробленыя пераклады на розныя мовы. Варта толькі аб'яднаць намаганні. Гэтаму і служыць стварэнне біблейскіх камісій.

Праца біблейскіх камісій не замінае стварэнню аўтарскіх перакладаў Св. Пісання. Цяпер у свеце іх шмат. Узязь хаця б даваенны рускі пераклад Новага Запавету з грэчаскай мовы епіскапа Безабравава, або нядаўні пераклад на рускую мову, зроблены на Украіне святаром Л. Луткоўскім, беларускі пераклад А. Клышкі і інш. У 1973 годзе ў Амерыцы выдадзены пераклад на беларускую мову ўсёй Бібліі Янкі Станкевіча. Усе гэтыя пераклады ў царкоўны ўжытак не ўвайшлі. Не надрукаваны і новы беларускі пераклад Бібліі ксяндза М. Чарняўскага. Прычыны адхілення таго ці іншага перакладу ад царкоўнага ўжытку розныя: неадпаведнасць біблейскай традыцыі Праваслаўнай Царквы ці Касцёла, празмернае захваленне перакладчыка дыялектычнымі моўнымі формамі або архаічнасць мовы, занадта літаральнае прачытанне тэксту, або, наадварот, "мастацкая вольнасць" і інш. Але за ўсю гісторыю біблейскіх перакладаў не было, напэўна, выпадку, каб перакладчык публічна абвінавачваў Царкву за тое, што яна не ўзяла ягоны пераклад у царкоўны ўжытак, не выдала як царкоўнае выданне. Тут мы аказаліся першымі...

Цяпер у нас досыць шырока распаўсюджана трэцяе таронцае 1985 г. выданне "Новага Запавету і псалмаў" у даваенным перакладзе Л. Дзекуць-Малея і А. Луцкевіча. А наогул ад часоў Скарыны маецца каля 9 беларускіх перакладаў біблейскіх тэкстаў (гл. артыкул С. Шупы ў часопісе "Веснік Беларускага Экзархата", 1990, N 4).

Усё гэта, безумоўна, не здымае неабходнасці рабіць новы пераклад, і Беларуская Праваслаўная Царква над ім працуе. Работа зацягнулася: доўга чакалі водгуку з боку філолагаў, вернікаў, абмеркавання эксперыментальнага выдання перакладу Евангелія ад Матфея, бо яго ж спецыяльна выдалі на чатырох мовах (грэчаскай, славянскай, рускай і беларускай), каб лягчэй было параўноўваць. Праца працягвалася, але за гэты час мяняўся склад камісіі, былі і іншыя затрымкі. Наогул жа сусветны вопыт камісій перакладчыкаў Біблейскага таварыства — адзін таварыства робіцца 4 гады (5 вызвалены ад іншай працы вопытных біблейстаў-перакладчыкаў. У нас Біблейская камісія працуе "на грамадскіх пачатках у вольны ад асноўнай работы час"). Трэба нам разумець і тое, што для Царквы галоўнае не прэстыж беларускай мовы, дзеля якога, як сам кажа, рабіў свой пераклад сп. Сёмуха, а выратаванне душ ад духоўнай пагібелі. Галоўнае, каб прыйшлі людзі да Хрыста, да Царквы, пакаяліся, ачысціліся ад грахоў, духоўна ўзаскрэслі, а з дапамогай якой мовы — справа другая. Хрысціянская царква адпачатку наднацыянальная. Ды, шчыра кажучы, ці таму мы не ідзем да Хрыста і не выконваем Ягоных запаветаў, што не маем Евангелія на зразумелай мове? Амаль у кожнай сям'і, прынамсі ў інтэлігенцыі, ёсць Евангеліе, але ці чытаем, ці прыйшлі да духоўнай дапамогі Царквы, ці жывём па-хрысціянску? Мы забываемся, што сапраўднае духоўнае адраджэнне — гэта ўзнаўленне сувязі чалавека з Богам праз Хрыста — справа значна глыбейшая, чым адраджэнне мовы ці культуры, і дай Бог Царкве дапамагчы народу, усім нам па-сапраўднаму духоўна ўзаскрэснуць да жыцця вечнага з Хрыстом.

(Праця на стар. 14-15)


ПРА "ЕВАНГЕЛЛЕ АД ВАСІЛЯ", або ЧАМУ ІСНУЮЦЬ БІБЛЕЙСКІЯ КАМІСІІ?

Праваслаўнай Царквы Беларусі дзеля таго, каб набыць сабе славу перакладу і зняважыць ягоную індывідуальную працу.

Між тым, з гісторыі біблейстыкі вядома, што яшчэ ў старазапаветныя часы, амаль за тры стагоддзі да Нараджэння Хрыстовага, у Александрыі Біблія была перакладзена на грэчаскую мову 72 яўрэйскімі мудрацамі-тлумачамі. Адсюль і назва "Септуагінта" (пераклад сямідзесяці). У стварэнні рускага сіндальнага перакладу Бібліі, які быў зроблены ў палове XIX ст. намаганнімі Мітрапаліта Маскоўскага Філарэта Драздова — вялікага знаўцы Святога Пісання, бралі ўдзел вядомыя прафесары старажытных моў і багаслоўя, выкладчыкі Духоўных акадэмій: У 1915 г. пры Свяшчэнным Сінодзе РПЦ была створана паводле таго ж прыняцця высокакваліфікаваная камісія для новага перакладу Бібліі на рускую мову. У ёй удзельнічалі вучоныя і багаслоўцы чатырох Духоўных Акадэмій Расіі. Плённую працу камісіі спыніла рэвалюцыя 1917 г. Цяпер работа гэтая адноўлена: працуе Біблейская камісія пры Патрыярху ў Маскве і Пецярбурзе, дзейнічае і камісія свецкіх перакладчыкаў на чале з вядомым візантолагам і знаўцам старажытных моў акадэмікам С. Аверынцавым. Справа перакладу адноўлена з благавлення Патрыярха Аляксія II, так што дзіўна гучыць сцвярджанне сп. Сёмухі: "Патрыярху не нужен перевод Священного Писания даже на русский язык, а тем более на белорусский, церкви нужен только вариант на церковнославянском языке". А Сёмуха ж не толькі ведае, што рускім сіндальным перакладам карыстаюцца цяпер і праваслаўныя і пратэстанты, але і сам, як кажа, ім карыстаўся. З еўрапейскага вопыту можна нагадаць пра нядаўна зроблены першы пераклад старажытнага грэчаскага біблейскага тэксту на сучасную грэчаскую мову (суадносны тут амаль як славянскай і рускай моў). Працавала вельмі аўтарытэтная па складзе камісія з багаслоўцаў і філолагаў, пасля адбылося крытычнае абмеркаванне перакладу шырокім колам вучоных, святароў, вернікаў, і толькі тады зроблена выданне. Такім чынам, кансалідаваліся ўсе магчымыя сілы, каб зрабіць для Царквы і народа дастойны пераклад.

Шмат перакладаў на розныя мовы робяць у XX стагоддзі пратэстанты, іх моцныя камісіі біблейстаў-перакладчыкаў пры Біблейскім таварыстве. Падыход да сутнасці перакладу ў іх іншы, чым у праваслаўнай і каталіцкай традыцыях, але праца камісій добра наладжана. Дарэчы, вядомыя еўрапейскія біблейсты-перакладчыкі з Біблейскага таварыства (напр., доктар Джанбачан і інш.) некалькі разоў удзельнічалі ў шматдзённым міжнародным семінарах на біблейскім перакладзе, наладжаных Беларускамі Экзархатам за апошнія 4 гады.

Не адпавядае гістарычнай рэчаіснасці сцвярджанне сп. Сёмухі аб адмоўных адносінках Праваслаўнай Царквы да нацыянальных перакладаў Св. Пісання. Варта толькі прыгадаць, што святых братоў Кірыла і Мяфодзія перакладаў на славянскую мову блаславіў Канстанцінопальскі Патрыярх, Усходняя Царква. І не так проста было потым дабіцца прызнання перакладу з боку лацінскіх епіскапаў. Ідэя трох свшчэнных моў (старажытнаўрэйскай, грэчаскай і лацінскай) панавала ў Сярэднявеччы ў Заходняй Еўропе. На Русі яна не мела каранёў, бо Русь прыняла візантыйскую традыцыю разам з грэчаскімі



Хрыстос па-беларуску. (Драўляная скульптура перад тым, як стаць на Коласавай дарозе ў Мікалаеўшчыне).

Фота А. КЛЕШЧУКА.

XX стагоддзі.

Што тычыцца адносінаў Рускай Праваслаўнай Царквы да нацыянальных перакладаў, то тут варта ўспомніць словы славутага дзеяча XIX ст. свяціцеля Філарэта (Драздова), далучанага да ліку святых: "Православная Російская Царковь не должна лишать православный народ чтения слова Божия на языке современном, общеразумительном, ибо такое чтение было бы несообразно с учением святых отцев, с духом Восточно-кафолической Церкви и духовным благом православного народа". Аўтарытэт слоў Мітрапаліта Філарэта быў вялікі ў Расіі, і ва ўсім праваслаўным

веданні Бібліі, біблейскай крытыкі і перакладаў. Дасведчаных спецыялістаў з дасканалым веданнем беларускай мовы і Слова Божлага відавочна не хапае. Тым больш патрэбна аб'яднанне сіл, а не раз'яднання іх па аўтарскіх амбіцыях.

Узнікае пытанне, чаму ў XX стагоддзі, багатым на перакладчыкаў-прафесіяналаў, у свеце шырока практыкуецца рознымі канфесійнымі стварэнні біблейскіх камісій: ёсць жа чужоўны прыклад "індывідуальнага перакладу" на славянскую мову святых братоў Кірыла і Мяфодзія і лацінская Вульгата блажэннага Іераніма. Справа вось у чым:

ПРА "ЕВАНГЕЛЛЕ АД ВАСІЛЯ"

ГРАФІКА
ВАЛЕРЫЯ БЕЛАГА



У абласным краязнаўчым музеі ў Віцебску прайшла выстава графічных работ віцебскага мастака Валерыя Белага. У яго творах знайшлі ўвасабленне вечных праблемы любові і філасофія пачуццяў.



На здымках: Валерыя Белага; работа В. Белага "Запрашэнне на танец".
Фота БЕЛТА

"ПА ЗЯЛЁНЫХ ГУРБАХ АКІЯНА"



У Тэатры юнага глядача — прэм'ера. Рэжысёр Аляксандр Курловіч паставіў для дзяцей новы спектакль "Па зялёных гурбах акіяна". Гэтую п'есу-казку напісаў Сяргей Казлоў. У пастаноўцы спектакля Аляксандру Курловічу памалгалі — мастак Ларыса Рулёва, кампазітар Уладзімір Кандрусевіч, балетмайстар Анатоль Кастрыцкі.

На здымку: сцэна са спектакля.
Фота БЕЛТА

ДЗЕЛЯ Выхавання

моладзі ў духу беларускасці выходзіў з лютага 1921 года да студзеня 1923-га ў Вільні беларускі маладзёжны часопіс "Маладое жыццё". На жаль, адбылася гэта перыядычна, пабачыла свет усяго сем нумароў. У іх змешчаны вершы У. Жылкі, І. Дварчаніна, У. Дубоўкі і іншых аўтараў, апавяданні і замалёўкі Я. Драздовіча, М. Ільяшэвіча, артыкулы, нарысы, прысвечаныя творчасці В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Коласа; у перакладзе на беларускую мову апублікаваны творы А. Герцэна, І. Тургенева, Г. Лангфела. Была шырока прадстаўлена хроніка культурнага жыцця.

(Працяг. Пачатак на стар. 13)

Біблейскую камісію БПЦ узначальвае Мітрапаліт Філарэт. Яна ўтворана ў 1990 годзе па яго благаславенні. Спадар Сёмуха ў сваім інтэрв'ю так кажа аб адносінах уладыкі Філарэта да перакладу на беларускую мову: "Он был и остается врагом этого дела", а далей: "в книге я выразил благодарность Филарету, который был инициатором этого дела". Дык "вораг" ці "не"?

Калі аб'ектыўна, то за час архіерэйства ўладыкі Філарэта зроблена нямала для нацыянальнага адраджэння Беларусі, калі разглядаць апошняе ў больш шырокім плане, чым толькі моўнае адраджэнне, ды і беларуская мова паступова ўваходзіць у жыццё Царквы. Збіраюцца і вывучаюцца матэрыялы па гісторыі праваслаўнай Царквы на Беларусі, аб яе святых і мучаніках за веру, аб царкоўнай архітэктурцы і г. д. Ідзе работа па будаўніцтве храмаў, адраджэнні манастыроў, станаўленні епархіяльнага прыходскага жыцця. Актыўную дзейнасць вядзе беларускае Брацтва Святых Віленскіх Мучанікаў — арганізуе асветніцкія семінары, сустрачы з беларусамі замежжа, паломніцтва да святых Вільні і Беластоцкіх, здзяйсняецца выданне перакладаў царкоўных тэкстаў, распаўсюджанне беларускіх духоўных спеваў, — шмат карыснага ў рэчышчы адраджэння беларушчыны. Што тычыцца мовы, то яна выкладаецца ў духоўнай семінары, на ёй чытаецца курс лекцый "Гісторыя Свяшчэннага Пісання", выдаецца часопіс "Праваслаўе ў Беларусі ў свеце". На дзвюх мовах друкуецца матэрыялы ў царкоўнай перыёдыцы, праводзяцца навукова-багаслаўскія калектывы і "Епархіяльныя чытанні" ў Беларускай Экзархаце. Пропаведзь таксама на дзвюх мовах па патрэбе пасты і магчымасці святароў (многія з іх вучыліся ў Маскве і Пецярбурзе). Умова адна — добры ўзровень. У адносінах мовы — поўная свабода, да таго ж святары, што добра валодаюць беларускай мовай, падтрымліваюць епіс-

капам. Сповідзь таксама прымаецца на дзвюх мовах. Улічваецца і тое, што Царква шматнацыянальная.

Таму казаць, што Беларуская Праваслаўная Царква і яе Прадстаяцель супраць усяго беларускага, можа хіба толькі чалавек, які не ведае царкоўнага жыцця, альбо свядома стварае вобраз ворага народа. Тут трэба зазначыць, што прыхільнікі туткай "беларусізацыі" забываюцца на тую асаблівасць Праваслаўнай Царквы, што яна саборная, а гэта значыць, што ні адзін іерарх, нават Патрыярх, не можа ўнесці прымусам, сваёй уладай нешта кардынальна новае без згоды ўсёй Царквы — епіскапата, святароў, вернікаў. Вырашае сабор. Мы можам толькі дзякаваць Богу, што ў нас у Царкве ўсё мірна, няма расколу, як на Украіне, дзе кіпяць нацыянальныя нязгоды: распаліць агонь значна лягчэй, чым яго згасіць.

Зусім здэкліва гучаць словы сп. Сёмухі аб царкоўна-славянскай мове. Цяжка зразумець, як можа перакладчык Св. Пісання, філолаг і славянін так негатыўна ставіцца да моўных скарбаў продкаў, да прыгожага, узнеславай мовы богаслужэння славянскіх народаў. Вялікую шкоду нашай мове нанесла антыцаркоўнасць атэістычных часоў, калі забаранілі вывучэнне славянскай мовы ў школе. Цяпер патрэбна адраджэнне, а не пахаванне жывой традыцыі, як мастка да моўных скарбаў мінуўшчыны, да духоўнага адзінства з іншымі славянскімі народамі. Скарбы славянскай мовы могуць дапамагчы ўзбагаціць беларускую літаратурную мову словамі высокай духоўнасці. Нездарма ўсе традыцыйныя Царквы захоўваюць у богаслужэнні свае старажытныя мовы — Грэчаская, Грузінская, Руская і іншыя, ды і Ватыкан не адмаўляецца ад лацінскай папскіх месах. Чаму ж мы павінны выракацца? Але адносіны да царкоўна-славянскай мовы — асобная тэма, нашыя развагі на гэтую тэму змешчаны ў часопісе "Праваслаўе ў Беларусі ў свеце" (1995, N 3).

Яшчэ некалькі слоў аб дзейнасці Біблейскай камісіі БПЦ і ўдзелу ў ёй сп. Сёмухі. Камісія была створана не дзеля ацэнкі перакладу сп. Сёмухі, як ён кажа. Недакладна і тое, што "ее мой перевод совершенно не устроил" — проста ў час сумеснай работы былі нязгоды з асобнымі момантамі яго перакладу. Ніхто не адмаўляў зробленую ім вялікую працу, да таго ж камісія мела першы варыянт перакладу, над якім аўтар пасля яшчэ доўга працаваў. Немагчыма было, напрыклад, прыняць замену перакладчыкам старазапаветнага слова "Пасха" словам "Вялікдзень", калі размова ішла аб апошняй вячэры Хрыста з вучнямі. Слова "Пасха" мае глыбокі рэлігійны і гістарычны сэнс: у час Пасхі яўрэі прыносілі ў ахвяру Богу ягня, а хрысціянская Пасха — гэта прынясенне Хрыстом Сябе ў ахвяру за грахі нашыя ("Агнец Божий Распятый за грехи наши"). Таму і гучыць у старажытным царкоўным спеве: "Пасха Красная Христос Бог наш". Уваскрэсенне Хрыста — гэта і ёсць Пасха хрысціянская, а Вялікаднем называецца яна не ў Св. Пісанні ці богаслужэнні, а ў побыце, у літаратуры, у народных спевах, як найменне вялікага свята. Свяціцель Кірыл Тураўскі некалі казаў: "Воскресение бо Христово Великий день нарицается". А ў іншым старажытным царкоўным тэксце ёсць словы: "Велик день тоя Субботы", але слова "Пасха" застаецца. Урэшце, сп. Сёмуха згадзіўся ў канчатковым варыянце перакладу захаваць "Пасху".

Дарэмна абураны сп. Сёмуха, што ў царкоўным выданні "Евангелія ад Матфея" "в выходных данных даже не упомянуто мое имя": па царкоўнай традыцыі імя перакладчыкаў Святых кніг не пазначаюцца, як імя і кананістаў. Але каб некалі паказаць, хто адказны за пераклад, мы спачатку вырашылі ў выданні для абмеркавання даць прозвішчы ўсіх членаў камісіі. Я, як аўтар прадмовы, запытала сп. Сёмуху, ці згодны ён, каб і яго прозвішча было — ён адмовіўся.

ІДУ СЛУЖЫЦЬ...

(Працяг. Пачатак на стар. 9)

Алеся пацягнулі за руку ў тым напрамку, не груба, проста падштурхвалі, не даючы спыніцца. Ён сеў на нешта халоднае і цвёрдае, бы камень. Яму ўжо бесцырымонна завязалі вочы. Ён зноў адчуў тое лагоднае паляпванне па плячы, мусіць, з ім развіталіся. Гул мацнеў, мацнеў, а Алеся хацелася выбегчы адсюль, дзе-небудзь схавацца, каб было ціха, ціха. Потым у галаве ўзнік чырвоны шар, які праз імгненне выпягнуўся ў даўжэзную вогненную вужаку ў пяць пашчаў. І ўсё знікла. Толькі высока-высока на краі белага воблака стаяў Бог і пільна сачыў, як ён ляціць, раскінуўшы рукі і ногі, шпарчэй, чым птушка. Паабাপал застаюцца горы і лясы, рэкі і азёры, вёскі і гарады. Бог, здаецца, так блізка, што, калі добра напяцца, дастанеш рукою. Відаць сумная ўсмешка і вочы, якія шкадуюць яго. Алеся ад удзячнасці хоча заплакаць, а слёз няма. Хоча сказаць, але і слоў няма. Усё — пустэча, шэра-жоўты пясок, пясок і цемра. Якая доўжыцца немаведама колькі. І гэта ноч ці чорная сцяна, а потым — холад. Ён сцінае яшчэ гарачае цела. І, можа, зараз цяпло адыдзе ад яго, каб асвятліць гэтую цемру...

...Усё, больш спаць не хачу і зараз падымся. Правы бок так баліць, нібы хтось добра ўпэндзіў па ім ладным кіем. Халера, ніколі не адчуваў такога болю. Я адкідваў з сябе прэстую коўдру і — што бачу? Так і ёсць. Правы бок быццам выпакцаны чорнай фарбай. Скуль у мяне гэтка сіняк? Нешта не помню, каб падаў ці з кімсьці біўся. Я ж не дурань свой бок падстаўляць. Каб яшчэ мяне білі! Біў я, гэта — праўда. Але каб мяне?.. Чорт пабраў бы таго, хто пачарніў мяне. Нічога, хай толькі даведаюся, — будзе ім свята. Да магілы не забудуць, што ёсць на гэтым свеце я. Хто я? Якая розніца... Цела сваё адчуваю, сілу таксама... І вось ёсці хачу.

Я азіраюся і не магу даўмецца, у якую гэта халабуду трапіў. Маленькі з нізенькай столлю пакойчык, на сценах

якога ў рамках і без рамак фотакарткі. Іх шмат — жанчыны, мужчыны, дзеці. Усе незнаёмыя твары. Толькі адзін у вайсковай форме, нібыта... Не, здалося, скуль я яго ведаю... Што за дом? Маленькія вокны, нейкія ануцы на падлозе. Ладна, паглядзім. У што мне адзецца? У гэтую кашулю і штаны... Нейкія галасы за дзвярыма. Адчыняю іх... За сталом, склаўшы рукі на каленях, сядзяць стары са старою, нечым падобныя на таго вайскоўца. Убачылі мяне, заўсміхаліся сваімі бяззубымі ратамі. Ці яны нешта чакалі, што я падару ім. Даў бы, здаецца, у лыч аднаму і другой. Але я спакойны, вельмі спакойны. Трэба зарыентавацца ў абстаноўцы, а пасля ўжо вырашаць, што рабіць.

Стары са старою ледзь не бегма кінуліся да мяне, лезуць абдымацца. Цалуюць, а на вачах — слёзы. Што за дурні! Як можна адразу цалаваць і плакаць? Мне іхнія слёзы, як вада ў тым вядры. Нічога не вартая. Выліў на зямлю, высахла і амаль следу няма аніякага. Што ж гэта яны такога ўбачылі ўва мне? Але пацярпілі, не буду спяшацца. Зараз мне самае важнае: добра падсілкавацца, каб, калі хто ўздумае прычапіцца, адным ударам прымусяць ёсці зямлю сваім паганым ротам.

Я, нічога не кажучы, адхіліў ад сябе старых і сеў за стол. Гэткі ж, мабыць, старэнькі, як і гаспадары хаты. Над галавою штосьці цікала. Я бакавым зрокам убачыў на сцяне размаляваную скрыначку са стрэлкамі, з яе поўз тонкі ланцужок з процівагаю на канцы. Прочівага была скіравана проста на маю галаву. Гэткай зброй я нешта не помніў, але як яна дзейнічае, — мне не трэба тлумачыць. Прочівага б'е па галаве і ты часова адключачэшся. Не той я чалавек. Я так імкліва ўзмахнуў рукою, што старыя нават не заўважылі, як скрынка са сваімі прычындаламі ляжала ля парога. Такое здзіўленне было на іхніх тварах, нібыта яна ўпала каму-небудзь на галаву. Старая зноў заплакала. І чаго, дурніца? Падзякавала б яшчэ за тое, што няшчасце не адбылося. Ім жа галаву не праламала

процівага. А як яны апрануты, нібы пудзілы? У старога штаны і кашуля — латка на латцы. Я б такое рыззё не ўзяў бы рухавік у танку выпіраць ад мазуту ці масла.

Дзе, зрэшты, мая порцыя ежы? Нібыта адчушы мой апетыт, старая кінулася да печы. Насыпала ў міску бульбы, прынесла аднекуль з-за дзвярэй сала, агуркоў, кіслай капусты і акрайчык хлеба, паклаўшы яго на бялюткі ручнік.

Усё з'еў, толькі дзед з бабкаю паспелі з-пад рук выхапіць некалькі булбін і агурок. Ладна, хай і ім штосьці на зуб пападзе. Маўчаць. І я маўчу. У староў слёзы па маршчыністай шчацэ так і коцяцца, нібы ў вачах ў яе крыніца. Нешта знаёмае мне здаецца ў ёй, быццам яе скуль ведаю. Дый старога... Мо таму, што бачыў на фотакартках, якія на сценах у маім пакоі.

Адчуваю сябе ўжо дужым і здольным рухацца наперад. Няхай толькі ўзнікне вораг на шляху, дабра яму не чакаць. Мне і зброі не трэба, знішчу, пераламлю пазванок аб калена, як сухую палку, і кіну здыхаць у прыдарожную канаву. Старыя на мяне глядзяць, бы на Бога, які склеіў мяне з кавалачкаў і паслаў у гэтую занябаную хатку. Я маўчу і разважаю, што павінен зараз рабіць, трохі падсілкаваўшыся. Мне хочацца гэтых старых выгнаць адсюль, каб не мазолілі вочы, не павалі настрой, які стаў больш-менш нармальны, калі ў страўнік трапіла ежа.

Выйду з хаты, пабачу, што за акном. Дрэвы там калышуцца, сонца свеціць. Кліча мяне, нібы запрашае ў госці. Ля старога на стале ляжыць газета. Я таксама ўмею чытаць, але так даўно не бачыў газеті... кніг. Такія тоўстыя, з малюнкамі. Аднак помню, што іх шкодна чытаць, недзе я паліў кнігі ў вялізным вогнішчы. Яны трашчалі і весела гарэлі. Не помню, дзе гэта было... Газеты — іншае, як загад камандзіра. Ну, што ўталопіўся на мяне? Адам тваю газету, аддам. І што тут пішуць? Унь як: хай жыве наш Генерал, лепшы кіраўнік краіны Тапінамбур! Далей... Наш Генерал у гасцях у недарзв'яных дзяцей, спявае з імі песню пра ластаўку. Высока ляціць у небе ластаўка і славіць нашага Генерала, якога любяць усе тапінамбурцы. Што ні кажу, але прыгожы Генерал. Я б згадзіўся служыць яму. Не задумваючыся застрэліў бы кожнага, хто пайшоў бы насуперак гэтаму чалавеку. Вочы ў яго — нібы аўтаматныя кулі, якія знішчаць любую

Тады, каб не было крыўды, далі наогул без прозвішчаў (я, зрэшты, не лічу, што праца, напрыклад, святара Сяргея Гардуна ў нашай камісіі была менш значная, чым сп. Сёмухі). Ну а што тычыцца адмоўных слоў аб справе перакладу Евангелля наогул, якія надаў мне спадар Сёмуха, то я ж нават у Экзархаце не працую, каб не прыняць, як ён кажа, ягоны пераклад. Ну а прэзентацыі сваіх выданняў Царква не рабіла і не збіраецца рабіць.

Блытаніны шмат: чаго, напрыклад, варта сцвярджаць, што пераклад экуменічны, "потому что он был создан в сотрудничестве нескольких церквей — православной, протестантской, баптистской, пятидесятнической, была помощь со стороны католиков, униатов". Між іншым, абмеркавання ў цэрквах гэтага перакладу не было, а дапамога асобных людзей — гэта далёка не сумесная праца цэркваў, а тым больш не экуменізм. Праваслаўная Царква Беларусі наогул не знаёмілася з апошнім варыянтам перакладу сп. Сёмухі. Тое, што пераклад прыняў уладыка Мікалай, то гэта ягоная справа епіскапа, што даць вернікам сваіх беларускіх замежных прыходаў, да таго ж ён працаваў з перакладам сп. Сёмухі. Адносны з гэтым іерархам у Беларускай Праваслаўнай Царквы нармальныя: уладыка Мікалай прыязджаў у Мінск, быў цэлага прыняты, правіў Божую Літургію ў крыжовай царкве Усіх Беларускіх Святых, што ў Экзархаце, пасля адпраўлены быў беларускі малебен у саборы св. апосталаў Пятра і Паўла; уладыка Мікалай віншаваў нашу Царкву з нагоды 1000-годдзя Праваслаўя на Беларусі, былі адпаведныя прывітанні БПЦ. Незразумела, чаму сп. Сёмуха шукае нейкую крыўду і для ўладыкі Мікалая: няўжо трэба пасяць нейкую варожасць? Наогул жа крыўда, раздражненне — самыя нядобрныя дарадчыкі: крыўда, як іржа, з'ядае сэрца чалавека.

Дай Бог спадару Сёмуху ў новым годзе міру душэўнага і разумення таго, што Царква — гэта "не порождение грешного человека", а Цела Хрыстова, у якім жыве Святы Дух. Бо вялікая бяда для хрышчолага чалавека адрачыся ад Царквы. Нездарма народ наш

кажа: "Каму Царква не маці, таму Бог не бацька".

**Валянціна ДЫШЫНЕВІЧ,
член Біблейскай камісіі
Беларускага Экзархата РПЦ
Ад рэдакцыі.**

У развагах члена біблейскай камісіі В. Дышыневіч ёсць, пэўна, нямала слушнага, і з гэтае прычыны мы вырашылі надрукаваць іх. Аднак жа і ў інтэрв'ю В. Сёмухі газеце "Імя" далёка не ўсё спрэчнае. Пакінем пытанні саборнасці, экуменічнасці, кананічнасці перакладаў Бібліі і іншых рэлігійных тэкстаў спецыялістам, тут В. Сёмуха сапраўды, можа, не ва ўсім мае рацыю. Ды толькі пафас (да і змест) ягонага інтэрв'ю заключаецца, бадай, у іншым. Вось дзве цытаты. "Начиналась же эта работа как раз по инициативе Филарета. Это был 1988 год, когда шли активные процессы белорусизации, и церкви тоже надо было как-то приспособливаться к быстро меняющимся условиям. Тогда и было выдвинуто и такое предложение"; "Я начинал этот перевод ради самого языка, который сегодня умирает, а язык, на котором человек может говорить с Богом, сразу приобретает иной статус. На всех языках Библия есть, а нам, белорусам, даже этого не дано, мол, в храме Божьем говорить на этом мужицком языке — только Бога оскорблять. Но ведь нам Бог дал именно этот язык, и он его понимает". Гэтага сп. Дышыневіч у інтэрв'ю В. Сёмухі як бы не заўважае, а гэта ж — ці не галоўнае ў ім. Тут — Сёмухава праўда. Праваслаўная царква ў Беларусі толькі па назве беларуская, а па духу — усё тая ж РПЦ. І калі, як кажа В. Сёмуха, у 1988 годзе яна спрабавала хоць "як-то приспособиваться" да беларускіх варунак, дык цяпер, бадай, і таго не робіць. І беларус па-ранейшаму часцей вымушаны гаварыць з Богам ці па-руску, ці па-польску. І па-ранейшаму ідэя Бога не яднае наш народ, а раздзяляе. І ў гэтым, пэўна, наша найбольшая бяда, мо нават трагедыя.

ПАМ'ЯЦІ ІГАРА ПАЛІВОДЫ

Яго пахавалі ў першы дзень вясны. Яму было крыху больш за сорок. Ён быў таленавіты і вядомы...

Патомны музыкант, сын занага піяніста Ігара Пятровіча Паляводы (якое трагічнае выправаданне — перажыць роднае дзіця!). Ігар Палівода вылучыўся яшчэ падчас навучэння ў Рэспубліканскім ліцэі пры Беларускай акадэміі музыкі. У стасунках з фартэпіяна ён, здавалася, не меў праблем: віртуозна тэхніка, пачуццё стылю, густ... На "капусніках" у кансерваторыі шумны поспех меў дуэт бліскучых дасціпных імправізатараў, можна сказаць, музычных парадыстаў Ігара Паліводы і Васіля Райчыка, якія сядалі за раялі візаві ды сваёй іграй даводзілі публіку да экстазу.

Аднак ад кар'еры саліста Ігар Палівода адмовіўся. Працаваў у "Песнярах". Апошнім часам — у Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Меў добрае імя як аранжыроўшчык, "клавішнік" і — кампазітар. На эстрадзе быў адным з нямогіх, каб не сказаць — адзіным, музыкантам з акадэмічнай адукацыяй, шырокай эрудыцыяй, вытанчаным густам і творчым дарам. Згадайма: буйная праца паводле вершаў Роберта Бёрнса, поп-опера "Максім", прысвечаная светламу вобразу Багдановіча,

кампазіцыя на вершы Аркадзя Куляшова, дый шэраг адметных песень на тэксты беларускіх паэтаў. Лепшае — не забудзецца, яно гучыць, мае папулярнасць. Нездарма ж зусім нядаўна Дзяржаўны канцэртны аркестр Беларусі правіў аўтарскую вечарыну Ігара Паліводы, заслужанага артыста, творцы ў росквіце сіл... Але ўсё ж была нейкая больш моцная сіла, якая прымусіла спыніцца чулае музыканцкае сэрца...

Яго хавалі ў першы дзень вясны. Смуквалі равеснікі і старэйшыя калегі, сябры і проста прыхільнікі творчасці гэтага сціплага і прыгожага чалавека. Смуквалі моўчкі ды голасна.

Паэт Мікола Яцкоў адгукнуўся на неспадзяваны адыход Музыканта — вершам:

**Калі цемра глыгяе
Нашых лешных сяброў, —
Страта чорная тая
Выпівае ўсю кроў,
І нічым не памераль
Безвыходнасці той...
Зачыняюцца дзверы
У таямнічы пакой,
Дзе ні сцен, ні падлогі,
Ні празрыстых акон, —
Толькі холад аблогі
Ды знікаючы звон.**

БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІЯ МАСТАЦТВАЎ АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасада прафесарска-выкладчыцкага складу:

- загадчык кафедры жывапісу — 1
- дацэнт кафедры жывапісу — 1
- дацэнт кафедры малюнка — 2
- дацэнт кафедры майстэрства акцёра і рэжысуры — 2.

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Заявы і дакументы, згодна з палажэннем аб конкурсах, падаваць на імя рэктара акадэміі па адрасе:

220012, г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 81,
аддзел кадраў: тэл. 32-77-34.

перашкоду. Такого чалавека можна любіць і паважаць, не тое, што гэты дзед. Баззіліва ўжо глядзіць на мяне, толькі нешта ўсё шэпча сваімі выцвілымі ад старасці вуснамі. А ў бабкі страх уваччу. Гэта не людзі, смецце, яны нічога не вартыя. Ці вартыя нават жыць у сваёй буды-хатцы? Ладна, жывіце! Мне ж трэба нешта есці, дык і гатуйце ежу, каб мой страўнік не пачаў есці мяне самога.

Я агледзеўся яшчэ раз і басанож, бо не ведаў што абудць, выйшаў да дрэў і сонца, промні якога сустрэлі мяне на ганку і праз вочы, здалося, пацэллілі ў галаву. Глыбока, ажно ў патыліцу. Адзін з промняў зашаптаў-загаварыў голасам, які я некалі чуў: "Служы нашаму Генералу! Любі нашага Генерала! Прыйдзе твой час..." Што гэта за насланне, хто можа так гаманіць? Побач нікога, ні душы. Толькі ў вакне расплюшчаныя аб шкло твары старых. На дварэ цёпла-цёпла. Сонца слепіць няўмольна. Але яно так далёка. Нейкае глупства апанавала мяне. Ці мо я звар'яцеў? Я ж нармальны чалавек, з рукамі і нагамі, галавою. У мяне ёсць язык і вочы...

Я пайшоў па зямлі, і яна мне здалася мяккай і ласкавай, бы рукі шпітальнай жанчыны, якая хацела ад мяне каханья і я ёй даваў яго. Пахнуць дрэвы, паветра, сцены гэтай хаткі... Якая зялёная трава і даволі смачная. Але ж гэта колькі трэба яе з'есці, каб супакоіць апетыт.

Па дварэ бегалі куры, і гэта было, канечне ж, небагое мяса. Я ўявіў, што калі распаліць вогнішча, неабавязкова такое, у якім знішчалі кніжкі, а трохкі меншас, дык можна і падсмажыць такую птушку. Але мне зараз не хочацца есці. Спатрэбіцца, я ун там, ля дрэва, запалю вогнішча і зраблю сабе адпачынак.

А што за скрыўленымі варотамі, куды вядзе гэтая дарога? Паглядзім, магчыма, там і няма аніякай небяспекі. Усё адно трэба быць у насцярозе. Мне нельга раслабіцца. У мяне пачуццё, штосьці чакае наперадзе. Ні на хвіліну не знікае з вачэй партрэт Генерала, якога я палюбіў, толькі ўбачыўшы ў газеце. Я буду верным ягоным салдатам, буду. Вось ён, вось... На вуліцы на суседняй хатцы я убачыў каларовы, недзе паўметра на метр, партрэт. На ім мой Генерал усміхаўся, нібы вітаючы мяне. Я стаў як па камандзе, у струнку і аддаў чэсць.

Ля хаты на лаўцы сядзеў мужчына, таксама падалося, што знаёмы. Аднак я яго ніколі і нідзе не сустракаў. Прынамсі не магло такога быць. Не спадабалася,

што аддаў чэсць Генералу, хоць знешне і не відаць было, але я згадаўся: у душы смецца з мяне. А хто гэта яму дазволіў? У мяне ў галаве запаліўся чырвоны вогненны шар, які пачаў імкліва расці ў памерах і зараз разарве чэрап, калі я не ляпну па гэтай усмешлівай мордзе. Мне трэба ратавацца ад шара і думаць пра будучыню, як аддана служыць нашаму Генералу. Мне дастаткова было ўзмахнуць рукою, як гэты слабак увярх нагамі паляцеў, нібы муха, са свайго сядла. І ў галаве не стала чырвонага шара. Я пастаяў трохкі ля гэтага слабака, паўзіраўся, каб хоць не адкінуў каптыты. Не, паружавеў твар, задыхаў. Жыві, дурань! Я ўзяў яго за руку, падняў і пакаляў на лаўку. Пайшоў далей па вуліцы, здзіўляючыся, у якіх хлявах жывуць тут людзі і што яны ядуць. Радасна было ад таго, што на кожнай хаце — на сценах і на франтонах — красаваўся Генерал, нібы аглядваў сваім позіркам усю прастору, гэтыя дрэвы і худзенькіх, маленькіх, бы сабак, кароў, траву, якая была чыстая і дагледжаная лепш, чым прычоска на маёй галаве. Дзеці бегалі па траве і грызлі яе, грызлі, а твары ў іх былі такога ж зялёнага колеру. Падумалася: з маленства рыхтуюцца да вайны, набываюць маскіровачныя колер. Такіх салдат Генерала ніводнае войска не здолее перамагчы.

Нехта мне ўпарта глядзеў у спіну, ішоў крок у крок за мной. Я зрабіў выгляд, што зрываю лісток з дрэва і, трохкі нахіліўшы твар улева, убачыў старога. Ён ледзьве цягнуў ногі, згорбіўшыся, быццам нёс на плячах мінамёт з поўным баявым запасам. Сачыў за мною, але ж надта адкрыта, не хаваючыся і не баючыся мяне. Зрэдку нахіляўся да зямлі, рваў траву і еў. Нібыта авечка на лузе. Канечне, ж я з'еў усю бульбу і сала і не хачу есці.

Я спыніўся і вырашыў не звяртаць больш на старога ўвагі. Вельмі ж нязначны ён быў для мяне праціўнік, слабейшы за муху, якая можа ўцячы ад маёй рукі. З двара насупраць паціху пачалі выпаўзаць нейкія паньлыя, бы аб'еліся травой, жанчыны і мужчыны ў чорных втроках. Яны неслі ў руках доўгую драўляную скрыню, у якой ляжаў чалавек. Мабыць, нябожчык, бо інакш — чаму б ён ляжаў у гэтай скрыні. Але ж такая цяплыня, сонца пасылае зноў мне свае незвычайныя промні, і я смяюся. Мне смешна, што ў гэтую гарачыню людзі ў чорных залапленых рознакаля-

ровымі латкамі штанах і кашулях. Нейкія... У іх зусім няма мазгоў. Дый навошта некуды несці нябожчыка, калі можна выкапаць за хатаю яму і ўкінуць яго туды. Пасля бою на вайне ці насіў я з салдатамі кудысь забітых, — мы хавалі іх на месцы. Дзе ўпаў, там яму і магіла. Альбо дзе лягчы капаць. Ці проста закідалі каменнем. На вайне, як на вайне.

Да мяне падбягае недаростак-мужчына і крычыць, міргаючы, бы заяц, вачыма:

— Навошта смяешся?! Ён жа быў нашым сябрам!.. Ён памёр, — потым гэты малы б'дзе свайго слабакаў мужчыне па твары і б'дзе адскобле ў роко. Глядзіць на мяне і плача. А я не магу зразумець, чаму ён плача, калі гэта так смешна, што яны цягнуць па гарачыні нябожчыка. Я дарую яму поўху, бо яна мне — нібы шпітальная жанчына паглядзіла па валасах. А мой стары-карміцель таксама плача. Нездарма кажуць: галы не дадаюць чалавеку розуму. Ён альбо ёсць, альбо яго няма.

Мне навокал было ўсё цікавае. Нібы ўпершыню я ўбачыў вялікі, разпалісты, з патрэсканай ад даўніны карою клён... І нават гэты каменьчык, якія трапляліся пад ногі, былі асаблівія, цёплыя. Бы чакалі маёй босай нагі, каб яна адчула іхнюю ласку. Мне захачалася сесці на плот, намацаць сваім целам нагрэтае дрэва і заплюшчыць вочы, каб, нарэшце, зразумець, дзе я і што са мною. Я жывы і ці варта яшчэ аб нечым думаць, турбавацца. Ці так важна, з'ем заўтра сала з бульбаю, ці паем, як гэты стары, зялёнай сакавітай травы? Я ўжо яскрава ўяўляю, што павінен служыць, не раздумваючы, таму чалавеку, чый партрэт на ўсіх хатах і нават на царкве, каля якой якраз стаю. Крокаў дваццаць ад мяне, нібы вартавы сабака, стары, да якога я амаль прывык. Без яго мне, мусіць, будзе сумна. Можа, зайсці ў царкву, паглядзець, што там, але навошта мяняць цёплую сонечную вуліцу на халодны каменны склеп? Тым больш, што адтуль ужо выходзяць. Спераду ідуць, узяўшыся пад ручку рыжаваты хлопца, ростам не меншы за мяне, і дзяўчына. Што ні кажу, выглядам — салдат. Хоць зараз у бой. А побач з ім — маленькая дзяўчына, бы кацяня. З твару і нічога, мо прыгажэйшая за маю шпітальную жанчыну, але ж — проста клоп. Мне пальцам толькі варухнуць і ад яе застанецца мокрае месца. Якіх народзіць яна салдат, хто служыць будзе нашаму

Генералу? І дзе ў гэтага боўдзілы мазгі, няма іх, мусіць, у яго. Была б мая воля, дык спыніў бы вяслеле. Якая душа здольна вытрымаць гэтка здэк? І нават не заўважаю, як міжволі цякуць па маім твары слёзы, яны душаць горла і не даюць дыхаць. Плачу наўзрыд, голасна, матляючы ў бакі галавою. Дзіўлюся, што бяжыць да мяне жаніх і кажа:

— Што ты, поскудзь, плачаш, псуеш нам вяслеле. Спяваць трэба, радавацца, — і з усяго маху мяне па вуху. Толькі я вырашыў і на гэты раз стрымацца, бо калі смальну яму ў адказ, дык не будзе вяслеля. Панясуць хлопца ў доўгай драўлянай скрынцы, як таго на суседняй вуліцы.

Адно мяне цешыць, што ў жаніха на пінжаку маленькі каларовы партрэт Генерала, які нібы бласлаўляе гэта вяслеле, усё роўна як сам прысутнічае тут. І я ўжо спыняю свой плач. Нарэшце разумею, што нікому добрым не будзеш. Усё нека атрымліваецца блытаня і кепска. Я сярэд чужых людзей, якія хочучы немаведама чаго. Куды мне ісці, што вырашыць? Я жывы, але не пазнаю сябе. Я плачу, а трэба смяяцца. Я смяюся, а трэба плакаць. Няўжо мне жыць у гэтай забытай Богам вёсцы, калі ў Сустве многа паселішч? І я як ад Сонца бачу іх, маленькіх, бы кропелькі вады, з якіх злеплены я.

Я ўзнямаю голаў, пільна ўзіраюся ў неба і там у блішчастых промнях мне ўяўляецца твар нашага Генерала. Ён мне паблажліва ўсміхаецца і пакуль не верыць, што пайду яму служыць. Дарэмна ён не верыць. Для яго я згодны на ўсё. Нават зламаць карак гэтаму старому, што паўзе ўслед за мной, мармыча і плача. Мо і яму ляпнуць спярша па вуху, як той недаростак-мужчына мне. Хай радуецца; я ўспрыняў Генерала, як Бога, і гатоў ісці да яго служыць. Які тут плач, смяяцца трэба, скакаць і спяваць ад шчасця. У мяне ўсё нармальна з галавою, рукамі і нагамі, і я пайду служыць Генералу, каб стаць найлепшым байцом Аховы. Я ім буду, гаворыць мне сонечны прамень, які зноў ушпільваецца ў патыліцу. І плыве перад вачыма воблака, але на ім ужо не Бог, а Генерал. Ён нібы сышоў з усіх партрэтаў і, злучыўшыся ў адно, узняўся да неба.

Бывайце, задрываныя хаты, дзед і баба, куры і дрэвы! Трошкі адлачну яшчэ сёння-заўтра і рушу туды, куды мне наканавана. Пайду служыць нашаму Генералу...

Споўнілася 75 гадоў дачцэ Максіма Гарэцкага, нястомнай прапагандыстцы яго творчасці Галіне Гарэцкай. Віншуем Галіну Максімаўну з юбілеем, зычым ёй доўгіх год жыцця, новых поспехаў, а ўвазе чытачоў прапануем артыкул пра бабулю — маці М. Гарэцкага. Дарэчы, 4 сакавіка мінулася 60 гадоў, як не стала Ефрасінні Міхайлаўны Паповай-Гарэцкай.

абразамі, часам на каленях, а дзед Іван Кузьміч стаяў не дужа доўга. Памаліўшыся, ішоў да свайго ложка і, здымаючы боты, нязменна казаў: "Дзень прайшоў і слава Богу!" Баба малілася ў правай палавіне хаты-пяцісценкі, тварам на паўночны ўсход, а дзед — у левай, убок паўночнага захаду.

Як прыклад дабрыні бабы Прасі прывяду бацькаў запіс: "Сабака."

Мама ехала ў Горкі, да нас, адна. На ст. Горкі ўсе бралі пасажыраў, а мама, ці зазавалася, ці затаргавалася, ці што купляла ў крамцы, "не хапалася, заеду-заеду, а то й зайду — дарогу ведаю".

назва "Як складалася кніжка народных песень". Яна казалася, што рытухучы да друку песні, якія былі запісаны ад Ефрасінні Міхайлаўны, бацька мой "Дзівіўся багаццю матэрыялу, захапляўся глыбінёю зместу, даўнасцю. Казаў: "Я й не думаў, мама, што ты столькі ўмееш, мне здавалася раней, што толькі дзядзіна Хрысціна пляць можа". А яна, ласкава ўсміхаючыся, гаварыла: "Я і сама не ведаю, калі ім навучылася. Каторыя яшчэ ў дзеўках умела, а потым і другім навучылася. На хрэсьбінах пям і на вяселлі пям, жнём — песні заводзім, узімку прадзём і, каб спаць не хацелася, доўгія песні пямём".

Колькі хараства ў гэтых песнях, у іх зачынах, паўторах, параўнаннях:

Кукавала зязюля ў садочку, Прыклаўшы галоўку к лісточку... ..Плакала Ганначка ў святліцы, Прыклаўшы галоўку к вакніцы...

А ўзыйшоў месяцчак пад былакою (воблакам), Ай узвіў зорачку ўслед за сабою: А свяці, зорачка, перада мною, А ўжо я, месяцчак, насвятціўся... Уз'ехаў Іванька ды на бацькаў двор, Ах узвёз Ганначку ўслед за сабою: А службы, Ганначка, перада мною, А ўжо я табе наслужыўся: Растаптаў боцікі танчучы, Распусціў шапачку, паклон б'ючы, Замораў хвустычку ўціраючыся...

Медуница, медуница лугавая, Чом ні пахніш, чом ні пахніш на ўсём лугу? Як мне пахнуць, як мне пахнуць на ўсём лугу? Крапівіца, крапівіца загнушыла...

У 1925 годзе кампазітар М. Аладаў уключыў у свой "Квінтэт" і некалькі мелодый песень, якія ён запісаў ад Ефрасінні Міхайлаўны. Мама мая ўспамінала: "Мы: маці, Максім і я — былі на канцэрце, дзе выконваўся "Квінтэт". Памятаю, што ўвайшлі "Па гарохаў, па ячынню", "Закурыўся дробны дожджык", "Дзеўкі хмель садзілі". (Я дапоўню: "Як прыехаў Джанджур", "Відзіць маё вочка..." — Г. Г.) З якой годнасцю трымалася маці, слухала і мелодыі сваіх песень, гарманізаваных кампазітарам". (Максім Гарэцкі. Успаміны, 1984, с. 62).

Лёс не быў літасцівым да любай нашай бабы Прасі. Трох сваіх дзяцей пахавала зусім маленькімі. У канцы 1922 года трагічна загінула ў Маскве яе дачка Ганна. У 1930-ым годзе новыя ўдары: арышт і высылка сыноў Максіма і Гаўрылы. З Максімам так і не сустрэлася болей. Памерла за якіх паўгода да яго вызвалення зсылкі і прыезду ў М. Багацькаўку. Памерла ад ушчамлення кішкі, падняўшы з пограба цяжкі кош з бульбай. Як казаў сын яе Максім, "пагінула на сваім баявым пасту і няма ёй награды ніякай. Толькі высла Патмос сэрца ёю мацавала. Таму сэрца ў яе было такое моцнае" ("Польмя", N 2, 1993 г., с. 34).

Мацавалі сэрца не толькі высла Патмос (веданне паэтычных песень народных і іншых твораў народнай творчасці), вера ў Бога, а яшчэ і вялікая дабрыня, разуменне людзей і любоў да іх.

Галіна ГАРЭЦКАЯ

І "ВЫСПА ПАТМОС СЭРЦА ЁЙ МАЦАВАЛА"

У пачатку зборніка "М. Гарэцкі і А. Ягораў. Народныя песні з мелодыямі" (Менск, 1928) ёсць фотартрэт Ефрасінні Міхайлаўны, пад якім адзначана, што "песні запісаны ў 1926 годзе... ад Прасі Гарэцкай, 66 гадоў, з в. Багацькаўкі, Мсціслаўскага раёна Аршанскай акругі". Помню, як у 1925 годзе рыхтавалася Ефрасіння Міхайлаўна ісці фатаграфавання для гэтага зборніка і папрасіла чым-небудзь прыкрыць ёй шыю. Я кінулася ў свой кутчак з льялкамі і прынесла ружовую стужачку. Баба Прася, каб пацешыць унучку, так і сфатаграфавалася з гэтай стужачкай на шыі.

У Горках на Магілёўшчыне, дзе жылі мы ў 1926—28 гг., чытала я бабе Прасі (яна была непісьменная) урыўкі з бацькавай "Хрэстаматыі беларускае літаратуры. XI в. — 1905 г." (Вільня, 1922) і крыху з "Вылісаў з беларускае літаратуры. Частка I, 1925 год". (Улажылі М. Гарэцкі, У. Дзяржынскі, П. Каравай). Любіла баба паслухаць "Аб Галубінай кнізе", "Пра Лазара", "Пра святую Барбару". Чытала я:

"Вялеў пан Круль дробна шкла набіці, Святую Барбару па тым шкле вадзіці..."

За вакном на лузе, які спускаўся да рэчкі, іскрыўся снег, і ўяўлялася святая Барбара: ідзе па насыпаным вале бліскучага шкла. Думалася, што раз яна святая, то, можа, і не парэжачка.

Казкі баба Прася расказвала, галоўным чынам, пра звяроў, птушак, свойскіх жывёлін. Бывала, што засынала я, агорнутая жалею да коціка, бо ён плакаў:

Сам кухар пачонку злізаў, На мяне, коціка, сказаў; Будуць мяне, коціка, біці, Будуць мне вушкі церабіці.

Спакойней слухалася пра чатырох валюў:

А было ў бабкі чатыры валы, Люлі-люлі, чатыры валы.

Прыехала к бабцы чатыры купцы: — Прадай, бабка, воліка!

У 1931 годзе ўлетку мама мая Леаніла Усцінаўна паехала ў г. Вятку правядаць ссыльнага мужа, а мяне і брата майго Лёню аддала пад нагляд бабы Прасі.

У Багацькаўскай лазні баба Прася каля ніжняй паліцы ласкава цёпкала мяне бярозавым венікам. Дзядзька мой Гаўрыла Іванавіч успамінаў, як мыла яна калісці сваіх малых сыноў. Гадоў да чатырох хадзіў ён з маці ў лазню. А пазней, бывала, дома яна пасадзіць яго ў цэбар з разведзеным у цёплай вадзе "золам" (попелам), поцілкаю прыкрые, толькі галава тырчыць. Трэба было пасядзець хацін колькі, а тады маці цёрла

вяхоткай. Так гэта прыемна было, што дзядзька, успамінаючы, жмурыўся салодка, плечы высока падымаў. Мне помніцца, як купаў у лясным ручаі пад Горкамі бацька мой мяне і Лёню. Словы яго з апавядання "Вясна" гучаць:

"Пялешчацца і крукае нехта — нейкі падгайком на рацэ. Жораў дзетак сваіх купае там на вольным паветры веснавым".

Помню, як пры выхадзе з горацкай лазні баба Прася купляла з вялізнай бочкі пры дзвярах некалькі буйных мочаных антонавак і самы вялікі жоўты духмяны яблык давала мне, малой. Прыемна было несці дамоў бабін пачастунак.

Помніцца бабіна скрыня вялікая, відаць, пасажная. Часам і для мяне вымалася адтуль цукерка альбо некалькі абразачкаў рознакаляровага паркалю, што заставаліся пасля шыцця, — "ляльцы на сукенку".

Сватацца пачалі да Прасі Паповай, калі ёй гадоў шаснаццаць было. Замуж выйшла ў 1884 годзе 20-ці гадоў.

Думаю, што атрымала яна ў пасаг роўна столькі, колькі і Ганна Батура (Задума) у "Камароўскай хроніцы", прататыпам якой паслужыла. Бацька мой вельмі дакладным быў:

"...Карову рабую рублёў на 15, дзве авечкі, рублі па два кожная; свінню рублі на 4. ...З адзежы ёй далі: шубу белую на заборах і тулуп чырвоны, світку суконную чорную і світку суконную шэрую. Матка дала тры падушкі, коўдру суконную, дзвяржук, тры поцілкі, абрусоў, набожнікаў, рушнікоў..." А грошы заможны бацька не даў, хоць і абяцаў.

Без маці Ефрасіння Міхайлаўна засталася ў 1893 г., у той год, калі нарадзіўся сын Максім. Памерла маці яе 50-ці гадоў. Бацька даволі хутка мацаў прывёў.

Нядобрым дысанансам урываецца ў гэты ўспаміны танная сенсация, якую з нейкіх меркаванняў пусціў у свет С. Дубавец ("Нёман", N 2, 1993 г.): выказаў думку, што Ефрасіння Міхайлаўна магла памяняць свайго нованароджанага сына Максіма на панскае дзіця. А добра ж ведаў С. Дубавец (хаця б па "Камароўскай хроніцы"), што бацька Максіма ў тыя гады ў старой пані не служыў, пан памёр яшчэ ў 1881 годзе, а панскія дзеці сваіх сем'яў яшчэ не мелі. Мяняць немаўлятку сына Ефрасінні Міхайлаўне проста не было на каго... Нават калі б і захацела, на думку С. Дубавца, учыніць злачынства.

Ефрасіння Міхайлаўна засталася непісьменнай. Бацька яе лічыў, што вучыць дачку не варта ("не дзвяоць занятак, гэта трэба ўсё галавою").

Добра помню, як маліліся мае дзед і баба. Ефрасіння Міхайлаўна ў белай хустачцы на галаве доўга стаяла перад



Ефрасіння Міхайлаўна Гарэцкая — маці пісьменніка. 1925 г., Мінск.

Не помню, адкуль ведаю, што быў ён уніятам. У кожнага быў свой невялікі іканастас з доўгімі ручнікамі па баках, аздобленымі вышыўкамі і карункамі.

У Горках, у Мінску Ефрасіння Міхайлаўна хадзіла ў святочныя дні ў царкву. Калі паставала, мама мая варыла ёй поспую страву.

Вось што ўспомнілася: калі прыежджаў у Ленінград у камандзіроўку Гаўрыла Іванавіч і спыняўся ў нас, то заўсёды прасіў сварыць "што-небудзь багацькаўскае". Мы ўжо ведалі, якія стравы ён любіць (усё тое, што варыла калісці яго маці). І стаяў у тыя дні ў нашай кватэры "багацькаўскі дух". І абавязкова варыўся для госьця ўзвар з сушаных грушак.

З М. Багацькаўкі хадзіла баба Прася маліцца ў царкву Ільі Прарока (помнік архітэктуры класіцызму) у сьле Слаўнаве (цяпер пішучы: Слаўнае), дзе яна нарадзілася 24 чэрвеня 1864 года. Хата бацькі яе стаяла амаль побач з гэтай царквою. Тут і цяпер часам бывае служба. Тут і майго бацьку хрысцілі. У 1983 годзе першапачатковы роспіс пад купалам яшчэ трымаўся. Успомнілася, што эпізод з хрышчэннем Яначкі — сына дзядзькі майго Парфіра Іванавіча — лёг у аснову апавядання Леанілы Чарняўскай "Веснавыя хмаркі".

У спадчыну ад маці сваёй атрымаў яе сын Максім моцную любоў да дзяцей. Неяк у бяссонніцы ўзялася я ўспамінаць дзяцей у яго творах. Налічыла больш за сотню, але гэта ўжо асобная гамонка. Абодва любілі яны пачаставаць малых. Ефрасіння Міхайлаўна, помню, выносіла на свой багацькаўскі ганак, дзе збіраліся дзеці, салодкія стручкі гароху, струкі бобу, лясныя арэхі, частавала ўсіх.

Толькі туды, дзе фурманы — стаіць баба з калёсамі.

— Цётка, падвязу, таргавачка не буду, колькі дасі, хоць дзядзем на баранкі. Прывазіла гаспадару, паехаў у заробкі. Ніхто не сеў, што калёсы мае дрэнныя. Мала села.

Мама пытаецца, што ў яе ёсць. Яна казала, што з Горак, ды бедна жывуць, зямлі мала. — Ёсць конь, карова, свіння адна... А — я, і сабака ж у мяне ёсць... Бег са мною. Згубіцца з людзьмі. Паедзем назад сабаку шукаць. А хоць пастой тут, пакуль я назад. А ўехалі — за мост, у полі, у палову.

— Не, не паеду. На ўжо сабе тваім дзядземкам на баранкі. Ты ўжо за мною сабаку свайго не губі.

— Шкода мне цябе, цётка, што я цябе зманіла, з другімі ты не паехала...

Мама пайшла, а яна ўжо не дагнала.

Ярына ўжо ўзышла. Маме прыемна было ісці і думаць пра жыццё.

А ці знайшла ўжо яна сабаку, — мама не ведала". (Друкавалася ў "Ліме" за 5 жніўня 1983 г., с. 12).

Ад Горак да М. Багацькаўкі амаль 30 кіламетраў. Ефрасіння Міхайлаўна зёлкі розныя ведала, лячэнне народнае. Мусіць, з жыцця ўзяты эпізод у "Камароўскай хроніцы", у якім маці вылечыла незажываючую рану на назе сына гарэлкай, здабывай з ліпы (гналі яе ў канцы агарода, каб не нарабіць пажару).

Памяць баба Прася мела цудоўную. Ведала і такія даўнія песні, у якіх "сталыя стрэлы" ўпамінаюцца і "Устань, устань, Радзіла, а ўжо Вільня не наша. А ўжо Вільня не наша, а ўжо белага цара".

У зборніку "Максім Гарэцкі. Успаміны...", 1984 г., с. 61-62, ёсць успамін маёй маці пад

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх пісьменнікаў; Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь; калектыў рэдакцыі газеты "Літаратура і мастацтва"

Выходзіць з 1932 года

Газету рэдагавалі:

Х. Дунец	(1932-35)
І. Гурскі	(1935-41)
А. Куляшоў	(1945-46)
М. Горцаў	(1947-49)
П. Кавалёў	(1949-50)
В. Вітка	(1951-57)
М. Ткачоў	(1957-59)
Я. Шарогаўскі	(1959-61)
Н. Пашкевіч	(1961-69)
Л. Прокша	(1969-72)
Х. Жычка	(1972-76)
А. Асіпенка	(1976-80)
А. Жук	(1980-86)
А. Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар Мікола Гіль

РЕДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ, Міхась ЗАМСКІ, Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ, Жана ЛАШКЕВІЧ, Аляксандр МАРЦІНОВІЧ, Барыс ПЯТРОВІЧ — першы намеснік галоўнага рэдактара, Юрась СВІРКА, Віктар ШНІП — намеснік галоўнага рэдактара

АДРАС РЕДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск, вул. Захарова, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 332-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 332-525, 331-985
адрэсы:
публіцыстыкі — 332-525
пісьмаў і грамадскай думкі — 331-985
літаратурнага жыцця — 332-462
крытыкі і бібліяграфіі — 332-204
паэзіі і прозы — 332-204
музыкі — 332-153
тэатра, кіно і тэлебачання — 332-153
выяўленчага мастацтва і аховы помнікаў — 332-462
навін — 332-462
мастацкага афармлення — 332-204
фотакарэспандэнт — 332-462
бухгалтэрыя — 268-640

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛІМ".

Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтры тыднёвіка "ЛІМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 7500. Нумар падпісанні 13.3.1996 г. Заказ 1283/Г

П 123456789 10 11 12
М 123456789 10 11 12